

Дзядзька Мікалай

БЕЛАРУСКА-АНГЛІЙСКІ СЛОЎНІК

ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ ШКОЛЬНАГА ВЕКУ

ДУБРОВА 2005

Як карыстацца гэтым слоўнікам.

Гэты слоўнік мае на мэце дапамагчы школьніку перадаць беларускую думку па-англійску. Майстэрства перакладу патрабуе добрых ведаў абедзвух моваў, досведу і рэгулярнага практыкавання. Гэта вельмі асабістае майстэрства

Слоўнічак складзены проста, але мае адну адметнасць. У беларускіх словах усюды праз мяккі знак пазначана мяккасць вымаўлення шэрагу зычных, як асаблівасць беларускага маўлення. Паколькі мяккі знак гук не абазначае, то яго можна не браць пад увагу як літару, таму звычайны алфавітны парадак словаў амаль не парушаўся. Нават калі і ёсць пэўнае перамена месца слова, то яго лёгка знайсці.

Але, вядома, у звычайным пісьмовым карыстанні трэба кіравацца стандартнымі школьнымі правіламі правапісу.

У слоўнічку каля 5.000 словаў.

Англіскія адпаведнікі беларускіх дзеясловаў пададзены пры дзеясловах закончанага трывання.

Вертыкальная рыса аддзяляе агульную частку дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання, дапр. “абап|ерціся, -ірацца”, чытаць трэба як “абаперціся, абапірацца”.

Стрэлка → пры слове пасылае да іншага варыянту.

Пры многіх сінонімах ёсць беларускае ўдакладненне што да значэння слова.

Вялікая колькасць сказаў паддаецца паслоўнаму перакладу, дапр. “Кот можа пазіраць на караля/ A cat can look at the king.” Але часта асаблівасці англійскай мовы не дазваляюць перакладаць паслоўна, дапр. У мяне быў веласіпед/ I had a bike. “Мне далі яблык.” Па англійску гэта “I was given an apple.” Паслоўны пераклад прывёў бы да памылкі.

Вось чаму той, хто хоча правільна выказвацца па-англійску, павінен ведаць правілы англійскай граматыкі, цвёрда ведаць словы, практыкавацца, слухаць, чытаць і запамінаць карысныя словы і выразы. Вельмі пажадана мець асобны сшытак для такіх запісаў.

Пры перакладзе з некалькіх сінонімаў выбірай тое слова, якое ты ведаеш ці якое табе сустрэлася раней.

Пры перадачы думкі па-англійску трэба памятаць, што перадаецца сэнс, а не словы.

Толькі пастаянная праца прывядзе да добрага валодання мовай. Не шкадуй часу на вывучэнне мовы: гэта прынясе табе радасць і выгоду.

Нават сьціплыя, але трывалыя веды вельмі карысныя.

Жадаю табе радасці ад ведання англійскай мовы.

Дзядзька Мікола, твой сябар

а and; (але) but; а другої гадзіне at two o'clock
абавязак duty, obligation
абавязкова without fail, to be sure to...
абавязковы compulsory, obligatory
абагаўляць to adore
абagr|аваць, -эць to heat, to warm
абазнаны experienced
абазнач|аць, -ыць to indicate; to mark
абамлець to faint
абap|epіся, -ірацца на /*спадзявацца*/ to rely on; /*прыхіліцца*/ to lean on
абаран|аць, -іць to defend, to protect, to guard
абарона defense; /*ахова*/ protection
абарот turn
абвестка notice, advertisement, announcement
абвінавачанне accusation
абв|сьціць, -шчаць to declare, to announce; to proclaim
абгрунтаваць to ground, to give reason
абед lunch; midday meal; пасля а.д.у /*пра час*/ in the afternoon
абедаць to have dinner
абедзьве both
аб'ём volume
абзац paragraph
абіраць /*выбраць*/ to choose, to elect, to select; /*бульбу*/ to peel
абласны provincial
аблокi clouds
абмежаванне restriction, limitation
абмежаваць to limit, to restrict
абмен exchange
абмеркаванне discussion
абмеркаваць to discuss, to debate
абмяжоўваць → абмежаваць
абмяркоўваць → абмеркаваць
або or; або ... або ...either ... or ...
абодва, абое both
аборка sting
абра|жаць, -зіць to offend, to insult
абраны elected, chosen
абраць → абіраць
абрус table-cloth
абрыдлы boring
абрыс shape; /*горады, гарызонту*/ sky-line
абсалютна absolutely
абсалютны absolute
абследаваць to examine
абслуга service
абслу|гоўваць, -жыць to serve, to service
абставіны circumstances
абсталяванне equipment
абсталяваць to equip, to provide with

абстр|альць, -эльваць to shell, to bomb
абсурд, -ны absurd
абуваць → абучь
абуральны outrageous, shocking
абур|ацца, -ыцца to be indignant
абутак footwear
абучь to put shoes on smb; /даць абутак/ to provide smb with shoes; а.цаца to put on one's shoes or boots
абцас heel
абшар area, space
абы|йсцься → абыходзіцца
абыходжанне treatment
абыходзіцца to treat, to handle, to deal with; а. без чаго-н. to do without, to manage without
абы-як higgledy-piggledy
абыякавы indifferent, passive
абы-які any
абяцанне promise; стрымаць а. to keep one's promise
абяцаць to promise; to pledge
авальны oval
аварыя accident
авечка sheep /pl sheep/
авіяпошта air-mail; а.ю by air-mail
агл|едзец, -ядаць /выдатнасьці/ to go sightseeing; /пацыента/ to examine
агонь fire
аграном agronomist
агульнаацыянальны nationwide
агульны general, common; total; /супольны/ joint; а. сход general meeting; мець дзве а. рысы to have two things in common; мець шмат а.ага to have a lot in common
агурок cucumber
ад from, away; ад 22 да 14 гадоў between 22 and 14 years
ад|абраць, -біраць I /рабіць адбор/ to select, to choose
ад|абраць, -біраць II /забраць/ to take away, /назбавіць/ to deprive, to strip off
адбітак print
адбывацца → адбыцца; to be under way
адбываць → адбыць
адбыцца to take place, to happen, to occur, to be under way, to go ahead; які мае а. ongoing
адбыць /накіравацца/ to leave, to go; /зьявіленне/ to serve
адважны brave, courageous
адважыцца to dare
адвакат solicitor, lawyer; barrister
адведаць to visit, to go to see
адгаворка excuse
адгадаць to guess
адгадка answer
аддаваць → аддаць
адданы faithful, dedicated

аддаць to give back, to return; */прысвѣячаць/* to devote
аддзел department, section, branch
аддзяленне */філіял/* branch; */памяшканне/* compartment; */працэ/* separation; а. міліцыі police-station; паштовае а. post office
аддзял|іць, -яць to separate; а. цца */адкалоцца ад дзяржавы, партыі/* to secede; to separate, to be separated
ад'езд departure
адзін one; alone, single; а. аднаго each other, one another
адзінагалосны, адзінадушы unanimous
адзінаццаць eleven
адзінка unit
адзінокі lonely, solitary, alone, single
адзіночнылік singular
адзінства unity
адзіны */згуртаваны/* united; */агульны/* common; */абавязковы для ўсіх/* single; */адзін/* only, sole; */унікальны/* unique; а. спосаб the only way
адзнака mark, grade
адзнач|аць, -ыць to mark, to commemorate; */святкаваць/* to celebrate,
адказ answer, reply, response
адказ|аць, -ваць to answer, to reply, to respond
адказнасьць responsibility
адказны responsible
адкла|даць, -сьці */справу/* to delay, to postpone, to put away; */убок/* to put aside; */зрошы/* to save, to put aside
адключ|аць, -ыць to turn off, to switch off
адкрываць → адкрыць
адкрыты open; */непрыхаваны/* outspoken, overt; */на невядома/* discovered
адкрыццё */навуковае/* discovery; */выставы і пад./* inauguration
адкрыць */невядома/* to discover; */выставу, мерапрыемства/* to open, to inaugurate; */помнік/* to unveil
адкуль where... from? а. ты? where do you come from? Я з Беларусі. I am from Belarus.
адліга thaw
адлегласць distance
адлюстравіць to reflect
адмаўляць → адмовіць
адмова refusal
адмовіць to deny; а. цца */даць адмову, не захацець/* to refuse; */кідаць/* to abandon, to give up
адмоўны negative
адмысловы special, particular
адмысловец specialist
адмян|іць, -яць */закон/* to abolish, */сустрэчу і пад./* to cancel
аднабаковы one-sided; unilateral
аднавіць to restore; */пачаць зноў/* to resume
аднак but, though, however
аднакласнік classmate
аднаўляць → аднавіць
адначасова at the same time, simultaneously

адно */толькі/* only; one thing
аднойчы once, */неяк/* one day
аднолькава alike, equally, identically
аднолькавы the same, identical, equal
адносіны relations, */узаемяны/* relationship
адносна relatively
адняць to subtract; */у прыкладах/* minus
адолець to overcome
адораны gifted, talented
адпаведна respectively, correspondently; а. з according to, accordingly, corresponding to
адпаведнасьць conformity, correspondence; у а. ці з according to, in keeping with
адпавядаць to correspond; to fit
адпачываць → адпачыць to have a rest
адпачынак rest, relaxation; */працяглы перапынак у працы/* leave
адпачыць to rest, to have a rest, to relax, to have a holiday
адправіцца to start, to set off, to go; */наплыць/* to sail
адправіць to send, to dispatch
адпраўляцца → адправіцца
адпраўляць → адправіць
адпраўшчык sender
адпус|каць, -ціць to release, to let go; а. на волю to set free
адразаць → адрэзаць
адразу at once, immediately, right away, straight; а. ж straight away; а. пасля straight after
адрас address
адрасат addressee
адрозненне difference; у а. ад unlike
адрозні|ваць, -ць to distinguish; а. цца to differ;
адрэзаць to cut, to cut off; */адпілаваць/* to saw off; */размову/* to cut short; */непракрыць доступ/* to block off
адсталы backward, underdeveloped
адстаўка resignation; падаць у а. ку to resign
адступ|аць, -іць */нерад цяжкасцям і, ворагам/* to retreat; */назад/* to step back; */убок/* to step aside
адсунуць to shift; */убок/* to put aside
адсутнічаць to be absent; */быць у вышэйшай/* to be out; */быць у ад'ездзе/* to be away; */бракаваць/* to lack
адсутны absent
адсюль from here
адтуліна hole
адтуль from there
адукаваны educated, intelligent
адукацыя education; вышэйшая а. higher education; даваць а. дыю to educate
адхіл|іць, -яць to reject, to turn down, to decline
адхон slope
адценне shade, tint
адчуванне feeling, sensation
адчу|ваць, -ць to feel; а. сябе= пачувацца добра/ кепска to feel well/ unwell, bad
адчынены open; */урачыста/* inaugurated

адчыні|ць, -яць to open; /*заснаваць*/ to establish,
/урачыста/ to inaugurate; а. дзьверы /*уадказ на стук,*
званок/ to answer the door
адыходзіць to leave; to move away
ажаніцца to get married
ажыцця|віць, -ўляць to carry out, to fulfill; а. сваё права
 nato exercise one's right to
азд|абляць, -обіць to decorate, to trim
азір|ацца, -нуцца to look round, to look back
азіянт Asian
азіяцкі Asian
азмроч|ыць, -ваць to shadow, to overshadow, to mar
азон ozone
азонавы ozone; а. пласт ozone layer
айчым stepfather
айчына native land, fatherland
аказацца to appear, to turn out to be, to prove; а. вельмі
 дм to prove very costly
акалічнасьць circumstance; ні пры якіх а. сцях under any
 circumstance
акіян ocean
акно window; без вокан windowless
акрамя but, except, bar, beyond, apart from; а. таго
 besides, in addition
акруга district; /*наваколле/* neighbourhood
акружаць → акружыць
акружнасьць circle, circumference
акружыць to surround, to encircle
актор actor
акторка actress
актыўнасьць activity
актыўны active
акюляры eye glasses, spectacles pl, glasses pl; /*ахоўныя,*
падводныя/ goggles pl
акупаваны occupied
акупаваць to occupy
акупацыя occupation
акуратны tidy, neat, careful
акцыя action; /*кампаніі/* share, stock
але but
але = так yes
алень deer
аловак pencil; каляровыя а. ўкі crayons pl
альбо or
альбом album; а. для малявання sketchbook
амаль almost, nearly; а. не hardly
ананас pineapple
ангіна quinsy
англійскі English
Англія /*частка краіны/* England; /*уся краіна/* Britain
ангрукт interval
ануча cloth, /*для вьцірання пылу, дошкі/* duster
апавяданне story, short story
атазіцыйны opposition
атазіцыя opposition
атазна|ваць, -ць to recognise, to identify

апекавацца to care
апельсін orange
апельсінавы orange; а. сок orange juice
аперацыя operation; /*хірургічная/* surgery; перанесці
 а. цю to undergo a surgery/ on operation, to be operated
апетыт appetite
апісанне description
апіс|аць, -ваць to describe; /*каго-н/* to portray
апавяд tale, story
апоўначы at midnight
апошні last, final, ultimate; а. год /*леташні/* last year;
/аканчальны/ final year; а. артыкул latest article
апраметная hell
апранаць → апрануць
апрануты dressed; быць а. м. у to have ... on
апрануцца to get dressed
апрануць /*каго-н/* to dress, /*надзець вопратку/* to put
 on, to wear; а. цца to dress oneself
апраўданне justification; excuse /*падсуднага/* acquittal
апраўд|аць, -ваць /*патлумачыць/* to justify;
/падсуднага/ to acquit
апрац|аваць, -оўваць to process
апрача, апроч except, but, besides
аптымістычны optimistic
аптэка chemist's (shop), pharmacy
апублікаванне publication
апублікаваць to publish
апу|скаць, -ьціць to drop; /*не ўзгадаць/* to omit; /*лунізі/*
 to lower; а. цца to sink; /*зьмяншацца/* to diminish
апынуцца to find oneself, to end up (in), to come to be; п.
 ў турме to end up in jail; апынуўшыся там once there
апячы to burn
аранжавы orange
араць to plough
арганізаваць to organize, to stage, to hold, to arrange
арганізацыя organization, body; няўрадавая. NGO
 (non governmental organization)
арганізм organism
аркестр band, orchestra
аркуш sheet, leaf (pl leaves)
армія army
арол eagle
артыкль article; азначальны/ неазначальны а. definite/
 indefinite article
артыкул article
артыст actor, artist
артыстка actress
арф аграфія spelling
архітэктар architect
архітэктур architecture
арыгінальны original
арышт arrest, detention
арыштаваць to arrest, to detain, to hold
арэна arena
арэх nut
аса wasp

асабіста personally
асабісты personal
асабліва particularly, in particular, especially
асабліваць feature, peculiarity
асаблівы special, particular
асвета education
асвятленне illumination; /у СМІ/ coverage
асвятляць /надзеі/ to cover; /святлом/ to illuminate, to light
асенні autumn
асёл donkey, ass
аслабіць, -ляць to relax, to release; to weaken, to loosen
асмеліцца to dare
асна|сьціць, -шчаць to equip, to provide with
аснашчэнне equipment
аснова base, basis; на а.ве on the basis of
асноўны basic, fundamental, main, principal, chief, essential; у а.м essentially, predominantly
асоба person, personality, individual; дзейная а. /н' есы/ character; афіцыйная а. official
асобна apart, separately
асобнік copy
асобны separate; different, special
аспект aspect
астатні remaining; /апошні/ last; у а.няй Еўропе elsewhere in Europe
астатнія the rest /of/
астранамічны astronomical
астраномія astronomy
асцярожна careful, carefully, gently
асцярожны careful, cautious
асяродак: сацыяльны а. social background
асяроддзе environment, surroundings; навакольнае а. environment
атаесам|іць, -ляць to identify (з with)
атакаваць to attack
атач|аць, -ыць to surround
атлетыка athletics
атмасфера atmosphere
атрута poison
атрутны poisonous, toxic
атрым|аць, -ліваць to get, to receive, to gain, to obtain; to acquire
аўдыторыя /памяшканне/ room, /публіка/ audience
аўтагоншчык pilot
аўтамабіль car; а.-бомба car-bomb
аўтар author
аўтастрада highway
аўтобус bus; coach; /двахпавярховік/ double-decker;
аам by bus
аўторак Tuesday; у а. on Tuesday
афіцыйны official, formal; а.ае сьвята public holiday
афіцыянт waiter
афіцыянтка waitress
афіша poster, bill
ахайны neat, accurate, tidy

ахвота desire, inclination; без а.ты reluctant, unwilling
ахвотна willingly, readily
ахвяра victim; /прынашэнне/ sacrifice, offer
ахвяраваць to contribute, to sacrifice
ахова protection; guard; /інпрыроды/ conservation
ахоўваць to protect, to preserve
ахрыпнуць to get hoarse
ацяпленне heating
ачуняць to recover, to come to
ашуканства fraud, deception
ашукаць to cheat, to fool, to deceive
ашчаджаць to save, to spare
ашчадны thrifty; а. банк/ аая каса saving bank
аэрапорт airport

Бб

баба grandmother; woman
бабёр beaver
бабуля grandmother, granny
баваўняны cotton
бавіцца to stay long, to linger
бавіць (час) to spend; добра б. ч. to have a good time/ to have a good fun; б. болей часу з сям'ёю to spend more time with the family
бавоўна cotton
багаж luggage
багата many, much, a lot of plenty, a great deal of, plentiful
багаты rich (чым-н. in), prosperous; /зам ожны/ wealthy, well-off, affluent
багацей rich (man)
багацце riches, wealth, fortune
бадай hardly; б. не probably not; б. што perhaps, very likely
бадмінтон badminton
база base
базавы basic
байка fable
байкатаваць to boycott
байкот boycott
бакавы side, lateral
баламут trouble-maker
балерына dancer, ballet dancer
балет, -ны ballet
балець to hurt, to ache; мне баліць галава I have a headache; мне баліць горла I have a sore throat
балкон balcony
балота bog, marsh, swamp, fen
большыня majority
балючы painful
бамбардаваць to bomb
банан banana
бандыт gangster, bandit
бандэроль book-post, parcel, printed matter

банк bank
бар bar
бараніна mutton
бараніць to defend; б.цца to defend oneself
барацьба struggle; *спорт.* wrestling
басейн basin, pool; /*ракі*/ basin; плавальны б. swimming pool
баскетбол basketball
батаніка botany
батарэйка battery
бацька father, Dad; б.кі parents
бацькаўшчына fatherland
бачнасьць visibility
бачны visible
бачыць to see
баязьлівец coward
баяцца to be afraid of, to fear
бег run; б.трушком jogging
бегчы to run; /*імчаць*/ to rush
беднасьць poverty;
бедны poor
без without; /*пры абазначэнні часу*/ to; б. пяці тры гадзіны it's five minutes to three; /*прыметнікавая прыстаўка*/ --less; безгаловы headless; б. акна windowless
безадказны irresponsible
безгустоўны tasteless
бездань abyss
бездапаможны helpless
безнадзейны hopeless
бейсбол baseball
бекон bacon
беларус Belarusian
беларускі Belarusian
Беларусь Belarus
белы white, /*бледны*/ pale
бензін petrol; *амерык.* gas
бэраг /*мора*/ shore, /*ракі*/ bank; б. ракі river side; б. мора seaside; /*узьбярэжжа*/ coast; beach
бэрагавы coastal
беспаспяхова without success
беспрацоўе unemployment
беспрацоўны unemployed
бессаромны shameless
бесстаронні impartial, unbiased
бессэнсоўны senseless, meaningless
бібліятэка library; філіял б.кі branch library
бібліятэкар, -ка librarian
біёлаг biologist
бізнес business
бізьнесмен, бізьнесовец businessman
білет ticket; б. у адзін канец one way ticket; б. у два канцы return ticket
біскуп bishop
бітва battle
бігон can

біфштэк steak
біць to beat, to hit, to strike; б.цца to fight, to struggle
біяграфія biography; кароткая б. curriculum vitae
біялогія biology
блага badly, poorly
благі bad, poor
блазан bol
блакаваць to block
блакітны blue; цёмна-б. navy blue
бледны pale
блізарукі short-sighted
блізка near, close; /*ведаць каго-н.*/ intimately
блізкі near, close; /*сябар*/ intimate; /*сім патычны*/ sympathetic; б. да close; close to
блізьнюк, блізьня twin; блізныя twins
блінец pancake
бліскучы brilliant; shining
блок block
блытаць to confuse, to mix up
бляшанка tin, can
бо for, because
боб bean
Бог God
Божухна Dear me!, My Lord!, Oh, dear!
бой fighting, battle
бойка fighting
бок side, part, place; aspect; стаць на *чый-н.* б. to side with; з іншага б.у on the other hand; нябачны б. Месяца back side of the Moon
бокс /*спорт*/ boxing
болей more, over; longer, any longer, no longer, any more; else; rather; б. за over, more than; б. за ўсё most/ of all; чым б... тым б... the more ... the more; нашмат/ куды б. much more; усё б. increasingly; ніхто б. пра гэта не ведае nobody else knows about it
боль pain, ache; галаўны б. headache; зубны б. toothache; б. у жываце stomachache
больш = болей more; б. за ўсё best, most, most of all
большы bigger, larger, major; /*на ўзросту*/ elder
бомба bomb
борт board; на борце карабля aboard the ship
бортправадніца stewardess
бот boat
бохан loaf/pl loaves/, б. хлеба loaf of bread
бочка barrel
бракаваць to lack, to fail, to be in short supply
брама gate, door
брамкар goal-keeper
брат brother; стрыечны б. cousin
брахаць to bark
брацца to take; /*за справу*/ to take up; to undertake, to begin to do smth; б. за працу to set to work
браць to take; б. на сябе to take over; б. (*весці каго-н. куды-н.*) to take to; б. удзел у to take part in
брашура pamphlet, booklet
бронзавы bronze

бруд dirt
брудзіць to pollute; to smear
брудны dirty, untidy, muddy; filthy
брутальны brutal, cruel
брыво eyebrow
брыгада team, gang
брыдкі nasty, naughty, /непрыгожы/ ugly
будаваць to build, to construct, to erect, to put up; б.цца to be under construction; to be built
будаўнік builder, constructor
будаўніцтва construction, building
будзільнік alarm-clock
будзіць to wake up
будоўля construction; construction site
будучы future
будучыня future
будынак building, edifice, home
буйны big, large; large-scale; extensive
булачка roll, bun; б. з рызынкаю scone
бульба potatoes; смажаная б. chips
бульбіна potato
бура storm /палітычная і пад./ uproar; б. ў шклянцы a storm in a teacup
бурак beetroot
бусел stoik
бугэлька bottle
бугэрброд sandwich
буфет /шафа/ cupboard, sideboard; /устаноўка/ snack bar, buffet
бы, быццам as
бываць /здарацца/ to happen; /наведваць/ to be, to visit, to see; бывай good-bye; farewell
бык bull, ox (pl oxen)
былі were; there were; у мяне/ цябе/ і г.д./ б. I/ you had
было was; б. холадна it was cold; у мяне/ цябе і г.д. б. I/ you had
былы former, ex-
быстры quick, fast, swift
быў was; there was; у мяне/ цябе і г.д. б. I/ you had
быццам as if, like; ж б. as though
быць /існаваць/ to be, to exist, /мецца ў наяўнасці/ to be available; у ім будзе it's going to have; /для ўтварэння будучага часу ўжываецца дзеяслоў/ shall/ will/ яна будзе чытаць she will read
бюджэт budget
бюро bureau
бягун runner
бяда trouble, misfortune, problem; disaster; б. ўтым, што... the trouble is that...
бядотны disastrous
бязглуздыца nonsense, rubbish
бяздзейны inactive, inert, apathetic
бязладдзе confusion, mess, turmoil, havoc; эканамічнае б. economic turmoil
бязлітасны merciless, cruel, fierce
бязмежны limitless, immense, vast

бялявы fair
бянтэжыць to confuse, to puzzle
бяроза birch
бясконцы endless, infinite
бяскрыўны harmless, innocent
бяспека safety, security
бяспечны safe, secure
бясплатна, бясплатны free, free of charge
бяспраўе lawlessness
бяспраўны without rights
бяссільны powerless
бяспрэчна certainly

В в

вабіць to attract, to appeal, to draw
вавёрка squirrel
вага weight
ваганне swing; /нерашучасць/ hesitation
вагацца /быць нерашучым/ to hesitate; /зайдацца/ to swing, to sway
вагон carriage, railroad car
вада water; мінеральная в. mineral water; прэсная в. fresh water
вадаправод /трубы/ water-pipe; /забеспячэнне/ water supply; дом мае в. the house has running water
вадаспад waterfall, falls
вадзіць → весыці; в.цца /пра жывёл/ to be found
ваенна-марскі naval; в.-м. флот navy
ваенны military
важна it is important that; гэта няважна it doesn't matter
важнасць importance
важны important, significant; быць в.м (не в.м) каму-н. to be of no importance to
важыць to weigh
ваза vase
вазіць to transport, to carry, /каго-н. куды-н./ to take to
вайна war; /вайсковыя дзеянні/ warfare; в. з тэрарызмам war on terrorism; пачаць в.ну to begin warring; весыці в.ну to conduct a war
вакзал /аўтобусны/ bus station; /чыгуначны/ railroad/ railway station
вакол round, around
вакуум vacuum
валадар ruler
валасы hair
валеібол volleyball
валіец, валійскі Welsh
валадаць to possess, to own; /кантраляваць/ to control
валюта currency
вам you, to you
вамі by you; з в. with you
вандроўка excursion, hiking
ванна bath

ванны пакой	bathroom	весьці	/к ^{ра} ваць/ to keep, to manage, to run; /каго-н.
вараны	boiled, cooked; в.ае яйка boiled egg	куды-н.	/to take, to lead; to guide; to conduct; to carry on;
варожы	hostile, unfriendly, enemy	в. машыну	to drive; в.ся /пра жывёл- дзе-н./ to be found
варона	crow	веселяцца	to have fun
вароты	gate; пер. gateway	ветліва	politely
варта I	/ахова/ guard	ветлівы	polite, courteous
варта II	it is worth while	ветразь	sail
вартавы	guard	ветраны	windy
вартаўнік	guard, watchman (pl watchmen)	вечер	wind
варты	worthwhile; быць в.м + наз. to be worth + ger;	вечар	evening, night
	/заслужоўваць/ to deserve	вечарышка	party, evening party, dance party; школьная
варыць	to cook, to boil	в. school social	ладзіць шкoльнюю в to hold a school
варэнне	jam	social	
вар’ят	mad, madman	вечка	cover, cap
вар’яцкі	crazy, mad	вечны	eternal, everlasting
вас	you; ад в. from you; да в. to you, to your place	вешалка	hall-stand
васемнаццаць	eighteen	вешаць	to hang
васемсот	eight hundred	вёска	/населішча/ village, /сельская мясцовасць/
вастрылка	sharpener	country	у в.сцы in the country; ехаць у в.ску to go to the
ваўняны	woolen	country	
ваш	your, /замяняе назоўнік/ yours	від	view; outlook, sight, /к ^и тал/ kind; /жывёл,
ваяваць	to wage war; в. з кім-н. to beat war with	раслін	/ species; в.пад пагрозай знікнення endangered
ведаць	to know, to be aware of, to be familiar with; не в.	species	
	to be ignorant of	відавочна	obviously, evidently, apparently
веды	knowledge	відавочнасць	evidence, proof
вежа	tower; вартавая в. watch-tower; ваданепарная в.	відавочны	evident, obvious, clear, visible
	water tower; В. /у Лондане- таксама званая Таўэр/ the	відаць I	/бачна/ it is seen; evidently; мне в. I can see; яго
	Tower	не в.	he is not seen
везці	to take, to convey	відаць II	/здаецца/ it seems
век	age, lifetime	відовішча	sight, show, spectacle
веласіпед	bike, bicycle; ехаць на в.дзето cycle	відэлец	fork
веласіпедыст	cyclist	візіт	visit, stay
веласпорт	cycling	вільготны	wet, damp, humid
велізарны	huge, enormous	віна	fault, guilt, blame; гэтаягоная в he is to blame; гэтая
велічыня	size; /аб’ём/ volume	мая в.	it is my fault
вельмі	very; very much, a lot; greatly; в. хацець to be	вінаваты	guilty; быць в.м to be guilty; /грошы і пад./
	eager	to owe	прызнаць в.м to be found guilty; ён в. he is to
венік	broom	blame	
вера	faith, trust, belief	вінаваціць	to blame, to accuse
верагодна	probably, possibly, likely	вінаград	grapes
верагоднасць, верае^мнасць	probability	віно	wine
верасень	September	віншавальная картка	greeting card
верны	faithful, loyal	віншаванне	congratulation
верталёт	helicopter; баявы в. gunned helicopter;	віншаваць	to congratulate
пэравозіць в.ам	to helicopter	вісець	to hang
вертыкальны	vertical	вітанне	greeting, welcome
верх	top; summit; узяць в. to have the upper hand	вітаць	to greet, /госця/ to welcome, /здароўкацца/ to
верхні	top, upper	to salute	/рашэнне і пад/ to hail; в.цца to greet, to salute
верш	poem rhyme, verse	вітрына	shop-window, showcase
верыць	to believe; to trust	вішня	cherry; /дрэва/ cherry-tree
весела	happily, gaily, merrily; тут вельмі в. it’s very	вішчаць	to scream
	good fun.	воблака	cloud
веславаць	to row	вобласць	/в ^е даў/ area; /тэрыторыя/ province
веснавы	spring	вогнішча	bonfire
вестка	news, information	воданепранікальны	waterproof
вестыбюль	hall, lobby	водны	water

вожык hedgehog
воз carriage
возера lake
войска army; в.кі troops
вока eye
вкладка cover; у папяровай в.дцы paperback
вокны → акно; без вокан windowless
вол ox/ploхen/
волава lead
волат giant
вольны free; spare; /незаныты, нішчымны/ vacant; в.ая хвілінка a spare minute; в. час leisure/ spare time
воля /свабода/ freedom, liberty; /намаганне/ will
вопратка clothes, clothing, dress
вораг enemy; в. народу enemy of the people
восем eight
восемдзесят eighty
восень autumn
восеньскі autumn, autumnal
восенню in autumn
востраў island, isle
востры sharp; /розум/ keen
вось here is; here you are; в. чаму that's why
воўк wolf/pl wolves/
воўна wool
вочы → вока; кідацца ў в. to strike
вугал angle
вугаль charcoal; /каменны/ coal
вуд fishing rod
вузкі narrow; tight
вудей hive
вуліца street, road
вулкан volcano (pl volcanoes)
вусна orally, verbally
вусны I /непісьмовык/ oral
вусны II /зубы/ lips
вусьце /ракі/ mouth
вуха ear
вучаніца pupil, schoolgirl, student
вучань pupil, schoolboy, student
вучоны scientist, scholar
вучыцца to study, to learn; в. ў школе to attend school, to go to school
вучыць /вывучаць/ to learn; /каго-н./ to teach; to train; в. урокі to do lessons
вучэнне teaching, learning
вушы → вуха
вы you
выбар choice, option, selection
выбары election
выбаршчык voter
выбачаць to forgive, to excuse, to pardon в.цца to apologise; выбачайце sorry; I am sorry; excuse me; I apologise
выбегчы to run out
выбіраць → выбраць

выбітны outstanding, remarkable, prominent
выбраны chosen, elected, selected
выбраць to choose, to select; /на выбарах/ to elect; /зь некалькіхрэчаў/ to pick out; в.цца прэч to get out
выбух explosion, blast; пер. outbreak
выбухнуць to explode, to burst out
вывуч|аць -ыць to study, to learn; /даследаваць/ to investigate, to explore; вывучыць урок to learn a lesson
выганяць → выгнаць
выгляд /зьнешні/ appearance; outlook, view; рабіць в.б, што to pretend that
выгля|даць, -нуць /чакаць/ to expect, /быць падобным да/ to look (like); /вызіраць, быць перспектывай/ to look out; выглядае, што it seems that
выгнанне /высылка/ exile; /выключэнне/ expulsion
выгнаць to oust, to expell, to drive out; /з працы/ to fire
выгода profit, interest
выгодны convenient; profitable, comfortable
выгоды gain
выда|ваць, -ць /надрукаваць/ to publish, to edit; /злачынца/ to extradite
выдаткі expenses
выдатна great; excellent; в! it's great!, excellent!
выдатнасць sight; агляд в.цяў sightseeing; аглядаць в.ці to go sightseeing
выдатны outstanding, remarkable, prominent; brilliant
выдумаць to invent, to devise
выдумка invention, fiction
выехаць to leave(for)
выжыванне survival
выжы|ваць, -ць to survive
вызваленне liberation, /ад абавязкаў, залежнасці/ emancipation; /ратаванне/ rescue
вызвалены liberated; /ад павіннасцяў, падатку/ exempt
вызвал|іць, -яць to free, to liberate, /уратаваць/ to rescue, /выпусціць/ to release, to set free, /ад падатку, пошліны, павіннасці/ to exempt; в.цца to get rid of
вызнач|аць, -ыць to define, to determine; в.цца to excel, to be noted for
вызначэнне determination, definition
выйсце way out, exit; escape
выйсці to go out, to leave; в. замуж to marry smb
выказаць to express
выказванне statement, expression
выказваць → выказаць
выказы́нкі predicate
выкананне fulfillment; performance
выканаць to fulfill, to accomplish; /ролю, працу/ to perform; /ажыццявіць/ to carry out, to act as, to exercise
выкапаць to dig up, to dig out
выкапень fossil; карысныя в.пні minerals
выкара́ніць, -яць to eradicate
выкарыст|аць, -оўваць to use, to make use of
выкіды emissions pl, discharge

выклікаць to call out; */прычыняць/* to cause, to bring about; */каго-н. куды-н./* to summon; */эмоцыі/* to evoke; в. падозранасць to arouse suspicion; в. цікавасць to evoke interest

выключаць → выключаць

выключальнік switch, light switch

выключны exceptional, unusual

выключыць to switch off, to turn off, to put off;

/адхіляць, не дапускаць/ to exclude, to eliminate;

/магчыма сьць, верагодна сьць/ to rule out

выконваць → выканаць; в.ца */работы/* to be in progress

выкруціць, -чваць */рукі, бялізну/* to twist; */вывінціць/* to unscrew

выкрыць, -ць to expose, to reveal

вылзці, -зці */з транспарту/* to get off; to get out

вылучаць, -ыць to put forward

вымавіць to pronounce; to say, to utter

вымаўленне pronunciation

вымаўляць → вымавіць

вымерлы died out, extinct

выміранне extinction

вымерці, -іраць to die out, to become extinct

вымова reprimand

вынайсьці to invent

вынаходнік inventor

вынаходзіць → вынайсьці

вынаходніцтва invention

вынесці to carry out, to take out; */вытрымаць/* to bear

вынік result, outcome, effect; у в.у as a result, due to

вынікаць to appear, to follow

выносіць → вынесці

вынятак exception; за в.ткам but, except

выняць to take out, to pull out, to remove

выпадак incident, case; occasion; няшчасны в. accident, mishap; наўсялякі в. just in case

выпадкова by chance, by accident, accidentally

выпадкова сьць chance, coincidence

выпадковы occasional, accidental, casual

выпіць to drink (out, up)

выпрабаванне test, trial

выпрабаваць, -оўваць to test, to try

выпраўляць */памылкі/* to correct; */насылаць/* to send

выпускаць, -сьціць */вызваліць/* to set free;

/надрукаваць/ to publish; */зрук/* to друк; */прадукцыю/* to manufacture, to produce

выраб product, produce

вырабіць, -ляць to produce

выражаць → выразіць

выраз phrase, expression */і твару/*

выразіць to express

вырай migration of birds; лянец у в. to migrate;

прылянец у в.ю to return from the south

вырасці to grow up

вырасціць to grow, to cultivate

выратаваць to save, to rescue; в.ца to survive; to save oneself, to escape

вырашаць → вырашыць

вырашаны grown

вырашыць to decide; to solve, to resolve, to work out

вырашэнне solution

вырошваць to grow, to grow up

высадзіць to land

высвясціць, -ятляць to find out

выскачыць to jump out

выснова conclusion; рабіць в.ву to draw a conclusion, to conclude; прыйсці да в.вы to come to conclusion

высока high, highly; в. ацаніць to appreciate

высокародны noble; */прамінерал/* precious

высокая якасць high-quality, superior, excellent

высокі tall, high

выстава exhibition, show; ладзіць в.ву to exhibit

выстаўіць, -ўляць to display, to expose, to exhibit; в.

моцнага кандыдата to field a strong candidate

выступ */прамова/* speech; в. па тэлебачанню televised speech

выступіць, -іць */на сцэне/* to act, to perform; */з*

прамоваю/ to speak, to address; */уззяць слова/* to take the floor

высылка exile

вытворца producer

вытворчасць production, manufacture, output

вытрыманы reserved, self-controlled

вытрымаць to bear, to resist, to sustain, to stand; в.

операцыю to survive an operation

выхаванне education

выхаваны well-mannered, */ветлівы/* polite, urban,

/паважлівы/ respectful

выхаваць, -оўваць to educate, to bring up

выхад exit, way out; */публікацыі/* appearance, */фільму, дыску/* release

выхадны в. дзень day off; в.я week-end

выходзіць to come out; */з транспарту/* to get off, to go out; to leave; */правокны/* to overlook, to look (на onto);

выцёрці, -іраць to wipe, to wipe out; to clean, to dry; в.

пыл to dust; в. насыха to wipe dry

выць to howl, to wail

выцягваць, -нуць to pull out

вычарпаць */рэсурсы, радовішча/* to exhaust

вышыня height, altitude; в.нё тры метры three metres high

вышэй higher

вышэйшы taller, higher

выява image

вядома */канешне/* certainly, sure; of course; */гэта*

ведаюць/ it is known

вядомасць fame, notoriety

вядомы known, well-known, famous; быць в.м з-за to be known for smth

вядро pail, bucket

в'язать /карункі, вол пратку/ to knit; /зв'язавць/ to tie up

в'язень prisoner; captive

в'язні huge, vast, enormous, very big

Вялікае Княства Літоўскае Grand Duchy of Lithuania

Вялікдзень Easter

в'ялікі big; great, large; important, grand considerable, heavy; вельмі в. huge, king-size

в'яндліна ham

в'ярблюд camel

в'ярнуцца to come back, to be back, to return; в. ў школу to go back to school

в'яроўка rope, cord, /матузок/ string

в'яртанне comeback, return; /улады/ devolution

в'яртацца → вярнуцца

в'яртаць to give back, to return

в'яршыня top, summit; на в.ні on the top

в'яселле wedding

в'ясёлка rainbow

в'ясёлы merry, gay, glad, jolly, funny; /пра настрой/ cheerful

в'ясковец villager

в'ясковы village; country, rural

в'ясна spring

в'ясновы spring

в'ясною in spring

в'ячэра supper, evening meal

в'ячэраць to have supper

Г

гаваркі talkative

гаварыць to talk, to say, to speak

гавяда cattle

гадаваць /жывёлу/ to raise, to rear, to breed; /дзяцей/ to bring up

гадавіна anniversary

гадзіна hour; пікаяя г. rush hour; якая зараз г.? what time is it now?; тры г.ны it's three o'clock, it's three hours; у тры гадзіны at three o'clock

гадзіннік clock /наручны/ watch

газ gas; слезачечны г. tear-gas

газаваны fizzy; г. напой fizzy drink

газета newspaper, paper, daily

газетны newspaper; г. кіёк news-stand

гаіць to heal

гайдаць to swing; г.цца to sway

галава head

галаваломка puzzle

галадоўка hunger strike; /недаяданне/ starvation

галактыка galaxy

галасаванне voting, poll

галасаваць to vote; /браць удзел/ to go to the polls

галасьнік speaker, loudspeaker

галерэя gallery

галеча poverty, grinding poverty

галіна /і перан./ branch; /поле дзейнасьці/ area, field

галінка twig

галіцца, галіць to shave

галоудны hungry

галоўны main, principal, chief, basic

гальштук tie

гамбургер hamburger

ганаровы honorary, honourable

ганарыцца to be proud of

гандаць trade, commerce

гандлёвы trade, trading, commercial

гандляваць to trade

гандляр trader, vendor

ганебны shameful, disgraceful, ignominious

ганьба shame, disgrace

гара mountain, mount

гараджане townsfolk

гарадскі town, city, urban

гараж garage

гарантаваць to ensure, to warrant, to guarantee

гарантыя warrant, guarantee; быць яшчэ на г.тыі to be still under guarantee

гарачы hot; /пра стаўленне і пад./ warm

гарачыня heat

гарбата tea; моцная г. strong tea; піць г. to have tea

гарбуз pumpkin

гармата gun, cannon

гарняк miner

гародніна vegetable(s)

гарох pea

гартаць to turn over pages, to look through

гарчыца mustard

гаршчок pot; г. з золатам pot of gold

гарышча attic

гарэць to burn

гаспадар owner, boss, master; /адносна гасьцей/ host

гаспадарка economy; /в'ясковы двор/ farm; сельская г. agriculture, farming; хатняя г. household

гаспадыня housewife, hostess; хатняя г. housewife

гасьцёўня living-room

гасьціннасьць hospitality

гасьцінны hospitable

гатаванне cooking

гатаваць ежy to cook, to make

гатовы ready, /скончаны/ finished; /падрыхтаваны/ prepared

гатоўка /наяўныя грошы/ cash

гатунак sort; чалавек другога г.нку person of the second sort

гатэль hotel; /заезны двор/ inn

гваздзік carnation

гвалт violence

геаграфія geography

геаметрыя geometry

генерал general

геній genius
герой hero, character
герунд gerund
гігант giant
гігантські giant, immense, enormous
гід guide
гімнастика gymnastics; ранішня г. morning exercises
гинуць to perish, to die, to disappear
гістарычны historical, historic
гісторыя story, /навука/ history
гітара guitar
глабалізацыя globalisation
глабальны global
гладкі smooth /і пра хаду спраў/
глеба soil, ground
гледзішча standpoint, point of view
горла throat
глупства nonsense; г.! rubbish!
глухі deaf
глыбіня depth; г.нё тры метры three metres deep
глыбокі deep, profound; сьнег г. the snow is high
глытаць to swallow
глыток swallow
глядач spectator; глядачы audience
глядзець to see, to look; г. тэлевізар to see/ to watch TV
гмах building
гнаць to drive; г.цца to chase; /імкнуцца/ to strive
гневацца на to be cross with smb
гнеў anger, wrath
гнуткі flexible; /пра людзей/ lithe
гнуць to bend, to infect
гнездо nest
год year; пара г.у season; колькі табе гадоў? how old are you? мне дванаццаць гадоў I am twelve; мець.. гадоў to be aged...
годзе enough
годнасць dignity
годны decent, worthy; /карысны/ appropriate
гол goal; забіць г. to score a goal
голад hunger, starvation, /масава/ famine
голас voice; /выбарчы/ vote
голкапер goal-keeper
голуб pigeon, dove
голы naked, bare, nude
гольф golf
гонар honour, pride; у г. in honour of
гонка race
гора grief, misfortune
горад town; city
горай worse
горача hot; мне г. I am hot
горды proud
горкі bitter
горла throat; мне баліць г. I have a sore throat
горны mountainous, mountain; г. веласіпед mountain bike

горш worse
горшы worse; г. за ўсё worst of all
госьць guest, visitor; пайсьці ў г.ці to go visiting, to go to see
град hail
града garden bed
градус degree
гразь mud, dirt
гразкі muddy
грам gramme, gram
грамада /супольнасьць/ society, community; /намоўн/ crowd
грамадзкі public, social
грамадзянін citizen
грамадзянства citizenship
грамадскі public
грамадства society; расколанае г. fragmented society
грамата /дакумент/ charter; /уменне чытаць і пісаць/ reading and writing skills
граматыка grammar
граматычны grammar
грант grant
графіці graffiti
гром thunder; грэміць г. it thunders
гронка bunch
грошы money; даваць г. to give money, /фундаваць/ to grant
грубы rude, rough; неп crude; /не тонкі/ thick
грудзі breast, chest, bosom
грудная клетка chest
груз load, cargo
грузавік lorry, truck
грукат crash, din
грук|аць, -нуць /гнасьці/ to crash; to rumble, to roar
грунт base, basis
грунтоўны sound
група group
грыб mushroom
грым make-up
грым|ець, -нуць /пра гром/ to thunder; /грукіць/ to roar
грып influenza, flu'
грэбень comb
грэйпфрут grapefruit
грэк Greek
грэнка toast
грэх sin
грэцкі Greek
грэць to warm, to heat; г.цца to warm oneself; /пра атмасфэру і над/ to get hotter
губа lip
губляць to lose
губны lip; г.ая памада lipstick; г. гармонік mouth-organ
гузік button
гук sound

гулец player
гульлівы playful
гуляня game; гуляць у г.ні to play games; Алімпійскія гні Olympic games
гуляць to play; /*шацыраваць*/ to walk; /*нічога не рабіць*/ to idle, to beidle
гуляшчы idle, /*нішчымны*/ vacant
гума rubber
гумар humour
гумарыстычны comic, humorous, humorous
гумка elastic; eraser
гурок cucumber
гурт group; crowd, bunch, flock; арганізаваць г. to start a society
гурток society, club, hobby group
густ taste
густы thick, dense
гусь goose/pl geese/
гутарка talk, conversation, discussion
гутарыць to talk, to chat, to speak
гучаць to sound
гучна loudly
гучнасьць volume
гучны loud
гэта this, it
гэтак so; in this way/ manner, thus; as; г. .. як і .. as...as...; so... as...
гэт/а/кі such; г. ж the same
гэтулькі so much, so many
гэты /*указальн.*/ this; that; /*пра тое што будзе*/ this; /*пра тое, што мінула*/ last; гэтае начы last night;
 пасля гэтага after that
гэтыя these

Д

да /*накірунак*/ to, towards; /*пакуль*/ till, until, /*да пэўнай мяжы, меры*/ up to; /*дагэтуль*/ before; /*наколькі*/ as far as;
дабірацца → дабрацца
дабрабыт well-being, welfare
дабрацца to get to, to arrive, to reach; спытай, як туды д. ask how to get there
дабро good
давацца to be good at; яму лёгка даецца іспанская he is good at Spanish
даваць to give; /*забясьпечваць*/ to provide;
/дазваляць/ to let, to allow; д. дазвол to allow, to give one's permission; не д. *зрабіць/учыніць што-н.* to prevent smb from + *ger.*; давай/ давайце + *inf* let us + *inf*
даведацца to learn, to find out, to come to know
даведнік handbook, reference book
давер confidence; заваяваць д. to gain confidence
даводзіцца to have to + *inf*; to have occasion, to have opportunity; to happen

даволі /*дастаткова*/ enough; /*у значнай меры*/ quite, rather; д. цікавы quite interesting
давяраць to trust; яму можна цалкам д. he is totally trustworthy
дагаджаць to please
даганяць → дагнаць
дагл/ядаць, -едзец to look after, to care; добра д. карову to take good care of the cow
даглядчык /*жывёлы*/ keeper
дагнаць /*і ў вучобе*/ to catch up
дагэтуль until now, thus far; up to here; hitherto
дада/ваць, -ць to add, to give; plus
дадатак supplement; addition; у д. in addition
дадатковы extra; additional
дадатны positive
дадаць to add; plus
дадому home; homeward(s)
дадзены given; present
дажджлівы rainy
дазв/аляць, -оліць to allow, to let; /*рабіць магчымым*/ to enable; д. сабе to afford; не д. ца to be not allowed
дазвол permission; не даць д. у to refuse permission
даіць to milk; д. карову to milk the cow
дайсьці да to get to, to go up to, to arrive; to reach
даказваць to prove
даклад report
дакладна exactly, precisely
дакладны accurate; precise, strict
дакладчык reporter
дакран/ацца, -уцца to touch
дакумент document, paper
дакументальны documentary
далей father; further, furthermore; і гэтак д. and so on, and so forth; Я не магу ісьці д. I can't walk any further.
далейшы further, next
далечыня, далеч distance; у д.ні in the distance
далёка far, far away; д. не far from + *ger*
далёкі distant, remote, far, far away, faraway
далікатны delicate; /*пытанне, адносіны*/ prickly; д.æ пытанне awkward question
даліна valley
далоня palm
далуч/аць, -ыць, д.цца to join
даляр dollar
дамаг/ацца to demand, to insist, to strive
дамагчыся to achieve, to get
дамова treaty, agreement
дама/ўляцца, -овіцца to agree, to arrange
дамоў home
дапамаг/аць, -чы to help, to assist
дапамога aid, help, assistance; першая д. first aid; хуткая д. /*машына*/ ambulance; юрыдычная д. legal help
дапасаваць to match, to fit
дапаўненне *грамат.* object
дапрыкладу for instance, for example

дапу|скаць, -сьціць to allow; дапусьцім... suppose; не д. *учыніць што-н.* to prevent from+ *ger*
дапыт|аць, -ваць to question, to interrogate
дараванне pardon
дараваць to forgive, to pardon, to excuse; даруйце I'm sorry, excuse me!, I beg your pardon
дарагі /мiлы, таксама коштам/ dear; /коштам/ expensive, costly
дармавы free, free of charge; д. білет free ticket
дарога road, way; па д.зе куды-н. on one's way to
дарожка *спарт.* lane
дарослы adult, grown-up
даруч|аць, -ыць to entrust, to deliver
дарыць to present
дарэчы by the way
дасведчаны experienced, skilled
дасканаліць to improve
дасканала perfectly
дасканалы perfect, excellent
даследванне investigation, research, exploration
даследаваць to explore, to study, to research, to investigate
даследнік researcher, investigator, explorer
даставаць to get, to reach, /выняць/ to get out
дастаткова enough, sufficiently
дастатковы sufficient
дасьціпны witty
дасягаць → дасягнуць
дасягненне achievement
дасягнуць to reach, to achieve; to get; д. сваёй мэты to achieve one's objective
дата date
датычны related
даўні old, ancient
даўно /там уназад/ long ago, long before; /працяглы час/ for a long time
дах roof
дахаты home; ісьці д. to go home
даход income, profit
даходзіць /дасягаць/ to reach
даць to give; /забясьпечыць/ to provide; не д. *зрабіць што-н.* to prevent from+ *ger*
дачка daughter
дашчэнту completely, разьбіць д. to break to the smithereens
даярка milkmaid
дбайны careful, thorough; /пра чалавека/ thoughtful
дбаць to take care of, to look after,
два two
двайняты twins
дванаццаць twelve
дваццаць twenty
двойчы twice; /удвая/ doubly
двор yard, courtyard; у двары in the yard; на двары outside, /не ў памяшканні/ outdoors
джунглі jungle

джынсы jeans
джэнтльмэн gentleman (pl gentlemen)
дзьверы door
дзьвесьце two hundred
дзе where; д. б ні wherever; д. хочаш anywhere
дзевяноста ninety
дзевятнаццаць nineteen
дзевяты ninth
дзевяць nine
дзевяцьсот nine hundred
дзед grandfather; д. і баба grandparents
дзеепрыметнік participle; дз. мінулага часу past participle
дзеепрыстоўе verbal adverb
дзеінасьць activity, action, work
дзеінік *грам.* subject
дзеінічаць to act, to proceed; /працаваць/ to work, to function
дзеіны acting
дзеісны effective, active
дзелавы business, businesslike
дзе-небудзь somewhere; /ням./ anywhere; /у іншым месцы/ elsewhere
дзень day; /сьветлы час/ daytime; добры д. good morning; good afternoon; how do you do?, hello;
д.нараджэння birthday
дзесьці anywhere, somewhere
дзесятак ten; dozen; дз.ткі dozens of
дзесяць ten
дзецi children; kids; мець багата дзяцей to have a great many children
дзеянне action
дзеяслоў verb; дапаможны дз. auxiliary verb;
няправільны дз. irregular verb
дзённік diary; /школьны/ record-book
дзіва miracle, wonder
дзівіць to astonish, to amaze, to impress; дз.цаца to wonder
дзівосны marvellous, amazing, wonderful
дзік boar
дзікі wild
дзірка hole, cavity
дзіўны strange, odd, surprising
дзіця baby; child; kid
дзіцячы child's, childish, infantile; дз. сад nursery school
дзьмуць to blow
дзю-до judo
дзядзька uncle
дзяжурны man on duty; /у школе/ pupil on duty
дзяжурьць to be on duty
дзякаваць to thank; дзякую вам/ табе thank you
дзякуючы thanks to, because of, due to, owing to
дзяліць to divide, to share; д.цаца to share (з with), to devide (на into)

дзяржава state, power, country; сацыяльная / сацыяльна адказная дз. welfare state
дзяржаўны state, public
дзяўчына girl
дзяўчынка girl, little girl, youngster
дзяцел woodpecker
дзяцінства childhood
дзяцюк fellow, chap, guy
для for; д. таго, каб in order to, so as to
дно bottom
добра well, fine
добры good; fine; kind, lovely, nice
догляд care
дождж rain; кіслы д. acid rain; ідзе д. it rains; д. лье як вядра it is raining cats and dogs
доказ evidence, proof, demonstration
доктар doctor, physician
доля /л'ёс/ fate, destiny; /частка/ share, part
дом house, block of flats; home; жылы д. dwelling- house
дома at home; indoors; ці д. ён? Is he in?
дорага expensive
досьвед experience
досвітак dawn, daybreak; над. тку at dawn
досьлед experiment
доступ access
досьціп tick
досыць enough; /аўзначае слова/ rather; д. нудны rather dull
дотык touch
доўг debt; мець д. to be indebted to
доўга long time, for a long time, long; д. чакаць it's a long time to wait
доўгатэрміновы long-term; д.я. планы long-term plans
доўгі long
дошка board; класная д. blackboard; кухонная д. cutting board
дражніць to tease
драматург dramatist, playwright
драматычны dramatic
драўляны wooden, of wood
драўніна wood
дробны small, fine; /пра гандляра, ідэалогію/ petty; дае злачынства minor offence
дровы firewood, wood
дрот wire; калючы д. barbed wire
другасны secondary
другі second; /іншы/ another; other
дружба friendship
дружны unanimous; united
дружина team
друк /газеты, часопісы/ press; /працэс/ printing
друкавальная машынка typewriter
друкаваны printed; пісаць д.мі літарамі to write in block letters
друкаваць to print; /выдаваць/ to publish; /на машыныцы/ to type;

друкарня print shop
дрыж|аць, -эць to tremble, to shake; /ад холоду/ to shiver
дрэва tree; /матэрыял/ wood
дрэнна badly, bad; poorly; быць вельмі д. арганізаваным to be very poorly organised
дрэнны bad, (здараўе, веды) poor; wretched, rotten; д.аэ здараўе poor health; д. ўчынак offence
дуб oak
дубовы oak
дуброва oak grove
дудка pipe, /вайсковая флейта/ fife
дужа greatly, too
дужы strong, healthy
думаць to think, /лічыць/ to consider, /меркаваць/ to mean
думка thought; idea, opinion; грамадзкая д. public opinion; на маю д.ку to my mind
дупло tree hollow, hole; cavity
дурань fool, stupid person; быць чыстым дурнем to be a perfect fool
дурны foolish, silly, stupid
дурыць to fool
дух spirit; /прывід/ ghost
душ shower; памыцца ў д.ы to have/ to take a shower
душа soul
ды and, but
дыван carpet, rug
дыванок rug
дыета diet
дызайн design
дыктаваць to dictate
дыктатар dictator
дыктатарскі dictatorial
дыктатура dictatorship
дыктоўка dictation
дым smoke, fume
дыня melon
дырэктар /школы/ headmaster; principal
дырэктарка /школы/ headmistress
дыстанцыя distance; на д.цыі 100 метраў at the distance of 100 meters
дыхаць to breathe
дыялог dialogue
дэвіз motto
дэкарацыі scenery
дэмакрат democrat
дэмакратычны democratic
дэмакратыя democracy
дэманстраваць to display, to demonstrate, to show
дэманстрацыя demonstration, show
дэталёвы detailed
дэталі detail; particular
дэтэктыў /сьледчы/ detective; /літаратурны жанр/ detective story
дэтэктыўны detective

Ее

егіпецкі Egyptian

егіпцянін Egyptian

ежа food, meal

ездзіць to ride; to travel; to go; е. на кані to ride a horse; е. навеласіпедзе to ride a bike; ехаць на аўтобусе/цягніку to go by bus/ by train

ейны her, hers

елка fir-tree; калядная е. Christmas tree

есці to eat, to have a meal; хацець е. to be hungry

еўра /*еўрапейская валюта*/ euro

еўрапеец European

еўрапейскі European; Е. Хаўрус European Union

ехаць to go, to travel, to ride; /*на машыне*/ to drive; е. верхам to ride a horse; е. на веласіпедзе to cycle

Ёё

ёй her, to her

ёмка comfortably; /*як выказнік*/ it is comfortable, it is proper

ён he; /*пра жыў ёлуці неадушаўлёны прадмет*/ it

ёсць is, are; /*у мяне/ цябе і г.д.*/ to have; /*маёцца*/ there is/ there are

ёю: з ёю with her

Жж

жаба toad; /*але англічанін скажа*/ frog

жабрак beggar, pauper, the underprivileged

жабрацкі poverty stricken, poor, indigent,

жаданне wish, desire, will

жаданы desirable, wanted, welcome

жадаць to wish, to desire; to will; ж. дабра to wish smb well

жалеза iron

жалезны iron

жаліцца to complain (about)

жанаты married; быць ж.м to be married (to)

жаніх bridegroom

жаніцца to marry, to get married

жаніцьба marriage

жаночы feminine, women's

жанчына woman /pl women/, female

жарт joke, trick

жартаваць to joke

жах horror, terror; прыводзіць у ж. to terrify

жахлівы terrible, horrible, horrendous, awful, abominable

жменя, жменька *каго-, чаго-н.* a handful of

Жмудзь Samogitia

жнівень August

жніво harvest, harvesting time

жонка wife /pl wives/

жорсткасць cruelty, brutality

жорсткі brutal, cruel

жоўты yellow

жудасны horrible, terrible

жук beetle, bug

журналіст journalist

жывапіс painting, art

жывапісец painter

жывёла animals pl; буйная рагатая ж. cattle

жывёліна animal, beast

жывёльны animal; ж. сьвет fauna

жывёлагадоўля cattle-breeding, breeding of stock

жывод stomach, belly

жывы alive, living; ж. і здаровы safe and well

жнівень August

жыллё housing, lodging

жыта rye

жытло dwelling, shelter

жыхар inhabitant, dweller; карэнны ж. native

жыццё life /pl lives/; замагільнае ж. afterlife;

працягласць ж.ця life expectancy

жыццёвы vital, of life

жыццяпіс biography, curriculum vitae

жыць to live; /*мець жыхарства*/ to dwell; Жыве Беларусь! Long live Belarus!

Зз

з /*разам з*/ with; /*адкуль*/ from; out of; of /*пра час*/ since; /*перадае выдаленне*/ off

за /*ззаду*/ behind, at the back of; /*пасля*/ after; for, at;

/*на-за*/ beyond, outside; /*у межах, унутры*/ within;

/*узамаен за*/ for, in return for; за трыгады within three years; занекалькі хвілін да a few minutes before; /*пры параўнанні*/ than; ён вышэйшы за бацьку he is taller than

his father

заалагічны zoological

заалогія zoology

заапарк the Zoo

заахвоіць, -чваць to encourage

забава entertainment

забараніць, -яць /*партыю, арганізацыю*/ to outlaw,

/*накласці забарону*/ to ban, /*не даць*/ to forbid, to

prohibit

забарона ban, prohibition

забаронены banned, forbidden, prohibited

забастоўка → страйк

забаўка fun, amusement, entertainment

забаўляльны amusing

забаўляць to entertain, to amuse

забіваць → забіць

забіраць → забраць

забіць to kill, to murder; /*масава, брутальна*/ to

massacre; /*цьвік*/ to drive in; з. гол to score a goal

заблудзіцца to lose one's way, to get lost, to be lost

забойства murder, homicide; /*масавае*/ massacre;

/*разня*/ carnage

забойца killer, murderer

забраць to take, to take away; /назад/ to withdraw;
/дзяцей з саду, школы, жывёліну/ to collect; /з
транспарту/ to pick up
забруджанне pollution, contamination
забрудзіць to pollute, to contaminate
забурэнне unrest
забываць → забыць
забыты forgotten
забыць to forget, не з. to remember
забяспеч|ваць, -ыць /што-н./ to ensure, to secure;
/чым-н./ to provide with, to supply
заваяваць to conquer; /прыз, славу/ to gain, to
win
зав|езці, -зіць to take, to drive
завершыць to complete, to accomplish,
завесці I /каго-н. куды-н./ to take, to bring, to
lead to
завесці II /рухавік/ to start
завод factory, plant
заводзіць → завесці I, II
заводскі factory
завуч staff-head
завушніца ear-ring
завяз|аць, -ваць to tie up, to fasten, to knot
загад order
загад|ваць, -аць to order, to command, to tell
загадзя in advance, beforehand
загадка riddle, puzzle; /таямніца/ mystery
загалолак headline, title; пад зложкам titled
загана fault, defect
загарадзіць /плотам/ to enclose, to shut in; to obstruct;
з. дзверы to obstruct the door
загараць to lie in the sun, to sunbathe
загарнуць /кнігу/ to close, to shut; /абгарнуць/ to wrap
загарэць to get a suntan
загінуць to perish, to be killed, to be fallen
загортваць → загарнуць
задавальненне pleasure; satisfaction, enjoyment,
entertainment; з. з.м. gladly, with pleasure
задавальняць → задаволіць
задаволены satisfied, pleased, happy, glad, content
задаволіць to satisfy; /напрабаванні, напрэбы/ to
meet, to suit; з. попыт to meet demands; моцна з. to
delight
заданне task; /баявое/ mission; задаць хатняе з. to
assign home task/ homework
задача task, problem
задні back, rear, hind
задумаць /план/ to mastermind, to plan, to conceive; з.
лік to think of a number
заезны двор /гасцініца/ inn
зажураны sad, upset
зазвычай usually, as a rule
зайздрасць envy
зайздросціць to envy

займаць to engage, to entertain; /месца/ to occupy, to
take up
займацца to be occupied with; з. спортам to do sports
займеннік pronoun
зайсці /увайсці/ to come in, to enter; /завітаць/ to
call, to visit; /сонца/ to set
заказ order
заказваць to order
заказы registered; з. ліст registered letter;
закапаць to bury
закасаць /рукавы/ to roll up
закахацца to fall in love with smb
заклапочаны concerned; быць з.м. to be concerned with
заклікаць to call, to appeal
заклучны final
закон law, act; вяршэнства з.у rule of law
законны lawful, legitimate
закран|аць, -уць to touch, to concern, to affect
закры|ваць, -ць to close; to shut; to cover
зала hall; sitting room; спартыўная з. gymnasium;
выставачная з. exhibition hall
залазіць → залезці
залаты gold; golden, from of gold
залежаць to depend (ад on)
залежны dependent on; *грамат.* passive; з. стан
(дзеяслова) passive voice
залезці to climb
залоза gland
замак castle
замарожаны frozen
замарозіць to freeze
замаўляць to order
замах attack, attempt
замежны foreign
замерзлы frozen
замест instead of, in place of
замірыць to pacify
заможны rich, wealthy, prosperous, well-off
замок lock
замуж: ісці з. to marry, to get married; быць з.м. to be
married
замужжа marriage
закрываць to lock
замяні|ць, -яць to replace, to substitute
замярзаць to freeze
занадта too, too much
зан|есці, -осіць to take, to carry
занядбаць to neglect
занятак business, work, occupation, pastime, activities
pl; з.ткі */уроки/* classes; любімы з. hobby
заняты busy; engaged, occupied; быць з.м. to be engaged
заняць to occupy; з. месца *каму-н.* to save smb a seat
запаведнік reserve, national park, conservation area,
/лясны/ forest reserve
запава|ліць, -льваць, з.ціа to slow, to slow
down

запалка match; з.кі matches
запальнічка cigarette-lighter
запам'ятаць to remember, to keep in mind
запас stock, store, reserve
запасіць to store
запасны spare, reserve
запаўняць → запоўніць
запіс|аць –ваць to write down, to put down
запіска message, note
заплаціць to pay
заплочаны paid
запоўніць to fill; з. бланк to fill in a form
запра|сіць, –шаць to invite, to ask
запращэнне, запросіны invitation
запус|каць, –ціць /*ракеты*/ to launch; /*заняўбаць*/ to neglect
запыт request
запырэчыць to protest, to object to, to oppose
зараб|іць, –ляць to earn, to get, to gain; з. грошы to earn/ to make money; з. свой/ сабе на/ хлеб to earn one's living
заработная плата wage, pay, salary
зарагатаць to burst out laughing
зарадка: рабіць з.ку to do morning exercises
зараз now; at present; nowadays; /*неўзабаве*/ soon, right now, right away, immediately; /*у дадзены момант*/ at the moment
заробак salary, wage, payment, earnings
заслаць to cover; з. ложка to make one's bed
заслона curtain; жалезная з. iron curtain
заслу|гоўваць, –жыць to deserve; /*рэпутацыю пад*/ to gain
засму|ціць, –чаць to upset
засмучаны sad, upset
заснавальнік founder; сябар-з. founder member, founding member
засна|ваць, –оўваць to found, to establish, to set up, to base
заснуць to fall asleep
заста|вацца, –цца to stay, to remain, /*захоўвацца*/ to persist
застрайкаваць to go on strike
застрэліць to gun down, to shoot dead
засуха drought
засьцілаць → заслаць
засьціць to shade
засяро|дзіць, –джваць, з.цца to concentrate
затапіць /*наводкаю*/ to flood, to inundate, /*анусьціць на дно*/ to sink
затое in return, for it
затока bay, gulf
затор jam; вулічны з. traffic jam
затрым|аць, –ліваць to detain, to arrest; /*мапу дзіць*/ to delay
заўвага remark, note; /*напрок*/ reprimand
заўваж|аць, –ыць to notice, to catch sight of, to

note; /*адзначыць*/ to remark
заўзятар fan
заўзяты enthusiastic
заўсёды always, ever
заўтра tomorrow
захаваць to preserve, to keep; to conserve, to hide, to maintain; /*у кампутары*/ to save; з.цца to be kept, to survive, to remain
захад west; з. сонца sunset; на з.дзе in the west
захапіць I /*забраць*/ to seize, to capture; to take;
захапіць II /*зачараваць*/ to delight; з.цца to go in for, to be crazy about, to be delighted, to admire, to adore, to be keen on; /*зацікавіцца*/ to take great interest in
захапленне admiration, delight, enthusiasm, passion;
 быць у з.нні ад to be delighted with
захапляльны exciting, spectacular; з.ая кніга thrilling book
захапляць → захапіць II
захацець to want, to feel like + *ger*
захварэць to fall ill, to get sick
заходзіць → зайсці
заходні west, western
захоп capture, seizure
захоплены captured, seized; /*ідэяй*/ keen
захоўваць → захаваць; /*правілы, правы*/ to observe, to obey
зацятты persistent
зачар|аваць, –оўваць to fascinate, to charm
зачынены closed, shut
зачыні|ць, –яць to close, to shut; з.цца /*сходзі над*/ to conclude, to be over
заява application; statement
зая|віць, –ўляць to declare, to claim
заяц hare, rabbit
збавіна corn
збан jug, jar
збіранне collecting
збірацца /*сходзіцца*/ to gather, to come together, to get together, to meet; /*што-н. рабіць*/ to be going to + *verb*; to be about + inf; to intend; to get ready; /*планавачы*/ to plan
збіраць to gather, to collect, to bring together, to concentrate; to pick up; з. сродкі/ грошы to raise funds/ money; з. на стол to lay the table
збожжа cereals pl, grain, corn
збольшага roughly, more or less
збор I /*бажніца*/ cathedral
збор II /*калекцыя*/ collection
збройны armed
зброя arms, weapon, gun; агняпальная з. fire-arms
збудаваны built, constructed, erected
збудаваць to build, to construct, to erect, to set up
зважаць to take notice of, to pay attention; не з. to ignore
звальняць → звольніць
званіць to ring, to phone, to call
званок bell; /*тэлефанаванне*/ call

зварот /выраз/ expression
зварыць to cook, to boil
зваць to call
звер animal, beast
зверху /адкуль/ from above, from high up; /дзе/ on the surface, on the top
звесткі information, data, record
зв|есці, -одзіць to take away, to lead off; з. да to reduce to; з.ся да to be reduced to
звольніць to dismiss, /прагнаць/ to fire; з.ца to quit
звон bell
звычай custom, tradition, habit, usage
звычайна usually, generally; з. + *дзеяслоў* used to + *inf*, would + *inf* (без to), to tend to be + *adj*; я з. чакаў яго на вуліцы I used to wait for him in the street
звычайны /заўсёды/ usual, /просты/ plain, common, ordinary
звыш over, more than
звязаны tied; /злучаны/ connected; /датычны/ related
звяз|аць, -ваць to connect; to tie, to fasten, to bind
звяр|нуцца, -тацца да to turn to; to address; to appeal; /да сілы і пад./ to resort to smth
звяр|нуць, -таць /навярнуць/ to turn; з. увагу to pay attention; /чыю-н./ to draw attention
зга|джацца, -дзіцца to agree
згода consent, agreement, accord; у знак згоды in agreement
згодна з according to, after; under
згодзен, згодны: быць з.м to agree
зграбны /з добрай постацю/ well-proportioned, well-built; /пра жанчыну/ shapely, having a good figure
згяя pack
згубіць to lose; з.ца to get lost
згублены lost
здабы|ваць, -ць to get, to obtain; /мiнералы/ to mine, to extract
здабыча /мiнералаў/ extraction
здавальняючы satisfactory
зда|вацца, -цца to seem, to appear; /канітуляваць/ to surrender, to give in; мне здаецца, што it seems to me that
здаваць → здаць
здагад|ацца, -вацца to guess
здалёк from afar
здань ghost
здарацца → здарыцца
здоровы healthy, sound; быць з.м to be well
здараўе health
здарыцца to happen, to occur, to take place; нешта здарылася something is wrong
здарэнне event, incident; /няшчасыце/ accident
здацца I /спыніць што-н./ to give up, /канітуляваць/ to surrender
здацца II to seem, to appear
здаць to hand in, to pass; /канітуляваць/ to surrender, to yield; з.экзамен to pass an examination

здзейснiць to accomplish, to realize, /учыніць/ to perpetrate; з. мару to have the dream come true; з.ца to come true
здысекувацца /фізічна/ to mistreat; /зьневажаць/ to insult, to treat with contempt, to mock at
здызівіцца to be astonished, to be surprised/ amazed, to wonder
здызівіць to surprise, to astonish; моцна з. to impress
здызіўлена in surprise, surprised
здызіўленне surprise, astonishment; на на ягонае з. to his surprise
здызіўлены surprised, astonished, amazed; быць з.м to be surprised
здызіўляць → здызіць
здызяйсняць → здыснiць
здолье to manage, to succeed in + *ger*, to be able; не з. to fail + *inf*
здольнасць ability, faculty
здольны capable, able, gifted for; быць з.м да to be good at
здушыць /мяцеж/ to put down
здымак photo, picture, snap
здымаць to take away, to take off; з. фота to take a photo/ picture; /з пасады/ to remove, to sack
зебра zebra
з'езд congress, convent; /прыбыццё/ arrival
з'едзены eaten
земляробства farming
з-за from behind; because of, due to; менавіта з-за ... it is because of smth/ snb that
ззаду behind, at the back of
зіма winter
зімовы winter
злавацца to be angry with, to be cross with
злавесны evil, sinister, ominous
злавіць to catch
злазіць → злезыць
зламаны broken
зламаць to break
злачынец criminal
злачыннасць delinquency, crime
злачынны criminal
злачынства crime
злезыць to climb down, to come down; /з транспарту/ to get off
злева on the left; з. ад to the left of; з. ад цябе on your left
злёгка slightly, a little
злodeй thief (pl thieves)
злосны angry, furious
злоўжы|ваць, -ць to abuse
злучаны connected; united
злучаць → злучыць
злучнік грам.ат. conjunction
злучыць to join, to connect, to bring together, to unite
змагацца struggle, fighting

змагання to struggle, to fight
змагчы to manage, to be able; не з. to fail, to be unable
зьмей dragon; /наветраны/ kite
зьмена tum, change, changing; /працоўнаы чад/ shift
зьменьшыць to reduce, to diminish, to down;
/значнасьць/ to downgrade; /зьнізіць/ to lower, to bring down;
/аслабіць/ to weaken; з.ца to decline, to be reduced, to dwindle
зьмест contents
зьмесьціва content
зьмірыцца to put up with
змрочны /становішча, перспектыва/ gloomy
змоўкнуць to fall silent; змоўкні! shut up!
зму|сьціць to make, to force
змушаны: з.ая бяздзейнасьць inforced inactivity;
 зае прызьмленне forced landing
змушаць → змусіць
зьмя|іць to change; з.ца to change, to be changed
зьмяншаць → зьменьшыць; to keep down, to reduce
зьмяняць → зьмяіць
зьмястоўны rich in content; з. ліст interesting letter
зьмясьціць → зьмяшчаць
зьмяшаць to mix
зьмяшчаць to contain, to hold, /даваць прытулак, месца/ to house; /маць месцаў/ to seat
змья snake
знадворку outside, from the outside
знаёмец acquaintance, friend
знаёміцца to meet smb, to become acquainted
знаёміць to introduce to
знаёмы familiar, known; → знаёмец
знайсці to find, to come across, to discover
знак sign, mark; з., на якім было напісана sign that read
знаходжанне stay
знаходзіцца to be; to stay; /быць знойдзеным/ to turn up, to be found
знаходіць → знайсці
значна by far, far more
значнасьць significance, importance
значны significant, important, noticeable, considerable
значок badge
значыць to mean; /набачн. слова/ therefore; а з. therefore
значэнне significance; мець з. to matter; гэта не мае з.ння it doesn't matter
зьневажаць → зьняважаць
зьнешнасьць appearance
зьнешні outside, external, outer
зьнізіць to reduce, to lower, to diminish
зьнізу below, at the bottom of
зьнікаць to disappear, to vanish
зьніклы disappeared; extinct
зьнікненне disappearance; extinction
зьнішча|ць, -ыць to destroy, to ruin; to annihilate
знішчэнне destruction
зноў again
зьнявага insult, humiliation, disrespect

зьняважлівы offensive (для to)
зьняважаць to insult, to offend
зьняволены prisoner; inmate
зьняты removed, taken off
зьняць to take off /і абутак/; to remove; /фота/ to take a photo
золата gold
зона zone
зорка /і вядомая асоба/ star
зрабіць to do, to make; з.ца to become, to tum + прым
зраzumела /ясна/ clearly, explicitly; з. /сьцьверджанне/ I see; з. што it's understandable that
зраzumелы clear, understandable, plain, comprehensive
зраzumець to understand, to realize; зразумела! I see;
 няправільна з. to misunderstand
зроблены done, made
зрок sight
зруйнаваць to ruin, to demolish
зручнасьць comfort, convenience
зручны comfortable, convenient, suitable
зрушыць to shift, to move
зуб tooth /pl teeth/
зубны tooth, dental; з. лекар dentist; з.ая паста tooth-paste;
 з.ая шчотка toothbrush; з. боль toothache
зусім at all; quite, entirely; absolutely, completely, perfectly
зычыць to wish
зья|віцца, -ўляцца /быць/ to be; /паявіцца/ to appear, to emerge
зялёны green
зямя earth; /глёба/ ground, soil; /суша, сельскагаспадарчая/ land; З. Earth
зямяляк fellow-countryman
зямятка seed

Іі

і and; і...і...both ... and...
ігнараваць to ignore, to disregard, to disobey;
 забарону праігнаравалі the ban was disobeyed
іголка needle
ігра acting, performance
іграць to play; /yn'ece/ to act, to perform
ігруша pear
ідэнтычнасьць identity
ідэнтычны identical, the same
ідэал ideal
ідэальны ideal
ідэя idea, notion
ізноў again
ілгачь to lie, to tell a lie
ілгун liar
ілжывы false; па і.м абвінавачанні on false accusation
ім /дав. да "яны"/ them, to them /тв. да "ён"/ him, з ім with him; у ім in it
імбрык /пасудзіна для заваркі гарбаты/ teapot

імгненне instance, moment
імгненны instantaneous
імі : з імі with them
імігрант immigrant
імклівы swift
імкненне ambition, aspiration, desire
імкнуцца to try; to strive for, to long for; які імкнецца eager to + *inf*
імпорт import; */імпапртнья тавары/* imports
імпартаваць to import
імперыя empire
імпэт zeal
імчаць, і.цца to rush, to race
імя name, first name
інакш, іначай *прысл. /на-іншаму/* differently; *злучн.* otherwise; or
інвалід handicapped, invalid, physically disabled, disabled person
інваліднае крэсла wheelchair
індус Indian, Hindu
індывідуальны individual, personal
індыйскі Indian
індык turkey
ін'екцыя injection
інжынер engineer
інтэрвію interview; браць і. to interview
Інтэрнэт Internet
інфармаваць to inform
інфармацыя information
інцыдэнт incident
іншаземец foreigner
іншы another, other, different, else; па іншаму differently
іраць to tear; */кветкі/* to pick
іржавы rusty
ірландзец Irish
ірландскі Irish
існаванне existence
існаваць to be, to exist, to be available
іспанец Spaniard
іспанскі Spanish
істота creature, being
істотны substantial, essential
ісці to go, to walk; */пра дождж/* to rain; */пра сьнег/* to snow; ідзі! off you go!; і. ўслед/ сьледам за to follow; і. спаць to go to bed
іх them; */іхні/* their; да іх а) to them, to their place; б) *(перад імі)* before them
іхні their; */замяняючы назоўнік/* theirs

Кк

кааператыў cooperative
кааператыўны cooperative
каб to, in order to, for, that; к. не + *inf* so as not to + *inf*, in order not to + *inf*;

кабінет */накой/* study; */міністраў/* cabinet; */начальніка/* office; к. фізікі/ хіміі science room
кава coffee; распушчальная к. instant coffee
кававы coffee
кавалак piece; */зямлі/* plot
кавалачак bit
кавун watermelon
кавярня café
каго whom; ад к. from whom; к. ні whomever
кажа says
кажан bat
каза goat
казаць to say, to tell, to speak; карацей кажучы in short; не кажучы ўжо пра let alone
казёл goat, he-goat
казка tale, fairy-tale
кайданы */нажнны/* shackles, */на рыкі/* handcuffs
каласальны huge, colossal
калгас collective-farm
калготкі tights, panty -hose
калекцыя collection
каледж college
калена knee
калёсы cart, carriage, wagon
калі */пытальнае слова/* when; what time; */умоўны злучнік/* if, when; as; к. ён ішоў дамоў as he went home; к. не unless; к. б ні whenever; к. б толькі ў мяне быў if only I had; к. ласка please
калідор hall, passage, corridor
калі-небудзь some day, some time; */упыт. сказах/* ever
калісьці some time
калодзеж well
калонія colony
калькулятар calculator
каля */побач/* at, near, outside, beside; */блізу/* about, some, nearly; к. дзесяці гадзін about ten; к. школы outside school
каляды Christmas
Каляды Christmas
Каляндар calendar
каманда team, crew; */загад/* command, order
камбайн combine-harvester
камедыя comedy
каменны stone, stony, */зроблены з каменю/* of stone
камень stone, rock; шпурляць к. to stone
камін fireplace
камісія commission
камітэт committee
камода chest of drawers
кампакт-дыск CD
кампазітар composer
кампанія */прадпрыемства/* company; */шэраг мерапрыемстваў/* campaign
камплект set
кампутар computer

кампутарны computer
кам у whom, to whom
камфорт comfort
канадскі Canadian
канал canal; *пер.* channel; тэлек. TV channel
канапа sofa
канверт envelope
кангрэс congress
канец end, finish; edge; */хвост/* tail; */кончык/* point; у канцы месяца at the end of the month
канечне of course, sure, certainly, to be sure to + *inf*
канёк skate (pl skates); коўзацца на каньках to skate
канікулы holiday, school vacation
канкурэнт competitor, rival
канкурэнтназдольны competitive
канкурэнцыя competition
кансерваваны tinned, canned
кансерваваць to preserve, to can
канструкцыя construction
канструяваць to design
канстытуцыйны constitutional
канстытуцыя constitution
кансультаваць to consult, to advise
кантакт contact, touch
кантактаваць to contact
кантракт contract; аддаць к. to award a contract
кантраляваць to check, to control
кантроль check, control
кантрольны control
кантынент continent
кантынентальны continental
кантэйнер bin; к. для хлеба bread bin
канфэрэнцыя conference
канфіскаваць to confiscate, to seize
канфлікт conflict
канцлагер concentration camp
канцэнтраваць to concentrate
канцэрт concert
канчатак ending
канчаць to end, to finish, to complete; to conclude; к. школы to graduate from; к.ца to end, to come to an end, to be over, to be gone; */запасы/* to run out, час канчаецца time is running out
канькабежны спорт skating
канькі skates; ролікавыя к. roller-skates
капальня mine
капаць to dig
капітал capital
капітан captain
капіявальны апарат copier
капіяваць to copy, */непаймаць/* to imitate
капліца chapel
капусны cabbage
капуста cabbage; */супава/* cabbage soup
капялюш hat
кара punishment

карабель ship, vessel; касмічны к. space ship
карабок box; к. запалак box of matches
каралева queen
каралёўскі royal, king's, queen's
карацей: к. кажучы in short
караць to punish; к. смерцю to put to death
кар'ера career
кароль king
карміць to feed
карова cow
карона crown
кароткі short; */час, прамова/* brief
кароўнік cowshed
карта → мапа
картка card; крэдытная к. credit card
карумпаваны corrupt
карушчыя corruption
карцець to be curious to + *inf*, to wonder
карціна picture, painting; */палатно/* canvas
карчма bar
карыкатура cartoon
карысны useful, helpful
карыстальнік user
карыстанне use
карыстацца to use; to enjoy; к. паварай to enjoy respect; можна к. to be available
карысьць benefit, use, advantage; на чыю-н. к. in favour of, to the advantage of
карычневы brown
карэнны */пра жыхара/* native; */радыкальны/* radical
кароц tug
каса */чыгуначная/* booking-office, */тэатральная/* box office; */у краме/* cash-register, cash-desk
касета cassette
касіць to mow
касьметыка make-up, cosmetics
касьмічны space, cosmic; кая прастора space
каструля pot; */з ручкаю/* saucepan
кастрычнік October
касцюм suit; */сцэнічны, жаночы/* costume
катаваньне torture
катаваць to torture
катаклізм disaster
каталік Catholic
каталіцкі Catholic
катастрофа disaster, catastrophe
катацца to go (на in), to ride; к. на лыжах to ski; к. на каньках to skate; к. на кані to ride a horse; паехаць пакатацца на аўтамабілі to go for a drive
катлета cutlet, */адбіўная/* chop
каторы which, what
катрыдж cartridge
каўбаса sausage; нарэзаная к. sliced sausage
каўнер collar
каўпачок cap
каўтаць to swallow

кафейнік	coffee pot	кіслата	acid
каханы	lover	кіслы	acid; к. дождж acid rain
каханне	love	кіт	whale
кахаць	to love, to be in love with smb	кітаец	Chinese
каціць	to roll	кітайскі	Chinese, of China
кацяня	kitten	кіўнуць	/сыцьвярджаляна галавою/ to nod; /нярэчаць/ to shake; к. галавою to nod one's head; нявесела к. галавою sadly shake one's head
качка	duck	кішэнны	pocket
каша	cereal; аўсяная к. porridge	кішэня	pocket
кашалёк	purse	клявіша	key
кашаль	cough	клавіятура	keyboard
кашляць	to cough	клады	cemetery
каштаваць	I to cost; колькі к. тэ...? how much is...?	клапатлівы	careful
каштаваць	II /на смак/ to taste	клапаціцца	to care; к. пра to take care of, to look after smb
каштоўнасьць	value; традыцыйныя ксьці traditional values	клас	form; class, classroom
каштоўны	precious	класічны	classic, classical
кашуля	shirt	класны пакой	classroom
квадрат	square	класьці	to put; to lay, to set; to put down к. ся to lay oneself down; к. ся спаць to go to bed
квадратны	square; к. кіламетр square kilometre	клеіць	to glue
кваліфікаваны	skilled	клей	glue
кваліфікацыя	qualification	клерк	clerk
кветка	flower	клетка	cage; біял. cell
квітаныя	receipt	кліент	customer, visitor
квітнець	to blossom	клікаць	to call
квітнеючы	prosperous	клімат	climate
квадрат	square	кліматэчны	climatic
квадратны	square	клопат	care, concern, trouble
кватэра	flat, apartment	клоўн	clown
кветка	flower	клуб	I /частка цела/ hip
кепка	cap	клуб	II /памешканне, асяродак/ club
кепскі	bad, poor	клубніцы	strawberries
кераміка	pottery, ceramics	клунак	rack
ківаць	→ кіўнуць	клянуць	/пра рыбу/ to bite
кідаць	→ кінучь	ключ	key; /да загадкі/ clue
кій, кіёк	stick	ключавы	key
кілаграм	kilo, kilogramme	кляваць	→ клянуць
кіламетр	kilometre	клясьціся	to swear, to vow, to pledge
кілім	carpet	кніга	book; к. кішанёвага фармату pocketbook
кім	what, by whom; з кім with whom	кнігарня	bookshop, bookstore
кінатэатр	cinema	кнопка	button; націснуць к. к. to press the button
кінафільм	film	князь	prince
кіно	cinema; film; pictures, movies	княства	principality; Вялікае К. Літоўскае Grand Duchy of Lithuania
кінуты	thrown	кожны	every, each, any, anyone
кінуць	to throw, /штургнуць/ to toss; /непасцаць/ to stop; to give up; /адцупацца/ to quit, to abandon; к. лаліць to give up smoking; к. ца to rush	кола	wheel; /круг/ circle
кіпець	to boil	колер	colour
кіпець	nail, fingernail	колькасьць	number, quantity
кіпцюр	claw; пер. dutches	колькі	I /пытальнае слова пры злічонах прадметах/ how many; /пры незлічонах прадметах/ how much; /пра працягласьць часу/ how long
кіраванне	ruling, government	колькі	II /небагата/ some; к. часу /неўны час/ some time
кіраваць	/краінай/ to govern, to rule; /установай/ to run, /весці/ to direct, to lead; /машыну/ to drive; /прыладу/ to operate, to manage	комін	chimney
кіраўнік	leader, manager, supervisor		
кіроўны	ruling, governing		
кісларод	oxygen		

конік grasshopper
конкурс competition
кончык tip
кончыць to finish, to end; к. чытаць кнігу to bethrough with a book; к.цца to come to an end, to be over;
/прыпасы/ to run out
конь horse
копія copy
корань root
коратка in brief, in short, in a nutshell
корч bush
коска comma; к. з кропкаю semicolon
космас space, outerspace
костка bone
кот cat
коўдра blanket
коўзанка ice rink, skating rink
коф тачка blouse
кош basket
кошт cost, expense; value; за к., кам *каго-, чаго-н.* at the cost of; любым кам at all costs
кошык little basket; спажывецкі к. shopping bag
кравец tailor
кража theft; к. з крамы */дробная/* shoplifting
краіна country, land, state; наша к. this country
край country; */канец/* edge, verge, end, side; */населішча/* outskirts
крайні */надзвычай/* extreme; */канцавы/* final
кракадзіл crocodile
крама shop, store; цацкавая к. toy shop; ісьці ў к. my to go shopping
кран tap, faucet; */пад'ёмны/* crane
крапінка dot
краса beauty
красавік April
красоўкі trainers
красьці to steal
краўчыха dressmaker
крах crash
краявід landscape, sight, scenery, view
крок step; footstep; move
кропка dot, point
кропля drop
кроў blood
крочыць to walk, to step, to march
круг circle, round, ring; */у гонках/* lap
круглы round
крюк, кручок hook
крумкач raven
круціць to turn, to twist
крючок → **крюк**
кывадушнасьць hypocrisy
кывадушны hypocritical
кывы crooked; */пра выразтвару/* wry
крыж cross

крыжаванка crossword, puzzle
крык yell, cry
крыкнуць to shout, to cry, to scream, to yell
крыло wing (*і палітычнае*)
крымінальны criminal
крыніца spring; */інфармацыі і пад./* source
крытык critic
крытыка critics; */крытычнае стаўленне/* criticism
крытыкаваць to criticise
крытычны critical
крыўда offence, injury
крыўдзіць to hurt
крыху a little; few, not many, some; */злёгка/* slightly, somewhat
крычаць → **крыкнуць**; to scream
крышку a little bit, a bit, slightly, a little while
крэйда chalk
крэпасць fortress
крэсла armchair, chair; інваліднае к. wheelchair
куб cube
кубак cup; *спарт.* cup
кубачак cup
куды where, whereto; к. большы much bigger
куды-небудзь anywhere, somewhere
кудысьці somewhere
кукуруза corn
кулінарыя cooking
культура culture
культурны cultural
купал dome
купацца to bathe, to swim, to have a bath
купец merchant, trader
купіць to buy, to purchase, to get
куплены bought
купляць → **купіць** to shop, to go shopping
купэ compartment
кура hen
кураня chick (pl chicken)
кураціна chicken
курган */нагорак/* hill, */пахавальны/* barrow, mound
курс course;
курсы courses
куртка jacket
курыць to smoke
кусаць to bite
куст bush
кут corner, angle
куток corner
куфар chest
кухар cook
кухня kitchen
куця Christmas Eve
куча pile, heap
кшталт kind of, sort of; к. y something like

Лл

лава bench
лавачнік shopkeeper
лавіць to catch; to chase after; л. рыбы to go fishing; to fish, to catch fish
лагер camp; канцл. concentration camp; фільтрацыйны л. screening camp; ставіць л. to camp
лагодны gentle, sweet, mild
лад consent, harmony; /*парадак*/ order, system; /*уклад*/ way; л. жыцця way of life
ладзіць to organize; /*рамантаваць*/ to repair, to mend; /*з людзьмі*/ to get on
ладкі: пляскаць у л. to applaud
ла|дкаваць, -дзіць to arrange; л. мітынг to hold a meeting
лазіць → лезыці
лазня bathhouse
ламаць, лцца to break
лано lap
ланцуг chain; жывы л. human chain
лапа paw
ласка caress, kindness; калі л. please; you are welcome, here you are
ласкава gently
ласкавы gentle, kind
ластаўка swallow
латвійскі Latvian
латыш Latvian
латышскі → латвійскі
лаўка bench; /*крама*/ shop, store
лаўрэат winner
лаяць to scold
лебядзь swan
левы left
ледзь only, just, hardly, slightly; л. толькі as soon as; л. не nearly, almost
ледзяны ice, icy
лезыці to dimb
лекар doctor, physician; /*народны*/ healer
лекі medicine, remedy, drug
лекцыя lecture, lesson
лепей, лепш better; (*замест чаго-н.*) instead; давай л. сходзім у кіно let's go to the cinema instead; лічыць л. *зрабіць што-н.* to prefer; было б л. it would be better; would rather + *inf*; табе было б л. (*зрабіць што-н.*) you had better, you'd rather + *verb*
лепшы better; superior
лес forest, wood; /*тавар*/ timber; вільготны трапічны л. rainforest; высечка лясоў deforestation
лесвіца stairs, staircase
лета summer
летанік chronicle, annals
летась last year
летні summer
летнік summer camp
летась last year

летні summer
леў lion
лецішча summer cottage
лёгка easily; lightly; гэта л. that's easy; гэтаяму л. даецца it comes easily to him
лёгкі /*нецяжкі*/ easy, effortless; /*на вазе*/ light; slight
лёд ice
лён flax
лёс fate, destiny, fortune
лётаць to fly
лётчык pilot
лівень heavy shower, rainfall
лізаць to lick
лік number
лімон lemon
лінейка ruler, rule
лінія line; простая л. straight line
ліпень July
ліса, лісца fox
ліст letter; /*расьліны*/ leaf/pl leaves/; заказны л. registered letter; звычайны л. ordinary letter; электронны л. e-mail
лістоўка leaflet
лістапад November
літара letter; вялікая л. capital; называць па л.х to spell
літаратура literature
літовец Lithuanian
літоўскі Lithuanian
ліфт lift, *амер.* elevator
ліха evil, misfortune, trouble
ліхі bad, cruel, wicked, evil
ліць to pour; льеяк з вядра it is raining cats and dogs
ліцэй lyceum
лічба figure, digit
лічыць to count; /*дум аць*/ to think, to believe, to consider, to find, to regard а; я не лічу яе прыгожай I don't find her pretty; лцца to be considered to be, to be regarded
лічэбнік numeral
лоб forehead
лодка boat; падводная л. submarine
ложак bed; слаць л. to make bed
лозунг slogan
локаць elbow
лопасыць blade
лось elk
луг meadow
лужына puddle, /*разьлітай вадкасьці*/ pool
лук bow
лупцаваць to whip, to thrash, to hit
лупцоўка whipping, thrashing
луста, лустачка slice
лухта rubbish, trash
лучнасьць unity
лучыць to unite

лыжа ski
ложка spoon; /як мера/ spoonful; чайная л. teaspoon;
 /як мера аб'ёму/ teaspoonful; столовая л. tablespoon
лыжны спорт skiing
лыжи skis; катацца на лыжах to ski
лысы bold
любiмы favourite
любiць to love, to like, to be fond of + *ger.*, to enjoy; to
 be keen; л. болей to prefer
любоў love
любы any; anyone, either
любy /дарагі/ dear
людзі people, folk, men, humans; persons
людзкі human
люстэрка mirror, looking glass
люты furious, cruel; /месяц/ February
ля = каля; beside, near
лядоўня fridge, refrigerator
ляжаць to lie; /размяшчацца/ to be, to stand; л. у
 ляжарні to be in hospital, to be laid up in hospital
лязо blade
лякарства medicine, remedy
лячны puppet, doll's; л. тэатр puppet theatre
лялька doll; /марыянетка/ puppet
лямпa lamp
лямпачка bulb
лянівы lazy
ляпіць to model
лясьнік forester, ranger
лясьнічы forest warden
лясны forest
ля|таць, -цець to fly
лячыць to cure, to treat, to heal
лячэнне treatment

Мм

мабыць probably, perhaps, maybe, most likely
мага: як м. дакладнай as precisely as you can
магіла tomb, grave
магічны magic
магнітафон tape-recorder, cassette-recorder
магутнасьць power, might
магутны mighty, powerful
магчы can, may, to be able; нем. to be unable; не м. не +
інф cannot help + *ger*
магчыма perhaps, probably, maybe; it is possible
магчымасьць possibility, chance, opportunity
магчымы possible; зрабіць усё м. ае to do one's best/
 utmost
мадам madam
маё my, mine
маёмасьць property
майка T-shirt, vest
майстраваць to make
майстэрства skills, art, craft

мала few, little, not enough
маладзей younger; м. за 17 год under 17
маладосць youth
малады young
малако milk
маланка lightning; /засьцежка/ zip
малаток hammer
малаціць to thresh
маленькі small, little, tiny
маленства childhood
маліны raspberry
малітва prayer
маліцца to pray
малодшы younger; junior
малпа monkey, /чалавекападобная/ ape
малы little, small
малюнак drawing, picture; /ілюстрацыя/ figure; /узор/
 pattern
маляванка drawing-book
маляванне drawing
маляваць to draw, to paint
маляр painter
маляўнічы picturesque, colourful
мама mother, Mum
манеры manners; застольныя м. table manners
манета coin
манітор monitor
маніць to lie
мапа map
мара dream
маразільнік freezer
марак sailor, seaman (pl seamen)
марка /паштовая/ stamp; /гандлёвая/ trade-mark,
 /фабрычная, машыны/ brand
маркетынг /уласна – гандаль, прадметы гандлю,
 умёне прадаваць тавар/ marketing
марна in vain; м. загінуць to die needlessly
марнаваць to waste (на што-н. on)
марны vain; useless, futile, needless
марожанае, марозіва ice-cream
мароз cold, frost; моцны м. bitter cold
марозіва ice-cream
марозны frosty
марскі sea, maritime, marine
марудна slowly
марудны slow
марыць to dream
марыянетка puppet
масавы mass, wholesale
маска mask
масла butter
мастак artist, painter
мастацкі artistic; м. музей Art Museum
мастацтва art
матацыкл motorcycle
матузок string

матч	match	мікрахвелевая печ	microwave oven
матчин	/родны/ mother; /які належыць маці/ mother's; ма мова mother tongue	міксер	mixer
матылёк	butterfly	міліцыя	militia
матэматыка	mathematics, maths	міліцыянт	militiaman
маўклівы	quiet, silent	мільён	million
маўчаць	to be/ keep silent, to keep still; змысіць м. to silence	мільярд	billion
махаць	to swing, to wave	міля	mile
мацаваць	to strengthen	мінаць	to pass
маці	mother; адзінокая м. single mother; М. Божая Virgin	мінеральны	mineral; м. аявада mineral water
мацярык	mainland	міністр	minister
мачыха	stepmother	міністэрства	ministry, board; сілавое м. power ministry
машына	machine, car; пасудамыйная м. dishwasher; швейная м. sewing machine; пральная м. washing-machine	мінулы	past; last; на м.м тыдні last week; у м.м месяцы last month
машыністка	typist	мінус	minus
медаль	medal; бронзавы/ сярэбраны/ залаты м. bronze/ silver/ gold medal	мінуўшына	past
медзь	copper	мірна	peacefully, quietly
медыцына	medicine	мірны	peaceful
медычны	medical; мая сястра nurse	мірыцца	to put up with
межаваць	to border (on), to neighbour (upon)	міска	bowl, dish
мел	→ крэйда	мітынг	rally, gathering, meeting
мелкі	shallow	млоснасьць	адчуваць м. to be sick
мелодыя	tune, melody	мне	me, to me
менавіта	namely, precisely, exactly; м. так exactly; м. там it's there that; м. яна it was she that	многа	→ багата
меней, менш	less, fewer тым не м. however, nevertheless	множанне	multiplication
меньшы	smaller; lesser; /малодшы/ younger	множнылік	plural
меньшыня	minority	мноства	a lot of, plenty of
мерапрыемства	activity	мною:	са м. with me
мера	measure; /і як заход/ меры measures	мо	perhaps
мераць	to measure; /вопратку/ to try on	мова	language, tongue; замежная м. foreign language; носьбіт мовы native speaker
меркаванне	opinion, judgement	могілкі	cemetery, graveyard; /пры царкве/ churchyard
меркаваць	to suppose, to guess, to judge, to consider;	мода	fashion; увайсці ў моду to come into fashion; выйсці з моды to be outmoded, to go out of fashion
м.цца рабіць што-н.	to be supposed to + inf	модны	fashionable
места	city, town	можа	/напэўна/ perhaps, maybe
месца	/абишар, прастора/ place, space, site; /для разьмяшчэння чаго-н./ room; /на карце і над./ spot; /для сядзення/ seat; /пляц/ ground	можна	can, may; ці м. мне пайсці пагуляць? may I go and play?
месяці	to sweep	мозг	brain; сьпінны м. spinal cord
месяц	month; М. /спадарожнік Зямлі/ Moon	мой	my; mine /замыняе папярэдне памянёны назоўнік/
метр	metre	мокры	wet
метро	underground	моладзевы	youth, juvenile
мех	sack	моладзь	youth, young people
механізм	mechanism	молат	hammer
механічны	mechanical	момант	moment, instant
мець	to have, to have got, to possess, to enjoy; не м. нічога супольнага з to have nothing to do with	мора	sea; seaside; ехаць дам. to go to the seaside; ля м. by the sea; м.м, паморы by sea; у моры at sea
меч	sword	морква	carrot
мёд	honey	мо́ст	bridge
мёртвы	dead	моц	power, strength, force, might
між	among, between	моцна	strongly
міжнародны	international	моцны	strong, firm, /магутны/ powerful; fast, hard; /бо́ль/ bad
		мудры	wise
		муж	husband
		мужнасць	courage, bravery
		мужны	brave, courageous

мужчина man; male
мужчинські masculine, male, men's
музей museum
музыка music
музыка musician
музичны musical
мука flour
мультфільм cartoon
мур wall, stone wall
мурашка ant
мусіць ought to, should, to have to + *inf*; to must, to be to + *inf*; */напэўна/* probably, apparently; must
муха fly
мучыць to torture; to bother, to harass; м.цца to suffer
мы we
мыла soap; брус м. a piece of soap
мыльная опера soap opera; глядзець м.ую о.ру to watch soaps
мытнік custom officer
мытня customs
мыць to wash; м. пасуду to wash up; м.цца to wash oneself
мыш */і камп'ютара/* mouse; /pl mice/
мэбля furniture
мэта purpose, aim, goal; м. паездкі destination; мець на мэце to aim at
мядзведзь bear
мяжа border, frontier; limit; за м.ой abroad
мяккі soft; gentle; */кліма/* mild
мяне me, of me; да м. to me; */дамоў/* to my place; што да м. as far as I am concerned
мяняць to change; to trade; м.цца to change, to exchange
мяса meat
мясарубка mincer
мясны meat
мястэчка small town
мясьціна place, locality, site
мясцовы local; м.аямова vernacular language
мяч ball
мячэт, мячэць mosque
мяшаць */рабіць сумесь/* to mix; */варушыць/* to stir
мяшок sack, bag; спальны м. sleeping bag

Нн

на I */на наверхні/* on, upon; */над/* over; up, onto, at, in, for, to; per; на стала on the table; на мінулым тыдні last week; на сынеданне for breakfast
на II */вазьмі/* here you are; take
наагул generally, in general, at all
наадварот on the contrary
набліжацца, -зіцца to approach, to near
набор */камплект/* set, kit
набраць to take, to pick; */вазя/* to gain
набываць, набыць to get, to buy, to acquire, to gain;
/білет/ to book;

наваколле neighbourhood; environs
навальніца thunderstorm
нават even
наведанне visit
навед|аць, -ваць to visit, to attend
наведнік visitor
наверсе above, at the top; */на верхнім наверх/* upstairs
наверх up; upstairs; узняцца/ пайсці н. to come/ to go upstairs
навізна novelty
навіна news
навокал around
навошта what for, why
навука science
навуковец scientist
навуковы scientific
навучанне instruction, training, study
навучаны taught
навучаць to train
навучыцца to learn, to study
навучэнец student
навыткі brand-new
навяз|аць, -ваць to impose; н. кантакты to establish contacts
нага */ступак/* foot /pl feet/; */уся/* leg
нагад|аць, -ваць to remind
наглядаць to observe, to supervise
нагода occasion, opportunity; з н.ды on the occasion of
над over, above, upon, at
надвор out, outwards
надвор'е weather; добрае н. nice weather; прагноз н.р'я weather forecast
надвячорак afternoon; н.ркам in the afternoon
надзвычай very; greatly, extremely
надзвычайны extraordinary
надзейны reliable, sure; */бясьпечны/* safe, secure
надзець to put on
надзея hope
на|дзімаць, -дзьмуць to blow up
надоечы recently, the other day
надрукаваць to print; */на машыны/* to type
надта very, too, greatly
нады|йсці, -ходзіць to come, to follow
нажаль unfortunately
нажніцы (a pair of) scissors
назад back; backwards; год (таму) н. a year ago; азіраючыся н. with a hindsight
назаўсёды for ever, for good
назва name; */кнігі, артыкулы/* title
назваць to call, to name; н. па імені to name, to call by name; н. у гонар *каго-н.* to name after smb
назіранне observation
назіраць to look at, to observe, to watch, to keep watch on
назоўнік noun; */дроба/* denominator
называць → назваць

най- /прыстаўка найвышэйшай ступені/ /з адна-
 двухскладовымі прым./ the + прыметнік + est, /з трох-
 і больш –складовымі прым./ the most + прыметнік;
 найстарэйшы the oldest; найцікавейшы the most
 interesting
найбольш the most
найбольшы the biggest, the largest
найвышэйшы the highest, the tallest; /на важнасці,
 значнасці/ top
найгорш worst; worst of all
найгоршы the worst
найлёпей, найлепш the best way
найлёпшы the best, top
найм employment
наймальнік employer
наймач → наняць
найменьшы the smallest
найперш first of all
найчасцей most often
накіраваць to direct, to aim
накірунак direction; /уразьвіцці падзей,
 сюжэту/ twist
наклеіць to stick
наколькі as; as far as; н. я памятаю as far as I remember
наконт about, concerning; якн..? what about..?
накормлены fed
накрываць → накрывць
накрыўка cap; cover
накрыць to cover
накшталт something like, sort of
налева /куды/ to the left, /дзе/ on the left
належаць to belong
належаць appropriate, proper; due; у н. час at the proper
 time; н.м чынам properly, duly, appropriately
належыць /трэба/ should, ought to
налепка sticker
налета next year
наліваць, -ць to pour in
налічваць to number
нам us, to us; нам гэта не спадабалася we didn't like it
намаганне effort; без н.няў effortless; прыкладзі ўсе
 н.ні to do one's best
намагацца to try, to attempt
намаляваць /фарбамі/ to paint, /алоўкам/ to draw
намер intention
намет tent
намі by us, з н. with us
наняць to hire, to employ
наогул generally, in general
напад attack, assault
нападаць → напасці
напампаванне /кола, мяч/ to blow up, to inflate
напамяць by heart
напасці to attack, to assault, to ambush
напаўняць → напоўніць
наперад forward, forwards

напісаны written
напісаць to write
напой drink; безалкагольны н. soft drink; шыпучы/
 газаваны н. fizzy drink
напоўніць to fill
направа /куды/ to the right, /дзе/ on the right
напрамак direction; у н.мку да towards; to
напруга tension
напружанне tension; stress; н. пасыце tension mounts/is
 mounting
напружаны tense
напрыклад for instance, for example
напэўна probably, perhaps
напярэдадні on the eve of; /перад гэтым/
 earlier
напята tense
нара hole
нарада conference, meeting; н. ў вярхах summit
нараджэнне birth; дзень н.ня birthday
нарадзіцца to be born
нарадзіць to give birth to, to bear
наркаман drug addict
наркамания drug addiction
наркотык drug, narcotic
народ people, nation, folk
народны public; popular national, folk; н. паэт national
 poet
нарыс essay
нарэшце at last, finally; (канчаючы) in conclusion
нас us; да н. а) to us, to our place б) (перад намі) before
 us
насельнік inhabitant, dweller
насельніцтва population
насенне seed
насіць to carry, /вонпракту/ to wear, to have on
наскрозь through
насоўка handkerchief
настаўнік teacher
настаўніцкі пакой staffroom
настойваць to insist, to have one's own way
настойліва hard, persistently, insistently
настойлівасць insistency, perseverance
настойлівы insistent, persistent
настольнік tablecloth
настольны table; н. тэніс table tennis
настрой mood, humour, spirits; быць у добрым н.і to be
 in a good mood/ temper
наступ offensive
наступаць → наступіць /рухацца наперад/ to advance
наступальны offensive
наступіць /нагою/ to tread, to step on; /надысці/ to
 come
наступны next, following; further, subsequent
наступства effect
на суперак contrary to, in spite of, despite
на супраць across from, in front of, opposite

насустрэч towards
насьценны wall
насякомае insect
насяліць, -яць to inhabit
нататнік notebook
натоўп crowd; mob
натуральна naturally
натуральны natural
натхніць, -яць to encourage, to inspire
наўмысна on purpose, purposely, expressly, deliberately
наўмысны intentional, deliberate,
наўрад ці hardly, unlikely; can hardly + *inf* (that); н. ці
 калі-небудзь *рабіць што-н.* hardly ever do smth
нафта oil, crude oil, petroleum
нафтаправод oil pipe-line
націск stress; /узьдзеянне/ pressure; /графічны/ accent
 mark
націскаць, -нуць to press; to stress
нацыя nation
нацыяналіст nationalist
нацыянальнасьць nationality
нацыянальны national; /нутраны/ domestic
нацюрморт still life
нацянькі: ісьці н. to take a shortcut
начальнік boss, chief
наш our; /змяняе напярэдні назоўнік/ ours
нашмат: н. горшы far worse; н. большы much bigger
нашчасьце luckily, fortunately
наяўнасьць existence, availability, presence
не no, not; не + *дзеясл.* to fail + verb; не дамовіцца to fail
 to agree
неабавязковы /факультатыўны/ optional
неабходнасьць necessity
неабходна it is necessary
неабходны necessary
неадкладна at once, immediately, right away, without
 delay
неадкладны urgent, immediate
незначальны indefinite; н. артыкль indefinite article
неактыўны inactive, passive
неапрацаваны raw
неаспрэчны undeniable, unchallengeable
неафіцыйны informal
нехайны messy, careless, untidy
неохотна reluctantly
неацэнны priceless
неба sky
небагата few, little
неблагі not bad, quite good
небут trouble
небясьпека danger
небясьпечны dangerous
неверагодны incredible, unbelievable
невінаваты innocent
невыносны unbearable
невядомы unknown; /цёмны/ obscure

невялікі small, little, tiny; /нязначны/ minor
невясёлы sad
недалёка not far; н. ад not far from
недарагі inexpensive
недарэчны absurd
недахоп /нястача/ lack, shortage; /загана/ disadvantage, drawback, defect, fault
недзе somewhere
нежанаты single, unmarried
незавершаны unfinished
незадаволены dissatisfied, angry
незаконны illegal
незакончаны unfinished
незалежна ад no matter how
незалежнасьць independence
незалежны independent; /стан дзеяслова/ active; н.
 стан active voice
незаняты /без працы, ненагружаны/ idle; /вольны/ free, vacant
незвычайны unusual, extraordinary, strange
незнаёмец stranger
незнаёмы unknown, strange
незнарок accidentally
нейкі a, some, certain
нейчы = нечы
некалі /неяк/ once, /калі-н./ some day, sometime; мне н. I
 ambusy; I have no time
некалькі some, few, several, a score of; праз н. гадзін in a
 few hours
некаторы/я some
некуды somewhere, to some place
нельга it is impossible; you cannot, you may not
немагчыма it's impossible
немагчымы impossible, /які нельга ўявіць/ inconceivable
немец German
ненавідзец to hate
ненатуральны unnatural
непадалёку nearby
непадобны unlike
непазьбежна inevitably, necessarily
непазьбежны inevitable, unavoidable
непакоіць to bother, to disturb, to trouble
непакой anxiety, unrest
непараўменне misunderstanding
непаслухмяны naughty, disobedient
непасрэдны direct, immediate
непасрэдна directly
непаслухмяны disobedient, naughty
непатрэбны unnecessary, useless
непахісны firm, unshakable
непрацяглы brief, short
непрыгожы plain, ugly
непрыдатны unfit, useless
непрыемнасьць trouble
непрыемны unpleasant, nasty, disgusting

непрязны hostile, unfriendly
неразумны foolish, stupid, unwise, unreasonable
нерв nerve
нервовы nervous
нерухомы still, motionless
нерэальны unreal
несамавіты crazy
неспраджывана suddenly
неспадзяваны sudden
неспакойны uneasy
несправядлівы unfair, unjust
неспрыяльны unfavourable
нестандартны non-standard, unstandardized
несьці to carry; н. яйкі */пра ттушак/* to lay eggs
несьціся */ім чаць/* to rush
неўзабаве soon, presently, in just a little while, before long
неўміручасць immortality
неўміручы immortal
нехапаць to lack, to fail, to be in short supply; to be short of
ім нехапае салдат they are run out of soldiers
нехта somebody, someone, anyone, anybody
нецікавы dull, boring
нецярплівасьць impatience; */да інша думства, веры і пад./* intolerance; з н.сцю excitedly
нецярплівы impatient
нечакана suddenly, unexpectedly
нечаканы sudden, unexpected, surprise
нечы someone else's
нешанцаванне bad luck
нешта something, anything
нешчасьлівы unhappy, unlucky
неяк */аднойчы/* once, sometime; */нейкім чынам/* somehow; н. ноччу one night
ні not a, nor; ні... ні neither... nor
ніводны neither, not a single (one), none
нідзе nowhere; */у адм оўным сказе/* anywhere
ніжні lower, inferior
ніжэй lower; below, underneath; under
ніжэйшы */простам/* shorter; */вышынёю/* lower
ніз bottom
нізка */прысл/* low
нізкі low, short; */подлы/* base
нікога nobody; на вуліцы н. не было there was no one in the street
ніколі never
нітка thread
ніхто no one, nobody, none
нічога nothing, nought; */у адм оўным сказе/* anything
нічый nobody's
нічыя draw; унічыю in a draw
нішто nothing; */у адм оўным сказе/* anything
нішчымны empty
ніяк in no way, by no means; */у адм оўным сказе/* anyway
ніякі no, none, not any; neither; н. под neuter

новы new
ногаць гл. кіпець
ногі */ступакі/* feet, */увесь орган руху/* legs
нож knife / pl knives/
нораў temper
нос nose; атрымаць у н. to get a bloody nose
ноч night
ноччу at night
ну and, well
нудзіцца to miss; to be bored
нудны boring, dull
нуль zero, nought, nil; тры-нуль */ракунак гульні/* three-nil; вышэй/ ніжэй за н. above/ below zero
нумар number; */гатэльны/* room; н. тэлефону telephone number
нутраны domestic; inner, interior
ныр|аць, -нуць to dive
нюхаць to smell
нябачны invisible; unseen
няблага not bad, rather well
нябога niece
нябож nephew
нявеста bride, fiancée
нягледзячы на despite, in spite of
нядаўна recently, newly
нядаўны recent; fresh; да н.нара часьці until recently
нядбайнасьць negligence
нядбайны careless, negligent
нядзеля Sunday; у н.лю on Sunday
нядобры unkind
нядоўга not long
нядоўгі short, brief
нядужы ill
няёмкі awkward, embarrassing
няздольны unable, not able, incapable
нязначны insignificant, minor, slight
нязручны uncomfortable; */тановішча/* awkward, inconvenient
нялюдзкі inhuman
няма there is not; there are not; to have not; у мяне н. алоўка I have no pencil; н. за што *(адказ на падзяку)* not at all; you are welcome; don't mention it; яго зараз н. he is not in at the moment; іх болей н. they no longer exist; н. чаго і казаць, што needless to say (that)
нямецкі German
нямы dumb, mute; */фільм/* silent
нянавісьць hatred
нянька baby sitter
няправільны wrong, incorrect, false, untrue; */форма, дзеяслоў/* irregular
няпэўнасьць uncertainty
няпэўны uncertain, indefinite, doubtful
няроўны uneven; unequal
нясьмелы timid, shy
нясьцёрны intolerable, unbearable,
няўдалы unhappy, unsuccessful, unfortunate

няўдача bad luck, failure
няўпэўнены uncertain
няўпэўненасць uncertainty
няўрадавы non-governmental; н.ая арганізацыя non-governmental organization, NGO
няшмат few, little
няшчасны unhappy, /якому не пашчасыціла/ unlucky; н. выпадак accident
няшчасыце /нешанцаванне/ bad luck; misfortune; /бядда/ disaster
нясны obscure, vague, dim

Оо

опера opera; /будынак/ opera house
оперны opera; о. тэатр opera house
орган /частка арганізму/ organ; /кіроўны/ body

Пп

па /ужыванне прыназоўніка залежыць ад кіроўнага слова/ in, on, for, by, up to, about; /згодна з/ under; па беларускіх законах under the Belarusian laws; пашую up to one's neck; па панядзелках on Mondays
пабачыць to see
пабегчы to run, to start to run
паблізу close to, near, nearby, in the vicinity of
пабудаваны built
пабудавань to build; /узвесьці/ to put up
пабудзіць to wake
пабы|ваць, -ць to visit, to attend
павага respect for
паважаць to esteem, to respect
паварот turn, turning; /падзей, сюжэты/ twist
паведаміць to inform, to report, to announce
паведамленне notice, report, message, announcement
паведамляць → паведаміць
павейка eyelash
павелічаць → павялічыць
павелічэнне rise, increase
паверх floor, storey; першы п. ground floor; дрыгі п. first floor
паверхня surface; area
паверыць to believe, to trust
павесіць to hang /і пакараць/
паветра air
паветраны air; п. змей kite
павідла jam, marmalade
павінен must, should, would, ought to, to be + inf, to have to + inf
паводка flood
паводле after, as, according to
павінен must, to have to, should, to ought to
паводзіць сябе to behave
паволі, павольна slowly, at a slow rate; /наступова/ gradually
павольны slow; /наступовы/ gradual

павук spider
павуцінне web
павялічыць to increase, to enlarge; п.ца to rise, to increase
павярн|аць, -уць to turn; to twist; п.ца to turn round; п. направа/налева to turn right/ left; п. на другую вуліцу направа to take the second right
паверхня surface; area
павярхоўны /праведы, даследаванне/ superficial; /мелкі/ shallow
пага|джацца, -дзіцца to agree, to consent; не п. to disagree
пагадненне agreement
паганы nasty, bad; п. хлопец nasty/bad boy
пагартаць а. kniry to leaf through a book
пагаршаць → пагоршыць
пагібель ruin
паглядзець to look, to see
пагоня chase, pursuit
пагорак hill
пагоркавы hilly
пагоршыць, п.цца to worsen, to deteriorate
пагражаць to threaten; яму пагражае суд за he is to face trial for
пагроза threat, menace
пагуляць to play; /найсьці на ігнацы/ to walk
пагулянка outing; /пікнік/ picnic
пагутарыць to talk, to chat
пад /знізу чаго-н./ under, beneath, underneath; /унізе/ below; /пра час/ before, towards, to; пад чым законам яны будуць? whose law will they be under?
падабацца to please to like, to feel like; мне падабаецца I like, яму падабаецца he likes; не п. to dislike; /каму-н./ to annoy smb
падабенства similarity, resemblance; мець п. to resemble, to look like
падабраць /падняць/ to pick up; /дапасаваць/ to match
падаваць → падаць
падагрэць to warm up, to heat
падазраваць to suspect
падазроны doubtful, suspicious
падазрэнне suspicion
падаравань to give, to make a present
падарожжа journey, travel, trip; /навадзе/ voyage
падарожнік traveller
падарожнічаць to travel, /на моры/ to voyage
падарунак present, gift
падаўжаць → падоўжыць to extend
падць to pass, to give; /сказаць/ to serve
падаць to fall, to fall down, to crash
падбадзёрваць to cheer, to cheer up
падбародак chin
падбегчы /наблізіцца/ to run up; /прыбегчы/ to come running
падбіраць → падабраць

падб'ягаць → падбегчы
пад|везці, -возіць /*каго-н.*/ to bring, to take (with); /*што-н.*/ to bring up, to transport; /*на дарозе-каго-н.*/ to give a lift
падво|іць, -йваць to double
падвойны double; п. стандарт doublestandard
падгл|едзец, -ядаць to peer
падданы /*чалавек*/ subject
пад'ехаць to drive up; /*быць/узятым у машыну*/ to get a lift
пад'земны underground; п. пераход subway
падзенне fall
падзея event; багаты на п. і eventful
падзяліць to divide, /*таксама ідзі*/ to share; п. на divided by
падказ|аць, -ваць to prompt
падкладка /*на стол пад гарачую талерку*/ tablemat
падкрэсьліць to point out, to stress; /*рысаю*/ to underline
падлетак teenager, adolescent
падлога floor
падман cheat, fraud
падманіць to cheat, to deceive, to fool
падняць to pick up, to lift, to raise; п. руку to put one's hand up
падобна like, alike
падобны alike, similar, such; быць п.м да to resemble, to belike smb, to take after smb
падоўжыць to extend, to prolong
падпіс|аць, -ваць to sign
падпольны underground
падраб|іць, -ляць /*фальшаваць*/ to fake, to forge
падрабязнасць detail, particular
падрабязны detailed
падробка fake, forgery
падробны fake, false, forged
падручнік text-book
падрыхтаваць to prepare, to make/ get ready
падскочыць to jump up
падстава ground, reason
падтрым|аць, -ліваць to support, to maintain, to hold up; п. ліваць традыцыю to keep up the tradition
падтрымка support, assistance
падтрымліваць → падтрымаць
падумаць to think; я падумаў it occurred to me
падушка pillow
падыйсьці to approach, to come up; /*данасаваць*/ to match, to suit, to fit
падымаць → падняць
падыход approach
падыходзіць → падыйсьці
падэшва sole; /*гары*/ foot
паездка journey, trip, voyage, ride
пажар fire
пажарнік fireman (pl firemen); fire-fighter
пажартаваць to joke; п. з *каго-н.* to play a trick on

пажылы elderly
па-за outside, beyond
пазба|віць, -ўляць to deprive, to strip off
пазваніць to ring, to phone, to call
пазір|аць, -нуць to look at, to look on, to watch, to stare
пазнаёміцца to meet smb; /з *справамі, прыладаю*/ to become familiar with
пазнаёміць /*прадставіць*/ to introduce
пазна|ць, -ваць to recognize; to identify
пазьней later, later on
пазьніцца to be late
пазыка loan, borrowing
пазыч|аць, -ыць /у *каго-н.*/ to borrow, /*каму-н.*/ to lend
паіць to give to drink
пайсці to leave, to go, to go away
пакаваць to pack
паказ display, show
паказ|ацца, -вацца to appear
паказ|аць, -ваць to show, to demonstrate, to point; /*дакумент*/ to produce
пакаленне generation
пакаранне punishment
пакараць to punish
пакаштаваць to taste
пакет packet, parcel
пакі|даць, -нуць to leave, to abandon; to give up
паклад deposit
пакласці to put
паклёп defamation; узводзіць п. to defame
паклёпніцкі defamatory
пакліканне vocation
паклікаць to call
паклоннік admirer, supporter, fan
пакой room, chamber, flat
паколькі because, since
пакрываць → пакрыць
пакрысе little by little
пакрыўдзіць to hurt, to offend
пакрыць to cover
пакуль /*тым часам як*/ while; /*да*/till, until; п. што /*цяпер*/ for the time being; п. не unless
пакунак parcel
пакупка acquisition; ісці рабіць п.к. to go shopping;
рабіць п.к. to do shopping
пакупнік customer, buyer
пакута, пакуты suffering, torment
пакутаваць to suffer
пакутлівы painful
палавіна half/pl halves/
паласаты striped
палатка → намёт
палатно /*карціна*/ canvas
палац palace
палеглы dead
пал|епшыць to improve, to better
палец finger; /*нагі*/ toe

палёт flight
паліва fuel, petrol; *амер.* gas
паліваць → паліць
палівачка watering-can
паліто overcoat
палітык politician
палітыка policy; politics
палітычны political
паліца shelf/pl shelves/; кніжная п. bookshelf
паліцыя police
паліцыянт policeman /pl policemen/
паліцэйскі /*прыметнік*/ police
паліць I to burn; п./*тытунь*/ to smoke
паліць II /*расьліну*/ to water; to pour (on)
палічыць to count; to consider, to take for
палкі passionate
палова half(pl halves); п. трэцяй гадзіны it's half past two
палон captivity; *папраніць* у п. to be taken prisoner
палонны captive, prisoner of war
палоса zone; (*і тэрыторыя*) strip; /*ужыцці*/ period
палохацца to be afraid of, to fear
палохаць to frighten, to scare, to intimidate
палуднаваць to have lunch
пальчаткі gloves
палымяны passionate
паляванне hunting
паляваць (на) to hunt
паляпшаць → палепшыць
паляпшэнне improvement
паляўнічы hunter
памагаць, памагчы to help, to assist
памер size; dimension, proportion; меньшара п.у in a smaller size; *вырасьці да такіх п.аў*, што to grow to such proportions that
памерці to die
памяш|аць, -ваць to stir
памідор tomato
паміж between, among
паміраць → памерці
памірыцца to reconcile (with), to make it up (with)
памножыць на by; 2 п. на 3 будзе 6 two by three is six
па-мойму in my opinion
памочнік assistant
памыліцца to be wrong, to be mistaken; ён памыліўся he was wrong
памылка mistake, error, fault, slip; грубая п. bad mistake
памылковы wrong, mistaken
памыляцца → памыліцца
памыць to wash; п. пасуду to wash up
памянёны mentioned, said
памяняць to change, to alter
памятаць to remember
памяць memory; быць без пці ад to be crazy about
памяшканне house, room; у п.ні indoors

пан Mr.; sir; /*землеўладальнік*/ landlord
панаваць to rule, to dominate, to prevail
па-над over
паненка miss
пані Mrs., madam
паніка panic
панікаваць to panic
панічны panic
паношаны worn; second-hand
панчоха stocking
панядзелак Monday; у п. on Monday
панятак, паняцце notion
папа /*рымскі*/ pope
папера paper
паперадзе in front of
папіхаць to push
папліска whip
папра|віцца, -ўляцца to get well, to get better, to recover
папра|віць, -ўляць to correct
папруга belt
папугай → чыюк parrot
папулярны popular; быць п.м у to be popular with
папярковы paper
папярэджанне warning
парярэ|джваць, -дзіць to warn
папярэдні preceding, previous
пара time; /*час*/ it's (high) time to/ for; п. году season
пара I /*два прадметы, двое людзей*/ pair, couple, a couple of п.мі, у п.х in pairs
пара II /*агрэгатны стан вадкасці*/ steam
парада advice; даць п.ду to give a piece of advice
парадак order
параза defeat; нанесці п.зу to defeat
параіць to advise, to suggest
паралель parallel
паралельны parallel
паранены wounded, injured
параніць to wound, to injure
парасон umbrella
парася piglet
параўнанне comparison; у п.ні з as compared with
параўн|аць, -оўваць to compare
параход boat, ship, steamship
парашок powder; пральны п. washing powder
парваць to tear, to break
парк park; п. спрадвечнай прыроды wildlife park; нацыянальны п. national park
паркаванне /*машыны*/ parking
парламент parliament
пароль password
парта desk
партнёр partner
партрэт portrait
партугалец Portuguese

партугальські Portuguese
партыя party; /гульні/ game, set
партэр stalls
парушальнік offender; п. спакою trouble-maker
паруш|аць, -ыць to disturb, /закон, парадак/ to violate, to infringe
парушэнне violation; offense; infringement
парфума perfume
парэзаны cut
парэзаць to cut
пас belt
пасаваць to match, to suit
пасада post; position
пасадыць to plant (*пасьліну*); /на транспарт/ to put on; /даць сесіі/ to seat; /самалёт/ to land
пасажыр, п.скі passenger
пасаладыць to sugar, to sweeten
пасевы crop
паседжанне session
паселішча settlement
паслаць I /адправіць/ to send, to dispatch; /на пошце/ to mail, to post
паслаць II /разаслаць/ to spread; п. пасьцель to make one's bed
пасьлізнуцца to slide, to slip
паслуга service; favour
паслухаць to listen to; /надпарадкавацца/ to obey; пхай! I say
паслухмяны obedient, docile
пасля after, afterwards, later; past; п. абеду а) after dinner; б) in the afternoon
пасьмейвацца to mock
пасол ambassador
пасольства embassy
паспець to have time, to keep up; п. нацягнік to catch a train; /пра садавіну і пад./ to ripen, to mature; не п. /стаўніца, пранусяціць/ to miss
пасьпешліва in a hurry, in a haste, hastily
пасьпешлівасьць haste, hurry
пасьпешлівы hasty, hurried
пасьпяваць → пасьпець; добра п. у /якім-н. прадмеце/ to do well in
пасьпяховаць /удача/ success; /школьная/ progress; табель п.ці school report
пасьпяховы successful, /удалы/ happy
паста paste; зубная п. toothpaste
паставіць to put, to place, to set; /збудаваць/ to put up, to erect; п./ узьняць пытанне to pose a question; п. тэлефон to install telephone
паставіцца to treat; п. прыязна to treat kindly
пастарацца to try, to do one's best
пастарунак police station
пастка trap, pitfall; міна п. booby-trap
пастукаць to knock
паступ|аць, -іць to enter /у ВУ і пад./; to join
паступова gradually, little by little

паступовы gradual
пасудамыйная машына dishwashing machine
пасьцель bed; паслаць п. to make one's bed
пасылаць → паслаць I
пасылка parcel
пасябраваць to make friends with
пасяліцца /асесці на жыхары/ to settle, to settle down; /у гэтым і пад./ to stay
пасял|іць, -яць to settle
пасярод in the middle of, in the centre, among
патрабаванне demand, requirement
патрабаваць to demand, to require; п.цца to be required, to be needed
патрэба need, demand, necessity; мець п. to need, to require; мець пільную п.бу to need badly; не мець п.быў чым-н. to be of no need of smth
патрэбна to be needed; it is necessary; яму п.5 хвілін
каб it takes him 5 minutes to + inf
патрэбны necessary, needed
патураць to indulge
патухлы (вулкан) extinct
патушыць to extinguish, to put out, to turn out
патэльня pan, frying pan
паўвостраў, паўвыспа peninsula
паўгадзіны half an hour
паўдзён noon
паўднёва-заходні southwestern
паўднёва-усходні southeastern
паўднёвы south, southern; п. захад south west; п. ўсход south east; на п. захад ад south west of; на п. ўсход ад south east of
паўз by, past
паўзьці to crawl, to creep
паўночна-заходні northwestern
паўночна-усходні northeastern
паўночны north, northern; п. захад north west; п. ўсход north east; на п. захад ад north west of; на п. усход ад north east of
паўставаць → паўстаць
паўстанец insurgent
паўстанне uprising, insurrection; /утварэнне/ rise, origin, beginning, formation; узьняцца на п. to rise in revolt
паўстаць /узьяць рокаш/ to rise, to have uprising; /узнікнуць/ to emerge
паўтара one and a half
паўтар|аць, -ыць to repeat, /вывучанае/ to revise
паўчаравік, туфель shoe
пах smell
пахавач /схаваць усё/ to hide; /ня божчыка/ to bury
пахвала praise
пахваліць to praise; п.цца to boast
пахнуць to smell
пахавіны funeral
паход march, trip, hike, outing; пешы п. hiking; пайсці ў п. to go camping

паходжанне origin, descent
паходзіць to come from, to descend from to be originated
пахудзець to slim
пацалаваць to kiss
пацверджанне confirmation
пацв|ердзіць, -ярджаць to confirm
пацець to sweat, to perspire
пацешны amusing, funny
пацук rat
пацыент patient
пацяпленне warming; сусьветнае/ глабальнае п. global warming
пачак pack
пачакаць to wait
пачатак beginning, start; у п.кы at the beginning; ад п.кы from the beginning
пачатковы initial; primary, original
пачаць to begin, to start, to commence; п.цца to begin, to start
пачвара monster
пачувацца to feel
пачуццё feeling; sense; п. гумару sense of humour
пачуць to hear, to feel; /*нюхам*/ to smell
пачынаць → пачаць; пачынаючы з since
пашкодзіць to damage, to injure, to harm, to hurt
паштальён postman
паштовы postal; пая скрынка post-box, mailbox; п.я выдаткі postage; п. штэмпель postmark
паштоўка postcard
пашчасьціць to be happy enough to + *inf*, to happen to + *inf*
пашыраны extended, widespread; п. думка/ меркаванне extended idea
пашыр|аць, -ыць to spread, to extend, to expand
пашырэнне spread; enlargement
пашыць to sew; /*на заказ в опратку*/ to tailor; я пашыла сукенку I made a dress
паэзія poetry
паэт poet
паэтка poetess
паяднаны united
пейзаж landscape, scenery
пекар baker
пекла hell
пенал pencil-box, pencil-case
пені /*англ. манета*/ penny (мн. л. pence)
пеньсія pension; быць на п.ці to be retired
пеньсіянер pensioner; ён п. he is retired
перабі|ваць, -ць /*размову*/ to interrupt
перабудаваць to rebuild
перавага advantage, superiority, preference
пераважаць to prevail, to dominate
пераважна mostly, mainly, chiefly, largely, principally, predominantly, essentially

перав|езці, -озіць to transport; /*самалётам*/ to airlift; /*верталётам*/ to helicopter; /*водным транспартам*/ to ferry
перавы|сіць, -шаць to exceed; п. уладу/ паўнамоцтвы to exceed one's powers
перавярн|аць, -уць to turn over
перагарадзіць /*дарогу*/ to block
перагарнуць to turn over; п. старонку to turn the page over
перад before, in front of; п. тым, як before
перабі|ваць, -ць /*перапыніць размову*/ to interrupt
перада|ваць, -ць to pass, to hand down; /*на радыё*/ to broadcast, to transmit, to beam
перадача /*тэле, радыё*/ transmission, broadcast; program
перадумаць /*памяняць думку*/ to change one's mind
пераехаць /*у іншае месца*/ to move; /*вуліцу, акіян*/ to cross
перажываць, -ць /*хвалавацца*/ to be upset, to worry; /*выжыць*/ to survive
перазваніць to phone back
пераім|аць to imitate
перайсці to get over, to come over; to cross, to pass
пераказ|аць, -ваць to retell
перакананы convinced
пераканаць to convince, to persuade; п.цца to make sure, to make certain of
пераклад translation
перакладаць → перакласці
перакладчык translator, /*вусны*/ interpreter
перакласці to translate, to do a translation
пераключ|аць, -ыць to switch
пераконваць → пераканаць
перакрыжаванне crossing, crossroads
пераку|ліць, -льваць to overturn, to turn over; п.цца /*човен*/ to capsize
перамаг|аць, -чы to win, to overcome; /*разьбіць*/ to defeat
перамена change
перамір'е truce
перамога victory, triumph
пераможца winner
перан|есці, -осіць to carry, to carry over; /*ад класьці*/ to postpone; п. на паветры to air-lift smth
перапіс|аць, -ваць to copy, to rewrite
пераплы|ць, -ваць to cross; to swim across; to sail across
перапоўнены filled; п. людзьмі overcrowded
перапынак break, interval; interruption, pause
перар|ваць, -ываць to cut; to interrupt
пераскочыць to jump over
пераслед persecution
пераследаваць /*уціскаць, гнацца*/ to persecute; /*гнацца*/ to chase
перасохні /*пра раку*/ to run dry
перастаць to stop + *ger.*, to drop
перасцераг|аць, -чы to warn

перасыхаць → перасохці
перася|каць, -чы /*пералыць, пераехаць*/ to cross;
/сякераю/ to cut
ператвар|аць, -ыць to turn (into y); пцца to grow into;
 to become, to turn into
ператрус search
пераход /*вулічны*/ crossing; пад'земны п. subway
пераходзіць → перайсці to cross, to come over
перац pepper
перашкаджаць → перашкодзіць
перашкада obstacle, hurdle
перашкодзіць to prevent, to interfere, to hinder, to
 hamper, to obstacle
пераязджаць → пераехаць
перон platform
персанаж character
першапачаткова originally, initially
перш-наперш first of all
першы first; /*найлепшы, найважнейшы*/ top; быць п.м
 (*учым-н., дзе-н.*) to be the first + to + inf; ён выступіў
 першым he was the first to speak
перыяд period
п'еса play
песня song
пехатою on foot
печ stove, oven; мікрахвалевая п. microwave oven
печаны baked, fried; п.ае яйка fried egg
печыва → пяхэне biscuit
пешкі, пешшы on foot; ісці п to go on foot, to walk
піва beer
піжама pyjamas
пікнік picnic, outing
піла saw
пілаваць to saw
пілот pilot
пільна urgently, badly
пільнаваць to watch, to guard
пільны /*неадкладны*/ urgent, immediate; /*уважлівы*/
 vigilant, careful;
пінжак coat, jacket, blazer
пін-шоў peep show
пірог pie
пірожнае cake
пісаць to write
пісьменнік writer
пісьмо letter; простым/ заказным п.м by letter
 post/ registered post
пісьмова in written form
пісьмовы written; п. стол desk
піўная /*шынок*/ pub
піць to drink; п. гарбаты/ каву to have tea/ coffee; хацець
 п. to be thirsty
піяніна piano
плавальны басейн swimming pool
плаванне swimming; sailing; voyage
плаваць to swim; to float; to sail

плакат poster
плакаць to cry, to weep; п. горкімі слязьмі to cry great
 tears
план plan; scheme; chart; скласьці п. to make a plan
планаваць to plan, to design
планета planet
пласт layer, stratum (pl strata); /*сацыяльн*/ walk of life
пластмасавы plastic; п. торба plastic bag
пластылін plasticine
пласцінка record
плата pay, payment; charge; /*за праезд*/ fare; п. за
 навучанне tuition fee
платны paid
платформа platform
плаціць to pay
плач cry
плашч raincoat
плечы shoulders; /*сьпіна*/ back
плён fruits
плённы fruitful; successful
пліта stove; cooker; электрычная/ газавая п. electric/ gas
 cooker
плітка /*керамічная*/ tile; п. шакаладу a bar of chocolate
плод fruit
плот fence
плошча /*гарадская*/ square; /*наверхня*/ area; п.
 Незалежнасці Independence square
плуг plough
плывец swimmer
плынь current, stream
плыт raf
плыць to swim; /*на судне*/ to sail
плэер walkman
плюс plus
пляж beach
пляма spot; stain
пляменнік nephew
пляменніца niece
пляскаты flat
пляс|каць, -нуць to clap; /*выцяць*/ to slap; п. у ладкі to
 applaud; to clap one's hands
пляц square
пляцоўка ground; п. ля гульні playing ground;
 спартыўная п. sports ground
плячо shoulder; back
пляшка bottle
побач near, nearly, beside, along with; п. з next
 to
повад rope
повар → кухар cook
погляд view, look, sight
подзьвіг exploit, deed
подпіс signature
позна late; п. легці спаць to lie late
позні late; да п. яйначы late into the night
покрыва cover

полавы sexual, gender
поле field; /у *сшытку*/ margin; футбольнае п.
 football pitch
поліўка soup
полудзень lunch
полымя flame
польскі Polish, of Poland
полюс pole
помнік monument; /*надмагільны*/ tombstone
попел ashes
порах gun powder
порт port, harbour; марскі п. seaport
порткі trousers
порцыя portion
посьпех achievements, success; progress; мець п. to be a
 success; рабіць п.іі to progress
постаць figure
потым then, next, later, afterwards
поўдзень south; /*сярэдня дня*/ noon
поўнасьцю quite, fully
поўнач north; midnight
поўны full; complete, absolute, total; /*таўсты*/ stout; п.
 народу crowded; /*як мера аб'ёму перадаецца суфіксам*
 -ful/ (п.ая) ложка spoonful; (п.ае) ведро bucketful; (п.ая)
 жменя handful
поўсьць fur
пошта post; /*наштова кантора*/ post-office;
 /*карэспандэнцыя*/ correspondence; электронная п. e-
 mail; адправіць па электроннай пошце to e-mail
пошук search; investigation
пояс belt
пра about, on, in
прабаба great-grandmother
прабач|аць, -ыць to excuse, to pardon;
прабач|це I'm sorry; sorry; I beg your pardon
прабачэнне excuse; прашу п.ння I beg your pardon,
 excuse me!; прасіць п.ня за to apologise for, to beg pardon
праблема problem; сутыкнуцца з п.й to face a problem;
 узняць п.му to raise problem
прабрацца to get, to penetrate
права right; law; правы чалавека human rights;
 я маю на гэта п. I have a right to it
праваабаронца human rights activist
праваахоўны: п.я органы law enforcing agencies
правадыр leader, chieftain
правал failure
праваліцца to fall through; /*няўдацца*/ to be a failure;
 п.цца /*на жамане*/ to fail
праваніс spelling
праваслаўны Orthodox
праверка test
прав|ерыць, -яраць to check, to verify; /*выправіць*/ to
 correct; /*пераканацца*/ to make sure that
правесьці /*сход*/ to hold; /*суправаджаць*/ to
 accompany; /*час*/ to spend; /*дарозу*/ to conduct;

/*здзейсніць*/ to carry out; /*гасьцей*/ to see out/ off;
 добра п. час to have a good time
праветрыць to air
правіла rule; як п. as a rule
правільна correctly, right, rightly, truly, properly
правільны correct, right, true; /*дзеяслоў, рысы*/ regular
правінцыйны provincial
правінцыя province
праводзіць *гл.* правесці to accompany, to see off; to
 celebrate; to install
правы right; /у *налітыцы*/ rightwing
правяраць → правярыць
прагал /у *ведах і над*/ gap; ліквідаваць п. to close/ to
 bridge the gap
прагледзець to look through; п. газеты to skim a paper
праглынуць to swallow
праглядаць → прагледзець
прагна greedily
прагнуць to be eager to + *inf.* to long; які прагне eager
 to
прагны greedy
праграма program; /*навучання*/ curriculum (pl curricula)
прагрэс progress, advance
прадаваць → прадаць; п.цца to be on sale, to sell;
 прадаецца /*шыльда*/ for sale; кніга добра прадаецца the
 book sells well
прадавец /*службовец*/ salesman, salesperson, shop-
 assistant; /*той, хто прадае*/ seller
прададзены sold
прадаста|віць, -ўляць to grant
прадаць to sell; прадаецца /*таблічка*/ for sale
прадзед great-grandfather
прадказальны predictable
прадказаць to predict
прадмет subject; thing, object; issue; /*мавар*/ *pl*
 article
прадпрыемства enterprise
прадпрымальнік businessman
прадстаўляць /*знаёміць*/ to introduce, to present, to
 show; /*быць замест каго-н.*/ to represent; быць
 недастаткова прадстаўленым to be underrepresented
прадстаўнік representative; spokesman
прадукт product, produce
прадукцыя production
прадухіл|іць, -яць to prevent from + *ger.*, to preclude
праект design, project
праектаваць to design
праз /*час*/ in; /*месяца*/ through, over, across, per; /*праз*
насярэдніцтва/ via; п. пэўны/ нейкі час after some time;
 праз 4 дні four days later; п. дзесяць месяцаў in nine
 months; п. некалькі гадоў within few years
праігнараваць → ігнараваць
прайсці паўз to pass by
пракаўгнуць to swallow
пракляты bloody, damned, cursed
практыка practice

практикаванне exercise
практикавацца to practise, to exercise
практична practically
практичны practical
праліў → пратока
пральная машына washing machine
прама directly, straight; right (in); ісці п. to go straight ahead
прамахнуцца to miss
прамежак gap; interval
прамень ray
прамова speech; выступіць з п.й to deliver a speech
прамока|нуць, -ці to get wet, to get soaked
прамоўца speaker
прамы direct, straight
прамысловасць industry
прамысловы industrial
пранік|аць, -ці to penetrate
прапанаваць to suggest, to offer, to put forward, to propose
прапанова suggestion, offer, proposition
прапаноўваць → прапанаваць
прас iron
прасаваць to iron
прасіць to ask, to beg, to request
праспект avenue
прастакутнік rectangle
прастора space, area
прастудзіць to let catch cold; п.цца to catch cold
прасціна sheet
пратока strait, passage
пратэст protest
пратэставаць to protest
пратэстант protestant
праўда truth; гэта п. it's true, it is right
праўдзівы true, truthful
прафесар professor
прафесія trade, profession, career
прафесіянал professional
прафсаюз trade union; арганізаваны ўп. unionised
прафсаюны trade union
праход passage
праходзіць → прайсці: to pass; /*вывучаць*/ to study; /*адбывацца*/ to take place, to be underway
праца job, work, labour; /*у школе*/ handicraft; сельская п. farm work; мець шмат п.цы to have a lot to do
працаваць to work; /*пра шпіталь, гатэль*/ to perform; п.прадаўцом to work as a salesperson; быць без працы з... to be out of work since.; п.на сябе /*працаваць незалежна*/ to be self-employed; не п. /*пра завод*/ to be out of action
працавіты hard-working, industrious
працадаўца employer
працівіцца to oppose
праціўнік adversary, enemy

працоўны /*прыметнік*/ working, labour; /*работнік*/ worker, toiler
праць to wash
працэнт per cent, /*працэнтавая доля*/ percentage; /*ліхвярскі*/ interest; дзесяць працэнтаў ten per cent
працэс process
працяг continuation; п.будзе to be continued; на п.у for, during
працягваць to go on, to continue, to carry on, to keep + *ger*; п.ццата continue, to go on, /*захоўвацца*/ to persist
працягласць duration; п.жыцця life expectancy
працягнуць → працягваць: to prolong
працяжнік hyphen
прач|нуцца, -ынацца to wake up, to awake
прая|віць, -ўляць to show, to display, to exhibit; /*стужку*/ to develop; п.ццата show itself
провад cable, wire
продаж sale; быць у п.ы/ прадавацца to be on sale
прозвішча surname, family name
пропуск /*прагал*/ gap; /*дакумент*/ pass
просьба request, appeal, petition
проста simply; /*ўсяго толькі*/ merely, just
просты simple; /*звычайны*/ plain, ordinary; /*ўсяго толькі*/ mere
прошлы → мінулы
пры at, /*у прысутнасці*/ in the presence of, in front of; пры прэзідэнце Клінтане under president Clinton; бітва пры Трафальгары the battle of Trafalgar
прыбіваць → прыбіць
прыбіральня toilet, lavatory, W.C.; грамадзян п. public lavatory; пайсці ўп.ню to go to the toilet
прыбіральшчы|к, -ца cleaner
прыбіраць → прыбраць
прыбіць to nail
прыблізна about, approximately; п.ведаць /*пра што-н.*/ to know roughly
прыбраць to remove, to take away, to put away, to clear; to tidy up; п.са стала to clear/ to clean the table; /*упрыгожыць*/ to decorate
прыбытак income, profit, gain
прыбыццё arrival
прыбярэжны coastal
прывабнасць charm, appeal
прывабны attractive, good-looking
прывезці to bring
прывесці to bring, to lead, to conduct
прывід ghost
прывітанне greeting; п.! hello! hi!
прыводзіць → прывесці
прывозіць → прывезці
прывык|аць, -нуць to get used to, to get accustomed; п.што-н. рабіць to be used to + *ger*
прывяз|аць, -ваць to attach, to tie
прыгажосць beauty

прыгарад suburb
прыгарадны suburban; п. цягнік shuttle/ commuter/ local train
прыгнёт oppression
прыгнятаць to oppress
прыгода adventure
прыгожы nice, beautiful, lovely, pretty, handsome, good-looking; пая кніга lovely book
прыдатны suitable(for), fit (for); быць п.м to be fit, to suit
прыдзірацца, прыдрацца да to find faults with smb/ smth
прыдум|аць, -ляць to invent, to imagine, to think of
прыезд arrival
прыемна pleasantly, it's nice to + verb
прыемнасць pleasure; з п.цю with pleasure
прыемны pleasant, sweet, enjoyable, welcome
прыём /прадыё, гасццей/ reception; /метад/ method
прыехаць to come, to arrive, to get
прыз prize
прызвычаены used to + ger, accustomed
прызвыча|іцца, -йвацца to get used to, to get accustomed
прызна|вацца, -цца to admit, to confess
прызна|ваць, -ць /зьяву/ to recognize, /дапускаць/ to admit
прызнач|аць, -ыць to appoint, to set; /час, дату/ to fix; /лекі/ to prescribe
прызначэнне appointment
прыйсці to come, to arrive; п. дадому са школы to get home from school; прыйсці к.м.у-н. у галаву, што to occur to smb that
прыказка proverb, saying
прыклад example
прыкла|даць, -сць to apply; п. усе намаганні to do one's best
прыклеіць to stick; to glue
прыкмета sign
прыкметны noticeable, conspicuous
прыкры unpleasant, annoying, pitiful
прылавак counter
прылада tool, device, gadget
прыліп|аць, -ці to stick; /чапляючыся/ to cling to
прыля|таць, -цець to come, to arrive (by airplane)
прымальны acceptable (to)
прымаўка proverb
прымац|аваць, -оўваць to fasten, to fix, to make sure
прымаць → прыняць
прыметнік adjective
прымус compulsion, coercion
прыму|сіць, -шаць to make, to force, to compel
прымян|іць, -яць to apply, to use
прыназоўнік preposition
прынамсі at least, anyway

прывесены brought
прыв|есці to bring, to deliver, to fetch; /вядомасць/ to earn
прыніжаць → прынізіць
прыніжэнне humiliation
прынізіць to humiliate; /значнасць/ to play down
прывносіць → прывнесці
прывтар → друкарка
прывнц prince
прывнцып principal
прывнцэса princess
прывняць /прашэнне і пад./ to adopt; /нагадзіцца/ to accept, /усклад/ to admit; /прэч/ to remove, to take away; /наведніка, сігнал/ to receive
прывпа|даць, -сць /пра дагу/ to fall on
прывпынак stop; halt, rest; аўтобусны п. bus stop; знакі п.нку punctuation marks
прывпын|іць, -яць to stop, to suspend
прыврода nature; спадвечная п. wild life, wildlife
прывродны natural
прыврост increase (in)
прывруч|аць, -ыць to domesticate; /утаймаваць/ to tame
прывсвечаны dedicated
прывсва|іць, -чаць to dedicate, to devote
прывслоўе adverb
прывстасаваць to adjust, to adapt, to suit
прывстаўка prefix
прывстойны decent, proper
прывступка step
прывсу|джаць, -дзіць /узнагароду/ to award; /накаранне/ to sentence
прывсутнічаць to be present, to attend
прывсутны present
прывтомнасць: страціць п. to faint
прывтрымлівацца to observe, to cling to
прывтулак shelter, refuge, asylum; даваць п. to house, to shelter
прывход coming, arrival
прывходзіць → прывйсці
прывцяг|ваць, -нуць /прывнесці/ to draw; /прывабіць/ to attract; /да дзейнасці/ to involve
прывчым звычайна не перадаецца лексічна: п. вядома, што is being known that
прывчына cause, reason, origin; з п.ны because; быць п.ю to cause
прывчэп trailer, /жылы/ caravan
прывязджаць → прывехаць
прывязны friendly
прывзідэнт president
прывзідэнткі presidential
прывзідэнтства presidency
прывм'ер-міністр prime minister
прывса press
прывсны /пра ваду/ fresh, sweet
прывч away
прываваць to spoil

псіхічны mental; п.ая хвароба mental disease
пстрык|аць, -нуць to click
птушка bird; /і як зборнае/ bowl
публіка audience, public
публікаваць to publish
публікацыя publication
публічны public
пуга whip
пужаць to frighten; п.цца to be afraid of
пулавер pullover
пульс pulse
пункт point; прапускны п. check-point
пускаць → пусыціць
пустазелле weed
пусты empty; hollow, vacant; /марны, непрадуктыўны/ idle, vain
пустынны desert
пустыня desert
пусыціць to let, to allow, to release
пчала bee
пшаніца wheat
пыл dust; выціраць п. to dust
пыласос vacuum cleaner
пытальнік question mark
пытанне question; задаць п. to ask a question
пытаць to ask, to enquire
пыха arrogance
пышны magnificent
пэндзаль, пэндзлік brush
пэўна surely, of course, certainly
пэўны /наікі/ certain, some; /вызначаны, упэўнены/ sure, definite
п'яны drunk
пярэ feather
пярэцёнак ring; заручальны п. wedding ring
пярэдадзень eve; на п.дні the day before; на п.дні чаго-н. on the eve of
пярэдні front
пярэчанне objection
пярэчыць to mind, to object to, to oppose; /не пасаваць/ to contradict, to disagree
пясьняр singer
пясок sand; гуляць у п.ку to play on the sand
пястун /жывёла/ pet
пята heel
пятнаццаць fifteen
пятніца Friday
пяты fifth; /пра старонку/ five; п.ая старонка page five
пяць five
пяцьдзесят fifty
пяцьсот five hundred
пячатка stamp
пяхора cave
пяхы to bake, to cook, to fry; /пра сонца/ to bum
пяхэнне, пяхыва biscuit
пяхчота tenderness, caress, kindness

пяхчотны sweet, gentle, soft, tender

Рр

раб slave
рабіць to do, to make; to work; р.цца to become, to turn
работа work, job, task; кантрольная р. test
работнік, рабочы worker, labourer, employee
рабства slavery
рагатаць to laugh
рад /шэраг/ row
рада council; Р. Еўропы Council of Europe
радавацца to be glad, to rejoice; to enjoy
радасны merry, glad, cheerful, happy
радасць joy, gladness, delight
радзіма Motherland
радовішча deposit
радок line
рады happy, glad
радыё radio
радыёактыўнасьць radioactivity
радыёактыўны radioactive
радыска radish
радыяцыя radiation
раён district; region
раз time; once; у любым р.е anyway; яшчэ р. once again, once more; у такім р.е then; кожны р. every/ each time; гэтым / наступным/ апошнім р.ам this/ next/ last time; тым р.ам that time, last time, then; за адзін р. at a time;
разагнаць /рассяць/ to disperse, to dispel /наскорыць/ to accelerate;
разам together; р. з with, together with;
разар|аць, -ыць to destroy, to ruin
разарэнне ruin
разаслаць /разгарнуць/ to spread; /адправіць/ to send, to dispatch
разьбі|ваць, -ць to break, to break up; to smash; /ворага/ to defeat, to rout; р.цца /у аварыі/ to crash; /паламацца / to break down
разбураць, -ыць to destroy
разбурэнне destruction
разважны sound, reasonable
разьві|ваць, -ць to develop, to promote; р.цца to progress
разьвітацца to say good-bye
разьвіццё development, evolution, progress
развязанне /задача/ solution
разьвяз|аць, -ваць to untie, to undo; р. задачу to solve the problem
разганяць → разагнаць
разгарнуць to open, to unfold, to unroll, to spread
разгл|дзець, -ядаць /убачыць/ to look, /абмеркаваць, дасьледаваць/ to examine, to consider, to view; /лічыць кім-н./ to regard
разьдзел /кнігі/ chapter; /надзел/ division, partition

раздзял|іць, -яць to divide
раздражн|іць, -яць to irritate
раззлаваны angry, furious
раззлаваць to anger, to make angry; р.цца to get angry, to lose one's temper
размаўляць to speak, to talk, to chat
размах swing
размахваць → махаць
разьмеркаваць to distribute; /*падзяліць*/ to share
разьмешчаны situated, located
размова conversation, talk
разьмяркоўваць → разьмеркаваць
разьмя|сьціць, -шчаць to situate, /*усталяваць*/ to install, to place; /*людзей*/ to accomodate; р.цца to be situated, to be located
разнастайнасьць variety, diversity
разнастайны various, diverse
разняволены relaxed
раз-пораз time after time, from time to time, every now and then
разрыў /*прозьніца*/ gap; /*выбух*/ explosion, burst
разумець to understand, to realize
разумны clever, intelligent, reasonable, rational
разумовы mental
разуць, р.шча to take off one's shoes
разыйсьціся /*пайсьці*/ to disperse, to break up; /*у меркаваннях*/ to differ
разынка /*сушаны вінаград*/ raisin, currant
разыходзіцца → разыйсьціся
раз'юшаны furious
раіць to advise, to recommend; р.цца to consult
рака river
ракавіна shell; /*кухонная*/ sink
ракета missile; rocket
ракетка racket
раман novel
рамантаваць to repair, to mend
рамесьнік craftsman (pl craftsmen)
рамонт repair
рамяство craft
рана I /*пра час*/ early
рана II /*пашкоджанне*/ wound
ранак morning
раней earlier, before; previously, hitherto; in old days; р. невядомы hitherto unknown
ранейшы former, previous; па-р.шаму still, as before
раніца morning; /*беларусы не кажуць* “добрай раніцы”, толькі “Добры дзень”!
раніцаю in the morning
ранні early
рапаравашь → рамантаваць
раптам suddenly, all of a sudden
раптоўны sudden
раса /*народа*/ race
раса /*вада*/ dew
расавы racial

расказ story, tale
расказ|аць, -ваць to tell
расклад time-table, schedule
расьліна plant
расьліннасьць vegetation
расьлінны vegetable
распазна|ваць, -ць to recognize
распаўсюджаны /*звычай, меркаваньне*/ widespread
распаўсю|джаць, -дзіць to spread, to extend; р.цца to spread
расплюснучь вочы to open one's eyes
распрацаваць to develop, to work out; р.цца to be in progress
распыт|аць, -ваць to ask, to question
раслабіцца to relax
раследаваньне investigation (*чаго-н.* into)
раследаваць to investigate
расстраляць to shoot
растава|ць, -ць to thaw, to melt
растанне separation
растлумачыць to explain
расьці to grow
расчараванне disappointment, deception
расчараваны disappointed, disillusioned
расчараваць to disappoint
расчасаць to comb
расчоска comb
расчэсваць → расчасаць
ратаваць to rescue, to save
ратаўнік /*на пляжы*/ beach boy; /*на моры*/ lifeguard, rescuer; р.і rescue team
ратуша town hall
раўнавага balance
раўнд round
раўнівы jealous
раўніна plain
рахунак /*чэк*/ bill; /*гульні*/ score; /*вынік, банкаўскі*/ account
рацыянальны rational
рашаць → рашыць
рашучасьць determination
рашучы decisive
рашыць to decide; /*развязаць задачу*/ to solve
рашэньне decision; прымаць р. to take decision
рог /*вуліцы, дома*/ corner; /*жывёлы*/ horn; на п.гу at the corner; за р.ам round the corner; зайсьці зар. to go around the corner
род /*сваякі*/ clan; /*граматычны*/ gender
роднасны related
родны native; own
розьніца difference, gap
розны different, various
розум mind, intellect
роля role; part; няўдзячная р. thankless role; выконваць галоўную ролю /*у фільме і пад.*/ to star
ронтген X-ray

росквіт flourishing, heyday
рост /навеличэнне/ growth, rise; /вышыня/ height, stature; высокага, сярэдняга, нізкага р.ту tall/ of middle height/ short
рот mouth
роўна /дакладна/ exactly; /пра час/ sharp; р. ўдзье гадзіны at two sharp
роўнасьць equality
роўны /чаму-н, з кім-н./ equal; /пляскаты/ flat, /не крывы/ even
руда ore; жалезная р. iron ore
руды red
ружа rose
ружжо rifle, gun
ружовы rosy, pink
руйнаваць to ruin, to demolish, to pull down
рука hand; /ад запясця да пляча/ arm; паціснуць руку to shake hands
рукавіца glove; mitten
рукаў sleeve
румын, р.скі Romanian
рупіца to care
русы blond, fair
рух movement; propulsion; /дарожны/ traffic; р.наперад advance, progress
рухавік engine, motor
рухаць to set in motion; р.цца to move
рухомы mobile
ручай stream, brook
ручка pen; ball-pen; /для трымання/ handle
ручнік towel
рушыць to start, to set out/ off
рыба fish; лавіць рыбу to fish, to catch fish
рыбак fisher
рыбалоўства fishing
рыбін, рыбны fish; рыбін тлушч cod-liver oil
рыдлёўка spade, shovel
рызык|аваць,- нуць to risk; р. наведаць to risk a visit
рымскі Roman
рынак market; /месца/ market-place; р. працы labour market; блышыны р./дзе прадаюць самыя розныя старыя рэчы/ flea-market
рынкавы market; рая гаспадарка market economy
рыс rice
рыса feature, trait, line; правесці р.цу to draw a line
рысавы rice
рыхтавацца to prepare, to get ready
рыхтаваць to prepare, to get ready (for); /кадры/ to train
рыштунак equipment
рэагаваць to react
рэакцыя reaction
рэвальвер revolver, gun
рэвалюцыя revolution
рэгістратар /у гатэлі/ receptionist
рэгіянальны regional

рэгулярна regularly
рэгулярны regular
рэдактар editor; director
рэдакцыя /газеты/ newspaper office
рэдка /нячасты/ seldom, rarely; /негусты/ thinly, sparsely; р. заселены sparsely/ thinly populated
рэдка rare, uncommon; /негусты/ thin
рэжым regime; policy
рэжысёр producer, film director
рэзаць to cut; /жывёлу/ to kill, to slaughter
рэзервовы spare, reserve
рэзка sharply
рэзкі /непагодны/ sharp; /вялікі, хуткі/ drastic; п.аэ скарачэнне drastic cut
рэкамендаваць to recommend
рэклама advertising, advertisement, publicity
рэкламаваць to advertise
рэкорд record; устанавіць р. to set a record
рэктар rector; principal
рэлігійны religious
рэлігія religion
рэмень belt
рэпарцёр reporter
рэспубліка republic
рэспубліканскі republican; /у Беларусі/ national
рэстаран restaurant
рэч thing; р.ы /асабістасць/ belongings pl
рэчаіснасць reality
рэчка river
рэшта /грошы/ change; /астатнія/ the rest of

Сс

са → з from; са мною with me;
сабака dog
сабе *выражаецца асабовымі формамі займенніка* oneself
сабор cathedral
сабою: з с. with me/ you/ him/ her/ me/ us/ them/ /у залежнасці ад асобы/ myself, yourself, herself, himself, themselves
сабраць to gather, to bring together, to pick up; /машыну, прыладу/ to assemble; /сканцэнтравачь/ to concentrate; /калекцыю/ to collect; /надрыхтаваць/ to get ready; /склікаць/ to convene; з. на стол to lay the table; с.цца to gather, to assemble, to come together
сава owl
сад orchard, garden
садавіна fruits pl
саджаць /расьліну/ to plant; /чалавека/ to seat
садейнічаць to contribute, to further, /спрыяць/ to favour, /прасоўваць/ to promote
садзіць /расьліну/ to plant; с. бульбу to sow potatoes; /самалёт/ to land; с.цца /пра Сонца і над./ to set; /самалёт/ to land

сажалка, юпанка pond
сакавік March
сакавіты juicy
сакратар, с.ка secretary; Генеральны Сакратар
 Арганізацыі Аб'яднаных Нацый United Nations General
 secretary
сакрэт secret
сакрэтна secretly
сакрэтны secret, confidential
сала bacon, lard
салавей nightingale
салата lettuce; /*страва*/ salad
салёны salty
салідарнасць solidarity
саліць to salt
салодкі sweet
салют salute
сам self, oneself; himself; /*адно, толькі*/ very; /*адзін*/ alone
сама oneself, herself; /*адна*/ alone
самааадданы selfless
самагубства suicide; учыніць с. to commit
 suicide
самалёт plane; /*пэрактыўны*/ jet
самастойны independent, self-dependent
самі /*ў залежнасці ад асобы*/ ourselves, yourselves,
 themselves;
самлець to faint
само itself
самы /*пры найвышэйшай ступені прыметнікаў*/ (*адна-двухжладовыя*) the + *прым* + est; с. вялікі the
 biggest (*тры і болей жладоў*) the most + *прым*; с. дарагі
 the most expensive; the very; у с.м. цэнтры in the very
 center of
санкі sleigh, sledge
сантыметр centimetre
сапраўдны real, true, veritable; /*не пратэрмінаваны*/
 valid
сапраўды really, indeed
сапсаваны damaged, spoiled;
сапсавачь to damage, to spoil; с.ца to be out of order;
/пагоршыцца/ to worsen
сарамлівы shy
сарвачь /*плод*/ to pluck; /*кветку* to pick; /*адарвачь*/ to
 tear off; /*мэрапрыемства*/ to disrupt; /*страху*/ to blow
 down
саромеца to be ashamed of, to be embarrassed
сасіска sausage
сасмаглы thirsty
сасна pine
сацыялізм socialism
сацыялістычны socialist
сацыяльны social
сацыялогія sociology
сачыць to watch, to observe, to monitor, to spy, to follow

свабода freedom, liberty; с. слова freedom of expression;
 быць на с.дзе to beat large
свабодны free, /*нішчымны*/ vacant
сварка quarrel
сварыцца to quarrel, /*на каго-н.*/ to scold, to argue
сваяк relative, relation
свёдама purposely
свёдка witness
сведчанне evidence, testimony
свёдчыць to show, to testify, to witness
свежы fresh
свёт world; ва ўсім с.це worldwide, all over the world,
 universally, throughout the world; разыйсціся па с.веце
 to spread around the globe
свётлафор traffic light
свётлы clear, bright, fair
свечка candle
сввініна pork
сввіння swine, pig, hog
сввістаць to whistle
сввісток whistle
сввітар sweater, pullover
свочасова in time
свой one's own (*мы*/ mine, your/ yours, etc)
свойскі domestic; с.ая жывёла domestic animals
сввята holiday, festivity, feast, festival
сввятар priest, minister
сввяткаванне celebration; с. дня нараджэння birthday
 party
сввяткаваць to celebrate; с. дзень нараджэння to have a
 birthday party
сввятло light; сонечнае с. sunshine; праліваць с. на
што-н. to throw light on/ upon *smth*
сввяточны festive
сввяты holy; /*пра чалавека*/ saint
сввцяціць to shine
сеанс show
секс sex; с. без мэр перасыхаючы unprotected
 sex
сексуальны sexual; с.ая эксплуатацыя sex exploitation
секунда second
сельскагаспадарчы agricultural
сельскі rural, country, countryside; с.ая гаспадарка
 agriculture, farming
селянін peasant
сем seven
семдзесят seventy
семнаццаць seventeen
семестр term
семсот seven hundred
сена hay; касіць с. to make hay
сенажаць hayfield; быць на с.ці to be in the hayfield
сенат senate
серабро silver
серада Wednesday
сервіс service

серыйны /шматразовы/ multiple; с.явыбухі multiple blasts
сесія session
сесыці to take a sit, to sit down; /у транспарт/ to take, to get on; /на карабель/ to board
сетка /плацёная/ net; /разгалінаваная сістэма, тэлевізійная/ network; /крамаў/ chain
сеяць to sow
сёе-тое something
сёй-той somebody
сёлета this year; /пра тое, што мінула/ last; с. ў траўні last May; /пра тое, што будзе/ this; с. ўлетку this summer
сёлетні of this year; /пра тое, што мінула/ last; с.яй вясною last spring; /пра тое, што будзе/ next, this
сёння today
сігнал signal; падаць с. to signal
сіла force, power, strength
сімвал symbol
сімвалізаваць to symbolize
сімватычны good-looking, lovely, nice, pretty; sympathetic
сіні blue
сірата orphan
сістэма system
скажаць to distort; с. нядаўнюю мінуўшчыну to distort the recent past
сказ sentence, phrase
сказаны said
сказаць to say, to tell
скакаць to jump; /танцаваць/ to dance
скала rock
скалісты rocky
скарб treasure; /дзяржаўная скарбонка/ treasury
скарга complaint
скардзіцца to complain
скарыстаць to use, to make use of, to take advantage of smth
скарыцца to submit, to put up with
скасаваць to abolish
скаўт scout
скаціна animal, cattle
скапны greedy
скаварка fried bacon, crackling
сківіца jaw
скінуць to throw down, to drop; /з сябе/ to throw off; /урад/ to topple, to depose
скіраваць to aim at, to direct
склад store
складанне /матэматычнае/ addition; /непагінанне/ folding
складаны complicated, complex, compound; folding; с.ае пытанне complicated question; с. крэсла folding chair
складацца з to consist of, to be made up of, to include

скла|даць, -сьці /музыку, твор/ to compose; /размяячаць/ to deposit; /збіраць/ to put together; /утвараць/ to make up; /зброю/ to put down; /напал/ to fold; /наквашаць/ to pack; /лікі/ to add, to sum up; с. сказ to make up a sentence
склеп cellar
склікаць to call; с. сход to call a meeting
скончаны finished, complete, ended, concluded
скончыць to finish, to end, to conclude; с. школы to graduate; to leave school; с.цца to end, to be over, to come to an end; /чым-н./ to end in
скрутак roll, packet
скруціць /у скрутак/ to roll; /неракруціць, выкруціць/ to twist
скрыжаванне crossroads, crossing
скрылік slice; /лімону і пад./ segment
скрынка box; паштовая с. post-box, letter-box
скрыня chest; crate
скрыпка fiddle, violin
скульптар sculptor
скульптура sculpture
скура skin; /матэрыял/ leather
скураны leather
скэйтборд skateboard
слабасць weakness
слабы weak, feeble, faint; slight с. супраціў low-key resistance
слава glory, fame
славутасьць celebrity
славуты famous, outstanding
слата sleet
слаць /адправіць/ to send; /насьцель/ to make a bed
сьлед print, /нагі/ footprint; /рыса, рэчыва/ trace; як с. properly, soundly
сьлесар-вадаправодчык plumber
сьліва plum
сьлізгаць to slide, to slip
слова word; мець с. ў гэтай справе to have some say in the matter
слоік jar
слон elephant
слоўнік dictionary, vocabulary; /даведнік/ encyclopedia; паглядзець у с.у to look up in the dictionary
служба service; с. размяшчэння /у гатэлі/ reception
службовец clerk, employee
службовы official
служыць to serve
слуп pole
слупок column
слухайка /тэлефону/ receiver; не кладзіце с.ку! hold on!; зняць/ узяць с.ку to take off/ to pick up the receiver
слухаць to listen to; /наадпарадкоўвацца/ to obey
слушны sound, reasonable, worthy
слынны famous
слыць to be famous for

сыляза	tear	спажывец	consumer
сыяпы	blind	спажыць	to consume
смага	thirst	спазьніцца	to belate(for)
смагнуць	to be thirsty	спакаваць	to pack
смажаны	roast, roasted	спакой	peace, calm, tranquility
смажыць	to fry, to toast	спакойна	quietly, calmly, still
смак	taste; мець горкі с. to taste bitter	спакойны	calm, quiet, still, peaceful
смакаваць	to taste, to enjoy	спалоханы	afraid, frightened
смачна	tasty; с. павячэраць to have a lovely supper	спалохацца	to be afraid, to feel afraid, to be frightened
смачны	tasty, delicious, с. аягарбата lovely tea	спалохаць	to frighten, to scare
сьмеласьць	bravery, courage	спалучаць, -ыць	to combine (with); с.цца to match
сьмелы	brave, courageous, daring, bold	спальны	sleeping; с. мяшок sleeping-bag; с. пакой bed-room
сьмерць	death; караць с.цю to put to death	спальня	bedroom
сьметніца	bin	спартовец, спартсмен	athlet, sportsman
сьмех	laughter	спартыўны	sports
сьмечце	rubbish, litter, <i>ам ерык</i> . garbage	спатрэбіцца	to need; с. <i>каму-н. колькі часу каб зрабіць што-н.</i> to take smb some time to do smth; с. гадзіна/ пяць хвілін каб + <i>інф.</i> it takes smb an hour/ five minutes to + <i>інф</i> ; мне с. I shall need; <i>/прыдасца/</i> it will be of use to me
сьмешны	funny, ridiculous, comical, amusing, funny-looking	спаць	to sleep, to be asleep; ісьці с. to go to bed; ён сьпіць? is he asleep? легчы позна с. to lie late, to turn in late; мы не спалі гэтай ноччу we had no sleep last night; час ісьці с. it's bedtime
сьмятана	sour cream	спачатку	at first, firstly, at the beginning
сьмяццяр	garbage collector	спачувальны	sympathetic
сьмяяцца	to laugh	спачуваць	to sympathize (яму, чаму with)
сьнег	snow; ідзе/ падае с. it snows/ it is snowing	сьпевы	singing
сьнеданне	breakfast; lunch	сьпектакль	show, performance
сьнедаць	to have breakfast	сьпелы	ripe, mature
сьнежань	December	сьпецыяльнасьць	speciality
сьнежка	snowball	сьпёка	heat
сьненне	dream	сьпіна	back
сьнід	AIDS, aids	сьпіс	list
сьніць	to dream	сьпіс аць, -ваць	to copy
сок	juice	сподак	spodachak saucer
соль	salt	спорт	sports
сон	sleep; <i>/сьненне/</i> dream; бачыць с. to have a dream, to dream	спосаб	way, method, manner
сонечны	<i>/энергія/</i> solar, <i>/надвор'е/</i> sunny	спрабаваць	to try, to attempt
сонны	sleepy	справа	I on the right; с. ад to the right of; с. ад цябе on your right
сонца	sun; <i>/сонечнае свьятло/</i> sunshine	справа	II matter, deed; affair, cause, business; на самай с.ве as a matter of fact; мець с.ву з to deal with; с. часу it is a matter of time
сорак	forty	справіцца	to manage, to deal with
сорам	shame	справядліва	с. <i>зрабіць што-н.</i> it's fair to do smth
соты	hundredth	справядлівасьць	justice
сотня	hundred	справядлівы	just, fair; с. суд fair trial
соўс	sauce	спрадвечны	eternal; с.ая прырода wildlife
стаборніцтва	<i>/спартыўнае/</i> competition, <i>/музычнае/</i> contest; <i>/асобны від/</i> event	спрамяненне	radiation
стаборнічаць	to compete; to rival	спраўляцца	→ справіцца
стадабацца	to like	спрацацца	to argue, to discuss, to quarrel, to wrangle
стагадаць	to sympathize	спроба	attempt, try, intent, effort
стадар	Mr., gentleman, sir	спружына	spring
стадарожнік	satellite	спрычыні ць, -яць	to cause
стадарожнікавы	satellite; с.ая антэна satellitedish	спрыяльны	favourable
стадарства	Ladies and gentlemen		
стадарыня	Mrs., lady, madam, Miss		
стадзяванне	hope		
стадзявацца	to hope, to expect		
стадніца	skirt		
стадчына	heritage		
стажываць	→ спажыць		

спрыянне favour
спрыць to favour, to further, /*напасаўваць*/ to promote, /*заахваціць*/ to encourage
спрэчка dispute, argument, quarrel
спрэчны controversial; arguable
спус|кацца, -ціцца to descend, to come down
спын|іць, -яць, цца to stop, to pause; to cease, to drop; to come to a stop, /*завод, справа*/ to come to a standstill; /*напражыванне*/ to stay
спытаць to ask (about), to inquire (about)
сыпявак singer
сыпяваць to sing
спякотны hot
спярыша first, at first, originally
спяшацца to be in a hurry, to hurry, to hasten
сродак, с.кі means, facilities; (ад) remedy; resources; с. масавай камунікацыі mass media
ставіць → паставіць; to put, to set, to place, to set up; с. /*спектакль*/ to stage; с.цца → паставіцца /*да каго-н.*/ to treat
стагоддзе century
стадыён stadium
сталіца capital
сталоўка canteen
сталь steel
стальны steel
сталы steady; /*напатак*/ direct
сталяр carpenter
стаміцца to be tired;
стамляцца to get tired
стан condition; state; быць у с.е to be able, to feel strong enough to +inf; /*грамат.*/ voice; залежны/ незалежны с. active/ passive voice
станавіцца to stand: /*якім-н.*/ to become, to turn, to get
стандартны standard; /*тыповы*/ standardized
становішча position, situation, standing
станоўчы positive
станцыя station
старадаўні old, ancient
старажытнасць antiquity
старажытны ancient
старанна hard, diligently
старанны hard- working
стараства headman
старацца to try, to do one's best
старонка page
старт start
старшыня chairman, president
стары old, ancient; /*газета, часопіс*/ back; /*чалавек*/ old man; с.я elderly
старэй older; с. за 17 год over 17
старэйшы elder; older; senior; superior; /*на становішчы*/ upper; самы с. eldest, oldest
статуя statue
стаўленне attitude

стаць /*спыніцца*/ to stop; /*узлесьці*/ to stand; /*якім-н.*/ to become, to turn, to grow
стаянка parking place; аўтамабільная с. car park
стаяць to stand; to be
стварыць to create, to make, to set up, to form to found, to set up
стварэнне creation, formation; /*істота*/ creature
ствол /*дрэва*/ trunk
сто hundred
стол table
столь ceiling
столькі: с.ж as much/ many as; амаль с. ж almost as much
стомлены tired, exhausted
стос pile
страва meal, food, dish; /*частка сьнедання, абеду, вячэры*/ course
страйк strike
страйкаваць to be on strike
страла arrow
страляць → стрэліць
страта damage, harm, loss
страус ostrich
страўнік stomach
страх fear; fright; апамятацца ад с.у to recover from one's fright
страха, дах roof
страціць to lose, to waste
страшны, страшэнны terrible, horrible, awful, dire; (*якога баяцца, грозны*) fearful, fearsome
строгі severe, strict
строй /*вопратка*/ costume, suit;
строй: выйсьці са с.ю to be out of order
стройны slim, slender
стромкі steep
стронга trout
стрыечны: с. брат cousin; сная сястра cousin
стрымацца to restrain, to keep from +*гер*, to hold back; не магчы с. cannot (couldn't) help + *гер*; я не мог стрымацца, каб незасьмяцца I couldn't help laughing
стрым|аць, -ліваць to hold, to keep; to restrain, to curb
стрэл shot
стрэльба rifle, gun
стрэліць to shoot
стрэлка /*гадзінніка* / hand; /*указальная*/ arrow
стрэмка splinter
стрэс stress
стрэсавы stressful
студзень January
студня well
студэнт, -ка student
стужка tape; /*фота*/ film, /*масьма*/ ribbon, band
стук|аць, -нуць to knock, to strike, to beat; с.у дзверы to knock at the door
ступ|аць, -іць to walk, to step, to tread
ступень degree, grade; да пэўнай с.ні to some extent

стыпендыя grant, scholarship
субота Saturday; у с. try on Saturday
сувенір souvenir
связь tie, connection, touch, communication; с.зі relations; у с.зі з гэтым in this connection
суд court; */працэс/* trial, lawsuit; справядлівы с. fair trial
судзя judge; *снарм.* referee
судзіць to try, to process
судна vessel, ship, boat
сукенка dress
сума sum
сумаваць to miss, to be sad
сумка bag
сумленны honest, fair
сумненне doubt
сумнеўны doubtful, uncertain
сумны sad, gloomy, boring
сумнявацца to doubt, to be in doubt
суп soup
супакойць to calm down; с.ц.ца to calmdown
супермаркет supermarket
супернік rival
супольнасьць commonwealth, community; грамадзянская с. civic society
супольны common, joint; с.а.е. прадпрыемства joint venture
супраціў */нязгода/* opposition; */актыўны/* resistance
супраціўляцца to resist
супрацоўнік co-worker
супрацоўніцтва cooperation
супрацоўнічаць to cooperate
супраць against
супрацьдзеянне opposition
супрацьлеглы opposite, contrary
супярэчлівы contradictory, conflicting, ambivalent; *(наведамленні)* reports), mixed *(начуцці)* feeling)
супярэчыць to contradict
сүрвэтка napkin
сүр’ёзна seriously
сүр’ёзны earnest, serious
сүровы severe
сүсьвет world, universe
сүсьветны world, worldwide, global
сүсед, **сүседкі** neighbour
сүседні nearby, neighbouring
сүседства neighbourhood
сүстр|акаць, -эць to meet, to receive, to see in; */цяжкасьці/* to face, */знайсці/* to come across; to encounter; */святая/* to celebrate; с. Новы год to see the New Year in
сүстрэча meeting, gathering; с. кіраўнікоў дзяржаў summit
сүтыкацца */з праблемай/* to face, to run into; */машыны, часьцінкі/* to collide; */сүстрэць/* to come across; */пра канфлікт/* to clash

сүтыкненне */канфлікт/* conflict, */бойка/* clash, */машын/* collision
сүфікс suffix
сүхі dry
сүчасны modern, contemporary, up-to-date
сүшыць to dry
сфэра sphere, area
схаваны hidden
схаваць to hide; */нябожчыка/* to bury; с.ц.ца to hide oneself
схадзіць to go, to visit
схапіць to catch, to grab; */арыштаваць/* to hold
схіл slope
схіліць to bend; с.ц.ца да to incline towards
схільнасьць inclination; tendency
схіляць → схіліць
сховішча shelter
сход meeting, assembly; агульнашкольны с. school assembly
сходзіць to come down, to descend
сходы stairs
сцьверджанне statement
сцьвярджальны affirmative
сцьвярджаць to affirm, to state, to claim
сцьежка pad
сцьціплаць modesty
сцьціплы modest
сцьцірка eraser, rubber
сцьціскаць to squeeze, to clench
сцьціслы short, brief, concise
сцэна scene; */надмоўткі/* stage; ставіць на с.не to stage
сцьцюардэса stewardess
сцьцюдзёны frosty, icy
сцьцябло stem
сцьцяг flag, banner
сцьцягно thigh
сцьцяжынка path, footpath, lane
сцьцяна wall
сыйсьці to come down, to descend; */найсьці куды-н./* to leave, to be out
сын son
сыр cheese
сыры */вільготны/* wet, damp, humid; */не гатаваны, неапрацаваны/* raw; crude
сыходзіць → сыйсьці
сшытак copy-book, exercise-book
сэндвіч sandwich
сэнс sense; reason, point
сэрца heart
сюды here, over here; */наказваючы дарогу/* this way
сюжэт plot
сябар friend, mate; */якой-н. арганізацыі/* member; с.-заснавальнік founding/ founder member; сябры */якой-н. арганізацыі/* membership
сябе oneself; */у залежнасьці ад асобы/* myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves;

self; да с. to one's place; /*надпіс на дзвярах*/ "да с."
 pull; "ад с." push
сяброўка girl friend
сяброўскі friendly
сяброўства friendship
сядаць to sit down; /*утранспарт*/ to get on, to take
сядзенне seat
сядзець to sit, to be seated
сядзіба dwelling place; /*партыі,арганізацыі*/ seat, head
 office, headquarters; /*маёнтак*/ country estate
сякера axe
сяло village
сяляне peasants
сям'я family
сярдзіты angry, cross (на with)
сярод among, amidst
сярэбраны silver
сярэдзіна middle; mid-; у с.не in the middle of; у с.не
 18га стагоддзя in the mid-1700s
сярэдні middle; /*пра велічыню*/ average; /*пра школу*/
 secondary
сярэднявечча the Middle Ages
сястра sister; медычная с. nurse; стрыечная с. cousin

Tt

табе you, to you
таблетка pill
табліца table; /*незапоўненая*/ grid; запоўніць т.ду to
 fill in the grid
табою by you, with you
тавар article; т.ы goods, wares
таварыскі friendly, sociable
таварыства society, company; т. беларускай мовы
 Belarusian language society
таварыш comrade, friend
тагачасны /*пра асобу*/ the then
тады then, that time
таёмна secretly
таёмны secret, covert
так I /*сьцьвярджальная часьціца*/ yes; /*таксама*
выражаецца праз асабовы займеннік і дапаможны
дзеяслоў/; You are tired. -I am Ты стомілася. –Так.
так II /*гэтак*/ so, thus, in this way
такі so; (*калі пасья прыметніка стаіць назоўнік*)
 such; не т.. як.. not so... as..; this sort of
таксама also, so, too, as well; /*таксама ўжываецца*
канструкцыя so + auxil. verb + pronoun/ noun; ён
 засьмяяўся, я таксама he laughed, so did I; т. не either
таксі taxi
таленавіты talented
талент talent
талерка plate, dish
там there, over there
таму so, therefore; /*каму*/ to that; /*злучнік*/ so; ago год т.
 a year ago; т. што because, for; (*на гэтым*) for this reason,
 that's why

танец dance
танк tank, armoured car
танны cheap
тануць to drown, to sink
танцаваць to dance
танцор, т.ка dancer
танчыць to dance
тапачкі slippers
тапіца to drown
тапіць I /*у вадзе*/ to sink
тапіць II /*грэць*/ to heat; /*паліць*/ to burn
таропка in a hurry, hastily
тата Dad
татка daddy
таўсты thick; /*млусты*/ fat, stout
таямніца mystery, secret
твае, тваё your
твар face
твой your, /*замяняе анярэдні назоўнік*/ yours
твор work, essay; composition; т. мастацтва work of art
творчасць work; народная т. folk art
тканіна cloth, fabric, material
ткаць to weave
тлум crowd, mob
тлумачыць to explain
тлумачэнне explanation
тлумны crowded
тлусты fat
тлушч fat
то that; то... то... now... now...
тое that; т., як + *дзеяслоў* the way + noun/ pronoun +
verb; т., ж яна гэта робіць the way she does it
тоеснасць identity
той that; т. самы the same; т., хто the one who; да таго ж
 before; не той /*няправільны*/ wrong; не тым бокам
 wrong side
ток current
толькі only; but, just; т. што just; усяго т. just; як т. as
 soon as; быць усяго т. to be but a
тона ton
тонкі thin, fine; /*стройны*/ slim
торба bag; дарожная т. travel bag
торбачка handbag
торт cake
торф peat
тост, грэнка toast
тостэр toaster
тоўніца to crowd
тоўсты thick; fat, stout
трава grass
травень May
трагедыя tragedy
трагічны tragic
традыцыйны traditional
традыцыя tradition, custom
трактаваць to treat

трактар tractor
трактарыст tractor driver
тралейбус trolleybus
трамвай tram
транспорт transport
транспартаваць to transport
трапіць to get, to come across, to find, /*куды-н.*/ to get to
трапічны tropical
трата expense, expenditure, /*марнаванне*/ waste, loss
тратуар pavement
траціць to spend; to waste
трохі a little, some; a little while
трохкутнік triangle; любоўны т. love triangle
трохкутны, трохвугольны triangular
трошкі a bit, slightly
труба pipe; /*музычная*/ trumpet
трубаправод pipe-line
трус rabbit
трусы /*муж.*/ undershorts; /*жан.*/ panties, pants
тры three
трываласць strength, resistance
трыванне /*грамат.*/ aspect; закончанае/ незакончанае
 т. perfective/ imperfective aspect
трываць /*цярэць*/ to bear; /*доўжыцца*/ to last
трывога anxiety, unrest
трывожыць to trouble
трымаць to hold, to keep, to resist; т. слова to keep up
 the word; т. цца to hold up
трымцець /*ад перапыду*/ to tremble, /*ад холоду*/ to
 shiver
трынаццаць thirteen
трыста three hundred
трыццаць thirty
трэба must, need, to have, should; ought to; it is
 necessary; не т. needn't + inf; вам не т. ведаць you don't
 have to know
трэнер coach
трэніраваць to train
трэсьці, т.ся to shake; → трымцець
трэці third
туалет toilet; ісці ў т. to go to the toilet
тубылец native
туды there, over there; /*наказваючы дарогу*/ that way; т.
 і сюды up and down
тузаць to pull
тузін dozen
туман fog, mist
туманны foggy, misty
тунель tunnel
тупы blunt; /*чалавек*/ stupid, dull
турак Turk
турбаваць to worry, to trouble, to bother, to disturb;
 т. цца to worry about, to be worried, to bother
турма prison, jail; пасадзіць т.му to put in a jail
турыст tourist
турыстычны tourist; т.ае бюро/ т.ая фірма

travel agency
турэцкі Turkish, of Turkey
тут here
тутэйшы local, native, of this place; т.я locals
туфлі shoes
ты you; (*каб падкрэсьліць 2.а. адз.л. часам ужываюць*
састарэлую форму thou)
тыгр tiger
тыдзень week; т. таму a week ago; на мінулым т.дні last
 week
тып type, character
тыповы typical
тысяча one thousand
тытул title
тычыцца to concern; што т. as to, as for; тож т. *чаго-н.*
 the same goes for
тыя those
тэатр theatre
тэкст text
тэлебачанне → тэлевізія
тэлевізар TV set
тэлевізійны TV; т. прымач TV set
тэлевізія television, TV; перадаваць па т. to televise
тэлефанаваць to phone, to call
тэлефон telephone, phone; сатавы т. mobile/ cell
 telephone; размаўляць па т.eto to speak/ to talk on the
 phone; па'званіць па т.е to phone smb, to ring smb up;
 службовы т. office telephone
тэлефонны telephone; т.ая кабіна telephone booth; т.ая
 кніга telephone directory
тэма subject, theme, topic, issue
тэмпература temperature
тэніс tennis; lawn tennis; настольны т. ping-
 pong
тэнісіст, -ка tennis player
тэніска T-shirt
тэнісны tennis; т. корт tennis court
тэорыя theory
тэрарызм terrorism
тэрарыст terrorist
тэрарыстычны terrorist; т. напад terrorist
 attack
тэрмас vacuum flask
тэрмін term; апошні т. dead-line
тэрмінова urgently, immediate
тэрміновы urgent, immediate
тэрор terror
тэрыторыя territory, region, area, land
тэхнік technician
тэхніка technology
тэхнічны technical

Уу

у in, at, to; /*унутр*/ into; /*унутры*/ inside; /*прадні*/ on; у
 панядзелак on Monday; /*пра месяцы, поры году*/ in; у

чэрвені in June; у мяне/ цябе/ яе/ яго (дома) at my/ your/ her/ his place
 убачыць to spot, to see
 уборка ўраджаю harvest
 увага attention; звяртаць у.гу to pay attention; мець на ўвазе to mean; адцягнуць у.гу to divert attention
 уважлівы attentive, careful
 увайсьці to enter, to walk in; /у склад чаго-н./ to be part of
 уваход entrance; ляў.у at the entrance
 уваходзіць → увайсьці
 увезьці to import; незаконна ў. to smuggle
 уверсе above, over; upstairs
 уверх up, upwards, upstairs
 увесну in spring
 увесь entire, total, whole; all; па ўсёй краіне throughout the country; па ўсім горадзе all over the city
 увесьці to usher; /моду, звычай/ to introduce
 увечары in the evening; at night, in the afternoon; сёння ў. tonight; учора ў. last night, yesterday evening
 увогуле generally, in general, on the whole, at all
 вводзіць → увесьці: to introduce
 увоз import
 увозіць → увезьці
 увосень in autumn
 угару up, upward(s)
 угодкі anniversary
 утолас aloud
 угорац Hungarian
 угорскі Hungarian
 удава widow
 удавацца to succeed, to manage
 удалы happy, successful, lucky, good
 удар blow, strike, stroke, shock; у. руюю slap
 ударыць, выцяць to hit, to strike, to hurt
 удаскана|ліць -льваць, to perfect, to improve; to modernize
 удацца to succeed in, to manage; не ў. /каму-н. зрабіць што-н./ to fail
 удача luck, success; чыстая ў. sheer luck
 удзел participation, involvement; браць у. у to take part in
 удзельнік participant
 удзельнічаць to participate, to take part in
 удзень in the afternoon, by daytime, during the day
 удзячнасьць gratitude
 удзячны grateful, thankful
 ужо already, now
 ужыванне, ужытак employment, usage, use
 ужываны used; second-hand
 ужываць → ужыць
 ужытак usage
 ужыць to use, to apply; у.цца to be used
 узаемны mutual, reciprocal
 узамен instead; у. на in exchange for, in return for
 узброіць to arm

узьбярэжжа /марское/ seaside, coast
 узв|есьці, -одзіць to put up, to erect
 узвышша height, hills
 узгад|аць, -ваць to mention
 узгорак small hill
 узьдзейнічаць to affect, to influence
 уздоўж along
 уздых sigh
 уздых|аць, -нуць to sigh
 узл|азіць, -эзьці to climb
 умацненне intensification
 умацн|іць, -яць to strengthen, to intensify, to reinforce; to set up
 узнагарода award, reward, decoration
 узнагародзіць to reward
 узнача|ліць, -льваць to head, to lead
 узьнік|аць, -нуць to appear, to come into being, to emerge, to arise, to originate
 узн|імаць, -яць to raise; /сьцяг/ to hoist
 узор model, pattern; sample, example
 узорны model
 узра|стаць, -сьці to increase, to grow up, to rise
 узровень level; у. жыцця living standard
 узрост age; ва ў.це at the age of
 узрушанне shock, excitement; /бунт/ unrest
 узруш|ыць, -шваць to excite, to shock
 узы|йсьці, -ходзіць /сонца/ to rise; /узьняцца/ to come up; узыходзіць да/пра даты/ to date back
 узяты taken
 узяць to take; to take out; /здабыць/ to get; у.удзел to take part in
 укленьчыцца to kneel down
 уключаць → уключыць
 уключна including
 уключыць to switch on, to turn on; /у склад/ to include
 укол injection
 украінец Ukrainian
 украінскі Ukrainian
 укус bite
 укусіць to bite; /пра кузурку/ to sting
 улада power; rule; у.ды authorities; прыйсьці да ў.ды to come to power
 уладальнік owner, proprietor
 уладк|аваць, -оўваць /улагодзіць/ to settle
 улазіць → улезьці
 уласнасьць ownership, property
 уласьнік owner
 уласны own, proper
 улева to the left
 улезьці /зьмясьціцца/ to fit; /прапікнуць/ to penetrate
 улётку in summer
 улётка leaflet
 улік score; весьці ў. to score
 умацаванне strengthening
 умацаваць to strengthen; to reinforce, to tighten up
 умелы skilled, skillful, experienced

уменне skills, ability
умеркаваны moderate
умець to know, can
умешваць to involve
умова condition; у.вы /пагаднення/ terms; пры ў.ве, што provided that, under the condition that
умоўны imaginary; /сказ/ conditional
уначы by night, at night, in the night
унёсак contribution; рабіць у. to contribute
універсітэт university; амер. college
уніз down; downstairs
унізе below, down, under; at the bottom; downstairs
унікальны unique
унік|аць, -нуць to avoid + *ger.*, to escape from
унук grandson; (pl grandchildren)
унутр into
унутры inside
унучка granddaughter
унысці to fall; /зменьшыцца/ to fall, to decline, to diminish
упарта /настойліва/ hard, /цвёрдалоба/ stubbornly
упарты stubborn, obstinate
упершыню for the first time
ушываць to affect, to influence
ушлыў influence, impact
упоравень opposite
управа office, board, headquarters
упрыгожанне decoration
упрыгожаны decorated
упрыгожыць to decorate
уцвэнены sure; confident; быць у.м to be sure
уцвэніцца to make sure that
урад government; часовы ў. interim government
урадавы government, governmental
урадлівы fertile
ураджай harvest, crops; прыбраць у. to harvest
уражальны impressive, dramatic
уражанне impression; рабіць на каго-н. у. to make an impression on smb
ура|жваць, -зіць to impress; to hurt, to strike
уранні in the morning; учора ў. yesterday morning
урач → лекар
урачысты solemn
уруч|аць, -ыць to hand in
урывак fragment, extract
урэшце finally, after all, at last, eventually, in the long run
усведам|іць, -ляць to realize, to recognize
усе everybody, everyone, all, every; у. хто anyone
усеагульны universal, general, global
усё everything, anything; у. ж at last; у. што хочаш anything
усёроўна all the same, anyway; мне ў. I don't care
ускла|даць, -сці to impose
усклік|аць, -нуць to exclaim
ускосны indirect, oblique
ускраіна outskirts pl

услед after; ісці у. to follow
услон bench
усмешка smile
усміх|ацца, -нуцца to smile, to give a smile
усп|амінаць, -омніць to recall, to remember, to recollect, /узгадаць/ to mention
уставаць → устаць
усталяваць /лад/ to establish; /прыладу/ to install, /прымацаваць/ to fix
устанавіць to establish, to install, to set up
установа establishment, institution
устаць to stand up, to rise; /з сну/ to get up; /з ляжачага стану/ to sit up
уступ|аць, -іць /далучыцца/ to join, /зайсці/ to enter
ухвалены excited
усход /бок свету/ east; /сонца/ sunrise; паўднёвы ў. south east; паўночны ў. north east
усходні east, eastern, /датычны Усходу/ oriental
усцяж along, alongside
усюды everywhere, anywhere, elsewhere
усяго у. толькі just, only
усялякі any, all sorts of, various, different
утаймаваць to tame
утвар|аць, -ыць to form, to set up; у.цца to form
утварэнне formation
утрымліваць /мець на ўтрыманні/ to maintain, to support; /змяшчаць/ to contain, to keep
утульны cosy, comfortable
ухвал|іць, -яць to approve, to applaud; to okay
ухіл|іцца, -яцца to avoid
ухіл|іць, -яць to prevent, to remove; у.цца to evade, to avoid
уцёкі escape, flight, fled
уціск persecution, pressure
уцяг|ваць, -нуць to involve
уцякаць → уцячы
уцякач refugee
уцячы to run away, to flee, to escape; з цяжкасцю ў. to have a narrow escape; у. ў to flee to
учарашні yesterday's
учора yesterday; у. ўвечары/ ўначы last evening/ night; у. ўранні yesterday morning
учынак action, act, deed
ушан|аваць, -оўваць to honour
ушчу|ваць, -нуць to punish
уявіць to imagine, to conceive
уяўленне imagination, fantasy, idea
уяўляць → уявіць
уяўны imaginary, virtual

Фф

ф абрыка factory
ф абрычны factory
ф айны nice
ф акт fact
ф актычна actually, in fact

факультатыўны optional
факультэт faculty, department
фальклор folklore
фальшаваць to fake
фальшывы /*падроблены*/ fake, false, forged, /*званок*/ hoax
фантазія fantasy
фанта́н fountain
фантастыка science-fiction
фантастычны fantastic
фарба paint
фарбаваць to paint, /*тканіну, валасы*/ to dye
фармаваць to form
фасоля /*квасоля*/ beans
фатаграфаванне to take photo/ pictures
фатаграфія photography, photo, picture
фатаздымак picture; ф. часопіснай прыгажуні pin up
федэральны federal
федэрацыя federation
ферма farm
фермер farmer
фестываль festival
фігура figure
фізіка physics
фізічны physical; corporal; ф.ае пакаранне corporal punishment
фізкультура physical training, РТ
філасофія philosophy
філіял branch
фільм film, movie, motion picture; гукавы/ нямы ф. sound / silent film
фін Finnish
фінскі Finnish
фінал final
фінансаванне to finance
фінансавы financial
фінансы finances
фініш finish
фіранка curtain
фірма firm
фіялетава purple
фламастэр felt-pen, felt-tip pen
флот fleet; вайсковы марскі ф. navy
фокуснік conjurer
фон background; на гэтым ф.е at this background
фонд fund
форма form, shape; /*вопратка*/ uniform; быць у ф.ме to be fit
фотаапарат camera; лічбавы ф. digital camera
фотастужка film; праявіць ф.ку to develop a film
фраза sentence, phrase
француз French
французскі French
фронт front
фрукт fruit; ф.ты → садавіна
фрызура hairstyle, hairdo

фундатар sponsor
фундацыя foundation
фунт /*мера вагі і грашовая адзінка*/ pound
фургон van
фут foot (pl feet) /*мера даўжыні, 0,31м* /
футбаліст footballer, football player
футбол football, soccer
футбольны football
футра fur

Хх

хаваць to hide; /*нябожчыка*/ to bury; х.цца to hide, /*уцякаючы*/ to be on the run
хада course, pace
хадзіць to walk, to go; to attend; /*транспарт*/ to run
хадзьба walk
хакэй hockey; х. з шайбай ice-hockey
халадзільнік = лядоўня fridge
халаднаваты cool, chilly
халакост holocaust
халодны cold
хапацца to catch, to grip; /*сьняшанца*/ to be in a hurry
хапаць /*уханіць*/ to catch, to grab, to seize; /*быць дастатковым*/ to suffice, to be sufficient, to be enough; нех. to lack, to be in short supply
характар character, temper, nature
хараство beauty
хата house, /*хаціна*/ hut
хатні home; /*нутраны*/ domestic; х.я распадыня housewife (pl housewives); х.я распадарка household
хаўрус union; Еўрапейскі Х. European Union
хацецца to want; мне хацелася б I'd like; мне хацелася б, каб I wish it were, I wish I had
хацець to want, to wish, to wonder; надта х. to eager; не х. зрабіць *што-н.* to be unwilling to do smth.; калі ты хочаш if you like
хаціна cabin, hut, cottage
хваліць to praise, to preach up; х.цца to boast
хваляючы exciting
хваля wave
хваляванне excitement, agitation, emotion; /*забурэнне*/ unrest, riot
хваляваць to worry, to excite; х.цца to be worried, to be excited, to be upset
хвароба illness, sickness, disease; заразная х. catching disease
хварэць to be sick/ ill
хвіліна minute; /*момант*/ instant
хворы ill, sick
хвост tail
хвоя pine
хіба unless, probably
хімік chemist
хімічны chemical; х.я рэчывы chemicals
хімікаты chemicals
хімія chemistry

хістаць to rock; х.ща to sway
хлеб bread; /збожжа/ grain; пражаны х. toast
хлеў shed, cattle shed
хлопец boy, fellow, guy
хлопчык little boy, youngster
хлусіць to lie
хмара cloud
хмарачос skyscraper
хмарны cloudy
хобат trunk
хобі hobby
хованка hide
ход course; motion, movement, run, speed
ходнікі pavement, side-walk
холад cold
холадна it is cold; мне х. I am cold
хор /калектыў сьпэвакоў/ choir; /галасы/ chorus;
хорам in chorus
хоць although, though
храбры brave, courageous
храм temple
хрысціянін Christian
хрысьціянскі Christian
хрысьціянства Christianity
хто who; /тытаючы пра прафесію, занятак/ what х. б
ні whoever; х... х... some... some...;
х. што любіць tastes differ
хто-небудзь somebody, someone, anybody, any; /у пыт.
сказах/ anybody, anyone
хтосьці someone, somebody
хударлявы slim, thin, skinny
худы lean, thin
хуліганства hooliganism, violence
хустка kerchief
хусьцінка handkerchief
хутка soon, quickly, fast
хуткасьць speed, velocity
хуткі quick, fast, swift, rapid
хутэй more quickly; /леней/ rather, sooner; rather + *adj* +
than + *adv/adj*; яна х. прыгожая, чым разумная she is
rather nice than clever; х. за ўсё most likely, most probably

Цц

цагліна brick
цагляны brick, of bricks
цалаваць, ц.цца to kiss
цалкам entirely, wholly, fully, completely; quite
цаля inch (=2,54 cm)
цана price; /за паслугі/ charge; мець цну to cost
цаніць to appreciate, to value; высока ц. to value highly
царква church
царкоўны church
цацачны toy
цацка toy, plaything
цвёрды solid, hard; firm
цвік nail; прыбіць ц.ом to nail

цвісьці to blossom
цвярдэня fortress
цела body
целаахоўнік bodyguard
цельная: карова цая the cow is in calf; наша карова ц.
our cow is in calf
цемра darkness
цень shade, shadow
ценьявы shadow
цераз across; перайсьці ц. мост to go over the bridge
церці to rub; ц. вочы to rub one's eyes
цесны narrow, close; tight
цеста dough
цешыцца to enjoy, to be glad
цёмны dark
цёпла it is warm; мне ц. I am warm
цёплы warm
цётка aunt
ці or; /ва ўм оўных сказах/ if; when; /пасьля адм оўя/
whether; у агульных пытаннях выражаецца
пытальнай формай; ці хочаш ты..? do you want..? ці ..
ці ... either... or...
цікавасьць interest
цікавіць to interest; to wonder; ц.цца to be interested in,
to show interest in
цікавы interesting, funny
цікаўнасьць curiosity; з ццю curiously
цікаўны curious
ціск pressure; крывяны ц. blood pressure
ціснуць to press; ц. пуку to shake hands
ціха calmly, quietly, still, silently
ціхі quiet, soft, calm, still; silent, peaceful
цішыня silence
цуд mirade, wonder
цудоўна /дасканалал/ perfectly; /вельмі добра/
wonderfully; ц.! great!; it's great!
цудоўны wonderful, excellent, perfect, splendid,
magnificent
цукар sugar
цукерка sweet, candy
цукровы sugar
цыбуля onion
цывілізаваны civilized
цывілізацыя civilization
цывільны civil
цынк zinc
цыраваць to mend, to darn
цырк circus
цыркавы circus
цырульнік barber; /дамскі/ hairdresser
цэгла brick, bricks
цэлы whole, total, entire; /непашкоджаны/ intact,
undamaged, safe, unhurt; у ц.м on the whole, at large;
ц. дзень all day long
цэнт cent

цэнтр centre; *пер.* heart; ц. гораду city centre; ц. занятасці Job Centre; у ц.ы in the center of, in the middle of in the heart of
цэнтральны central
цэх shop
цюльпан tulip
цягам for, during; within
цягнік train; прыгарадны ц. shuttle (commuter, local) train; хуткі ц. express train; ц.ом, на ц.у by train
цягнуць to pull, to draw; */пракладаць/* to lay; to stretch; ццца */ляжаць/* to stretch
цяжка hard
цяжкасць difficulty; hardship; з ц.ццю hardly сутыкнуцца з ц.цямі to run into difficulties, to face difficulties; выклікаць ц. to cause trouble
цяжкі hard, tough; difficult; */на вазе/* heavy; быць ц.м для разумення to be hard to understand
цяля calf(pl calves)
цямнець to darken; to get dark
цяпельца fire
цяпер now, nowadays, at present
цяперашні present, current, present- day; ц. час */грамат./* present tense; у ц. час at present
цяпло heat, warmth
цяпець to suffer; to endure; to bear, to tolerate
цярплівасць patience; страціць ц. to lose one's temper
цярплівы patient
цячы to flow; */быцьцяклівым/* to leak; */пра кран/* to drip; у мяне цячэ з носу I have a runny nose

Чч

чаго why?, what for? з ч. of what; what ... of
чай → гарбата
чайка sea-gull
чайнік */для заваркі/* teapot; */для гатавання вару/* tea kettle
чакаць */каго-н./* to wait for; */надзею, што-н./* to look forward; */спадзявацца/* to expect
чалавек man, human, human being
чалавецтва humanity
чалавечны human
чалю forehead; на чале at the head of, headed by
чамадан suitcase, case
чамаданчык case
чаму why; вось ч. that's why
чапаць to touch; */турбаваць/* to disturb, to bother
чапля heron
чаравік shoe
чарадзей magician
чарапах turtle, tortoise
чараўнік magician
чарвяк worm
чарга turn; */у крам і пад./* queue; па чарзе in turn; без ч.гі out of turn; станавіцца ў ч.гу па to queue up for; стаяць у ч.зе to queue, to stand in a queue

чарніла ink
чароўнасць charm
чароўны magic; */прыгожы/* delightful; charming,, lovely, good-looking
час time; epoch, era, date; */граматычны/* tense; бавенне ч.у pastime; добрабавіць ч. to have a lot of fun, to have a nice time; да таго ч.у, пакуль till, until; з якога ч.у? since when? з таго ч.у ж since; з таго ч.у since then; на ч. for a time; тым ч.ам meanwhile, meantime; увесь ч. again and again; */настаянна/* steadily; у ч. during; */своечасова/* in/ on time; у той ч. як whereas, while, as, for; */тады/* then; увесь ч. all the time, steadily; данядаўнага ч.у until recently; колькі ч.у how long; ч. ад ч.у from time to time
часам sometimes
часовы temporary
часопіс magazine, journal
часта often, frequently
частаваць to treat, to entertain
частка part, portion
частковы partial
часты frequent
часцей more often
часцінка particle
часціца particle
чатырнаццаць fourteen
чатыры four
чатырыста four hundred
чацьвер Thursday
чвэрць quarter; без ч.ці чатыры a quarter to four
чорны black
чужы strange, foreign; someone else's
чуць to hear; to smell; пра і ч. не чулі they are completely unheard of
чыгуначны railway; ч.ая станцыя train station, railway station
чыгунка railway, railroad; ч.ю, па ч.нцы by rail
чыі whose
чым I */пры параўнанні/* than; ч. ... тым the... the...
чым II */перадае творныя склон/* with what; у ч. in what
чын I */тытул/* rank
чын II */спосаб/* way, manner; такім ч.ам so, therefore; thus, in this way; любым ч.ам by all means; першым ч.ам first of all; якім ч.ам..? in what way..?, how..?; гэтакім ч.ам thus; галоўным ч.ам mainly, chiefly, principally; належным ч.ам properly, duly
чыпсы crisps, chips
чырвоны red
чысты clean, tidy, neat, pure; sheer; */вага/* net
чысьціць to clean, to brush; ч. зубы to brush teeth; ч./ ваксаваць чаравікі to polish shoes
чытальня reading room
чытанка reader
чытанне reading
чытаць to read, */дэкламаваць/* to recite
чытач reader; */наднічык газеты і над./* subscriber
чыхаць, -нуць to sneeze

чыюк parrot
чэк bill, cheque, receipt
чэмпіён champion
чэмпіянат championship
чэрвень June
чэсны just, honest; fair

Шш

шавец shoemaker
шакаваць to shock
шаклад chocolate
шакладны chocolate
шалёны crazy
шалік scarf (pl scarves)
шанаваць to honour, to appreciate
шанец chance
шанцаваць to be lucky
шапачка cap, hat
шапкі stall; газетны ш. news-stand
шапка cap
шап|нуць, -таць to whisper
шар balloon, globe; bowl; паветраны ш. air balloon;
зямны ш. earth, globe
шарсьцяны wool, woollen
шаснаццаць sixteen
шасьцідзясяты sixtieth
шатландзец Scot
шатландзкі Scottish
шаўковы silk, /падобны на шоўк/ silky
шаф а cupboard, wardrobe; кніжная ш. bookcase
шаф ёр driver; ш. грузавіка lorry driver
шахматны chess
шахматы chess
шахта mine, pit
шахтар, шахцёр miner; /вугальчык/
coalminer
шаша highway, road
швед, шведскі Swedish
шкада sorry, it's a pity
шкадаванне regret
шкадаваць to sorry, to feel sorry for; to regret, to
deplore; /сродкаў/ to spare
шкарпэты socks
шкло glass
шклянка glass
шклянны glass
шкода damage, harm; evil; прынесці шды to damage
шкодзіць to damage, to harm, to hurt, to injure
шкодны harmful
школа school; пачатковая ш. primary school; сярэдняя
ш. high school; у ш.ле at school
школьнік student, schoolboy
школьніца schoolgirl, student
школьны school
шлюб marriage; узяць ш. з to marry, to get married
шляхетны noble

шляхта nobles; дробная ш. gentry
шляхціч nobleman, gentleman (pl gentlemen)
шмат many, much, plenty; lots; a great deal of
шматкі: кукурузныя ш. cornflakes
шматлікі numerous, multiple
шнурок string; шкі /чаравікоў/ laces
шок shock
шорты shorts
шосты sixth
шоўк silk
шпак starling
шпакоўня starling-house
шпарка quickly, fast, swiftly, rapidly
шпаркі quick, swift, fast, rapid
шпацыр walk, stroll
шпіён spy
шпіёніць to spy
шпілька pin, safety pin
шпіталь hospital
шпрыц syringe
штамп stamp
штаны trousers
штат /персанал/ staff; /тэрыторыя/ state
што /пытальн. слова/ what; /адносна./ that; ш. такое?
What's the matter? ён сказаў, ш... he said that...; ш. за what
kind of...?; ш. б ні whatever
штогадовы yearly, annual
штодзень, штодзёны daily
што-небудзь something; anything
штора drapes, curtain
шторм storm
штосьці something; anything
штотыднёвік, штотыднёва weekly
штраф fine, penalty
штраф аваць to fine
штука piece; /рэч/ thing
штурхаць to push
штуршок /сейсмiчны/ shock; /прыштурханiне/ push
штучны artificial; /фальшiвы/ false
шукаць to look for, to seek, to search
шум noise
шумны noisy
шурпаты rough
шуфляда drawer
шчака cheek
шчаслівы happy, /якомушанцы/ lucky
шчасце happiness, good luck; на ш. fortunately
шчодры generous
шчотка brush; broom; зубная ш. toothbrush
шчупак pike
шчыліна slot, crack
шчыльны tight, close
шчыра frankly, sincerely, openly; ш. дзякую thanks a
lot; ш. кажучы frankly (speaking)
шчыраванне zeal
шчырасць sincerity, frankness

шчыры /адкрыты/ sincere, frank, open, plain;
/праўдзівы/ truthful; /старанны/ zealous; /сапраўдны/
 real, genuine
шыба window glass
шыба|ць, -нуць to throw, to toss; ш. камень/ каменнем
 to stone
шыкоўны smart, luxurious
шына /аўтамабільная, веласіпедная/ tyre; ш.
 спушціла the tyre is flat
шынка ham
шынок bar, pub
шыпучы /напой/ fizzy
шырока widely, extensively
шырока маштабны large-scale
шырокі wide, broad
шырыня width; быць ш.нёю два метры to be two metres
 wide
шыць to sew; /на заказ вопратку/ to tailor
шыя neck
шэдэўр masterpiece
шэпт whisper
шэраг row, a number of, series
шэрсць wool
шэры grey
шэсьце march, manifestation
шэсьць six
шэсьцьдзсят sixty
шэсьцьсот six hundred

Э
эвалюцыя evolution
эйганазія euthanasia
экалагічны ecological
экалогія ecology
эканаміст economist
эканамічны economic
эканоміка /гаспадарка/ economy; рынкавая э. market
 economy; /навука/ economics
эканоміць to save
экзамен exam, examination; праваліцца на э.е to fail an
 exam
экзаменаваць to examine
экзэмпляр → асобнік
экіпаж crew
эколаг ecologist
экран screen
экскурсант excursionist
экскурсавод guide
экскурсія excursion; hiking
экспазіцыя display
экспанат exhibit
экспарт exports
экспартаваць to export
экспедыцыя expedition
эксперымент experiment
экспрэс express; /цягнік/ express train

экстрэмізм extremism
экстрэміст extremist
экстэнсіўны extensive
элегантны smart, elegant
электрастанцыя power- station, plant
электронны electronic
электрык electrician
электрычнасьць electricity
электрычны electric
энергія energy, power
эра era
эстонец Estonian
эстонскі Estonian
эсэ essay
этнічны ethnic
эфэктны effective; spectacular
эфэктывы effective, efficient

Юю

юнак teenager; young man
юны young
юрыст lawyer
юшка fish-soup

Яя

я I; гэтая! it's me!
яблык apple
яблыня apple tree
ягада berry
яго him; да я. а) to him, to his place; б) /непад ім/ before
 him
ягоны his, its
яднаць to unite
ядро /атама/ nucleus (pl nuclei)
ядравы nuclear
яе her, other; /замяняе назоўнік/ hers;
яечка, яйка egg; варанае я boiled egg
язык tongue
як how; like; /калі/ if, when; быць ж to be like + noun;
 як ні however; як на конт...? what about..?; гэтак жа як і as
 well as; ж быццам as if; гэтакі ж... які ... as.. as; не такі
 ... як not so... as;
якасны qualitative
якасьць quality
як-небудзь somehow
які what..?; /што за/ what kind of..?, what type of..?
 /каторы/ which; я з ..? which of?; /мой, хто, што/ that;
 які... ні.. whatever; якое надвор'е what is the weather
 like?
які-небудзь some, /у пыт. сказах/ any
якісьці а, any
як-небудзь somehow, anyhow, anyway
якраз just, right
ялавічына beef

яліна fir-tree
яма hole
ямка hole
яму him, to him
яна she; /неадушаў/ ёны назоўнік/ it
яно it
яны they
ярасьць anger, fury, wrath
ярд yard (мера даўжыні 91см)
ярка brightly
яркі bright
ясна clear, clearly
ясны bright, clear
яўны obvious, evident
ямень barley
яшчэ /усёяшчэ/ still; again; /дадаткова/ more, some
more, /пасля пыталых і неазначальных займ. і
прысл./ else; /накульшто/ уе; /дадаткова-з
злічальнымі наз./ another; /другі/ other; /яшчэ толькі/
only; /ужо/ already; я. раз once more, once again; усё я.
still